Родная газета на роднай мове
ЗВЯЗДА
Выдаецца
з 9 жніўня 1917 г.
27 САКАВІКА 2015 г. ПЯТНІЦА № 58 (27916) Кошт 2100 рублёў
БЕЛАРУСКАЯ ГАЗЕТА

Бясплатны абавязак педагога

СТАР. 5

Віртуальнае падарожжа па вайне

СТАР. 8-9

Праграма тэлебачання на наступны тыдзень

20 КАНАЛАЎ

ЦЫТАТА ДНЯ

Мікалай ІВАНЧАНКА, намеснік старшыні Пастаяннай камісіі па пытаннях экалогіі, прыродакарыстання і чарнобыльскай катастрофы Палаты прадстаўнікоў:

«Думаю, сёння нам патрэбна больш дзейсная, больш сістэмная работа па супрацьдзеянні распаўсюджванню і ўжыванню алкаголю. Гэта — абмежаванне яго продажу асобам, маладзейшым за 21 год, заканадаўчае вызначэнне максімальнага мацунку піва, абмежаванне яго рэкламы. Акрамя таго, неабходна скаардынаваць намаганні ўсіх узроўняў улады пры правядзенні «Дзён цвярозасці». Яшчэ адна магчымая дзейсная мера — абавязаць асоб, якія злоўжываюць алкаголем, удзельнічаць у фінансаванні свайго лячэння. Ну, і трэба ўжо зараз ініцыяваць стварэнне рабочай групы па распрацоўцы наступнай антыалкагольнай праграмы на 2016—2020 гады».

Курсы замежных валют, устаноўленыя НБ РБ з 27.03.2015 г.

Долар ЗША	14490,00	▼
Еўра	15930,00	▲
Рас. руб.	255,50	▲
Укр. грыўня	619,89	▼

ISSN 1990 - 763X

ТРЫ ГРАЦЫІ

Фота Анатоля КЛЕШЧУКА.

«Людзі павінны самі прымаць рашэнні»

У банку вакансій па краіне — дзве з паловай тысячы месцаў з прапановай жылля

Што рабіць, калі наймальнік затрымлівае заробак? Як улічваецца працоўны стаж у галіне? Ці можа маладая маці прасіць кіраўніцтва змяніць ёй графік? Гэтыя і іншыя пытанні гучалі падчас «прамой лініі» з першым намеснікам міністра працы і сацыяльнай абароны Пятром ГРУШНІКАМ. «Звязда» публікуе адказы на самыя актуальныя з іх.

КАНТРАКТ ПАВІНЕН БЫЦЬ

Сяргей, Мінск. Мая дачка, студэнтка дзённага аддзялення БДУ, вырашыла ў вольны ад вучобы час падпрацоўваць. Уладкавалася афіцыянткай у кавярню. Яе ўзялі на выпрабавальны тэрмін, але працоўны дагавор не заключылі. Пасля двух месяцаў, як скончыўся гэты тэрмін, дачку звольнілі і нічога не заплацілі.

— Не заключыць дагавор — няправільна з пункту гледжання працоўнага заканадаўства. Нават калі кіраўніцтва бярэ чалавека на выпрабавальны тэрмін (ён не можа быць большым за 3 месяцы), яно павінна падпісаць з ім кантракт. Міністэрства ў вашым выпадку дапамагчы нічым не можа: няма прадмета абмеркавання — дагавора. Праблему вырашыць толькі суд.

СТАР. 2

■ Надвор'е

У НЯДЗЕЛЮ ЗНОЎ ПАХАЛАДАЕ

Умовы надвор'я сёння ў краіне будзе вызначаць цёплая паветраная маса, якая паступае з поўдня Еўропы. Чакаецца пераменная воблачнасць. Пераважна без ападкаў, толькі месцамі па заходніх раёнах кароткачасовыя дажджы, паведамляюць спецыялісты Рэспубліканскага гідраметцэнтра Мінпрыроды.

Вецер паўднёва-ўсходні парывісты, днём месцамі па паўночным усходзе — нават моцны. Максімальная тэмпература паветра ўдзень складзе плюс 12-18 градусаў. Атмасферны ціск істотна не зменіцца. У суботу тэрыторыя краіны трапіць пад уплыў атмасферных франтоў і паветраных мас, якія паступаюць з поўдня Еўропы. Уначы па паўднёва-заходняй палове, а ўдзень — на большай частцы краіны пройдуць кароткачасовыя дажджы. Па паўночным усходзе месцамі — моцны парывісты вецер. Тэмпература паветра ўначы складзе 3-9 цяпла, удзень — плюс 8-15 градусаў, па паўднёвым усходзе месцамі да 17 цяпла.

Аднак ужо ў нядзелю чакаецца змена надвор'я. Тэрыторыя краіны апынецца ў зоне актыўных атмасферных франтоў. Пахаладае. Прагназуюцца ападкі пераважна ў выглядзе дажджу, але па ўсходзе ён будзе чаргавацца з мокрым снегам. Тэмпература паветра ўначы складзе ад мінус 1 да плюс 6 градусаў, удзень будзе толькі 2-9 цяпла, а па захадзе краіны — да плюс 10-12 градусаў.

Сяргей КУРКАЧ.

■ Парламенцкі дзённік

НАША ТЭХНІКА ЗАПАТРАБАВАНА Ў ТУРКМЕНІСТАНЕ

Наша краіна і Туркменістан маюць вялікі патэнцыял супрацоўніцтва як у гандлёва-эканамічнай сферы, так і на міжнароднай арэне. Пра гэта заявіў прэзідэнт Туркменістана Гурбангулы Бердымухамедаў на сустрэчы са старшынёй Савета Рэспублікі беларускага парламента Міхаілам Мясніковічам, якая прайшла ў Ашхабадзе.

Кіраўнік Туркменістана падкрэсліў, што яго радуе тэндэнцыя развіцця гандлёва-эканамічных адносін дзвюх краін. Ён адзначыў вялікую ролю ў гэтым міжурадавай камісіі. Паводле яго слоў, беларуская тэхніка запатрабавана і ў сельскай гаспадарцы, і ў будаўніцтве, і ў нафтагазавым комплексе, і ў іншых галінах. Гурбангулы Бердымухамедаў лічыць сумесны праект па будаўніцтве Гарлыкскага горна-абагачальнага камбіната важным для ўсяго рэгіёна Сярэдняй Азіі.

Міхаіл Мясніковіч у сваю чаргу адзначыў, што ўсе дамоўленасці, дасягнутыя падчас візіту прэзідэнта Туркменістана ў Беларусь, выконваюцца. Прычым гэта не разавыя праекты. «Мы пашыраем супрацоўніцтва па розных напрамках», — заўважыў старшыня Савета Рэспублікі.

Міхаіл Мясніковіч асабліва акцэнтаваў увагу на ўзаемадзеянні ў сферы высокаінтэлектуальнай дзейнасці. Так, у найбліжэйшы час у Туркменістан будуць дастаўлены два беспілотныя комплексы. Перспектыўным, на думку кіраўніка верхняй палаты, з'яўляецца і цэнтр па падрыхтоўцы персаналу.

Надзея АЛЕКСАНДРОВІЧ.

НАПЯРЭДАДНІ СЕСІІ

Над якімі законапраектамі працуюць дэпутаты

Чарговая сесія парламента адкрыецца ўжо на наступным тыдні. Карэспандэнт «Звязды» пацікавіўся ў дэпутатаў, якія праекты законаў ужо гатовы да разгляду, а якія знаходзяцца ў фінальнай стадыі дапрацоўкі.

Андрэй НАВУМОВІЧ, старшыня Пастаяннай камісіі Палаты прадстаўнікоў па правах чалавека, нацыянальных адносінах і сродках масавай інфармацыі:

— У дзень адкрыцця сесіі наша камісія прадставіць у першым чытанні праект закона «Аб грамадзянстве Рэспублікі Беларусь». Літаральна ўчора мы на пасяджэнні камісіі разглядалі праект закона «Аб зваротах грамадзян і юрыдычных асоб» — ён рыхтуецца да другога чытання. Яшчэ адзін важны законапраект, над якім мы працуем, тычыцца змен і дапаўненняў у некаторыя законы Рэспублікі Беларусь па пытаннях абароны дзяцей ад інфармацыі, што наносіць шкоду іх здароўю і развіццю.

Увогуле, працуючы над тым ці іншым законапраектам, мы рэгулярна сустракаемся з прадстаўнікамі шматлікіх дзяржаўных органаў. Сёння і ў пачатку наступнага тыдня ў нас пройдуць пасяджэнні працоўных груп па абмеркаванні законапраектаў, што курыруюцца дэпутатамі нашай камісіі.

Аляксандр ЦАЦОХА, старшыня Пастаяннай камісіі Палаты прадстаўнікоў па ахове здароўя, фізічнай культуры, сямейнай і маладзёжнай палітыцы:

— Камісія працуе над падрыхтоўкай да другога чытання наступных законапраектаў: «Аб унясенні змен і дапаўненняў у закон «Аб зацвярджэнні Асноўных напрамкаў унутранай і знешняй палітыкі Рэспублікі Беларусь» і «Аб унясенні змен і дапаўненняў у некаторыя законы Рэспублікі Беларусь па пытаннях фізічнай культуры і спорту». Другі законапраект прымаецца з той прычыны, што не так даўно быў прыняты ў новай рэдакцыі адпаведны закон. Натуральна, ён патрабуе пэўных змен у цэлым шэрагу заканадаўчых актаў (іх, дарэчы, 12), якія закранаюць дадзеную тэму.

Мы прадставім на гэтай сесіі два законапраекты ў першым чытанні — «Аб унясенні змен і дапаўненняў у Закон Рэспублікі Беларусь «Аб якасці і бяспецы харчовай сыравіны і харчовых прадуктаў для жыцця і здароўя чалавека» і «Аб унясенні змен і дапаўненняў у некаторыя законы Рэспублікі Беларусь па пытаннях аховы здароўя». Найбольшую цікавасць выклікае законапраект, што тычыцца бяспекі харчовай сыравіны — ён будзе прадстаўлены практычна ў новай рэдакцыі. Усе змены, якія ў ім прадугледжваюцца, звязаны з тым, што наша краіна ўступіла ў Еўразійскі саюз і распрацоўка такога закона — адна з прыступак у працэсе гарманізацыі заканадаўства.

Надзея ЮШКЕВІЧ

■

БЕЛАРУСБАНК

Открытое акционерное общество
«Сберегательный банк «Беларусбанк»
сообщает о проведении 9 апреля 2015 года 83-го тиража
выигрышей по выигрышным вкладам в белорусских рублях
в филиале № 511 ОАО «АСБ Беларусбанк»
по адресу: г. Минск, ул. Долгобродская, 1
(3-й этаж, конференц-зал, комната 300).
Начало тиража в 11.00.
Телефон для справок: 147 Контакт-центр.

Информация о процентах, выплаченных по различным видам вкладов, депозитов в течение последнего финансового года с разбивкой по месяцам размещена на сайте www.belarusbank.by
Сохранность и возврат вкладов гарантируется в порядке, установленном законодательством Республики Беларусь.
Лицензия на осуществление банковской деятельности № 1 от 24.05.2013, выданная Национальным банком Республики Беларусь. УНП 100325912.

Будущим гроссмейстерам, мечтающим узнать дома почтой интегральные элементы таинственной стратегии шахмат:
ИП Волкову, а/я 210, г. Минск, 220050. УНП 191826447

«Людзі павінны самі прымаць рашэнні»

(Заканчэнне. Пачатак на 1-й стар.)

— Мы ўжо падалі ў суд, і ў найбліжэйшы час справу будуць разглядаць. Але ж наш выпадак не адзінкавы. Такая практыка па Мінску шырока распаўсюджана.

— Людзі самі павінны прымаць рашэнне. Калі яны згодны на гэтую рызыку, то, калі ласка. На жаль, наймальнікі розныя бываюць, і несумленныя таксама. Аднак, калі б усе — і працадаўцы, і саіскальнікі — рабілі, як належыць, падобнага пытання не было б.

Уладзімір, Магілёў. Жонка працавала на дзяржаўным прадпрыемстве. Звольнілася ў лютым. Да гэтага часу не разлічыліся з запазычанасцю па заробку за два месяцы. Тэлефанаваў дырэктару, той апраўдваецца, што грошай няма. У бухгалтэрыі трубку кідаюць.

— Для ўстанаўлення факта нявыплаты ўсіх сум неабходна правесці пазапланавую праверку ў арганізацыі. Акрамя таго, ваша жонка мае права ў трохмесячны тэрмін з дня, калі даведалася аб парушэнні свайго права, звярнуцца ў суд па месцы рэгістрацыі арганізацыі, каб атрымаць грошы, што належаць ёй на момант звальнення, і сярэдні заробак за кожны дзень іх затрымкі. У выпадку разгляду індывідуальных працоўных спрэчак работнікі вызваляюцца ад выплаты судовых расходаў.

ДАДАТКОВЫЯ ПРАВЫ ДЛЯ МАМ

Ганна, Брэст. У красавіку выходжу на працу з дэкрэтнага водпуску. Працоўны дзень будзе з 8.00 да 17.00. Хачу напісаць заяву, каб прыходзіць на гадзіну пазней, бо раніцай мне трэба адводзіць дзіця ў садок. Ведаю, што магчымасць змяніць графік ёсць, у нас так многія дзяўчаты робяць.

— Вы маеце на гэта права ў выпадку згоды другога боку. Дазволіць зрушыць працоўныя гадзіны ці не — справа кіраўніцтва. Разам з тым, паводле артыкула 289 Працоўнага кодэкса, наймальнік абавязаны ўстанаўліваць няпоўны працоўны дзень або тыдзень па заяве жанчыны, якая мае дзіця ва ўзросце да 14 гадоў.

— А яшчэ кіраўніцтва хоча змяніць мае службовыя абавязкі (раней я была вядучым спецыялістам у аддзеле маркетынгу) і перасадзіць на іншае месца. Ці маюць яны права так зрабіць?

Першы намеснік міністра працы і сацыяльнай абароны Пётр ГРУШНІК.

— Так, але з улікам Дэкрэта № 5, калі службовыя абавязкі змяняюцца істотна, вас павінны папярэдзіць пра гэта не пазней чым за тыдзень (раней трэба было паведамляць мінімум за месяц).

Алена Міхайлаўна. Працую біёлагам у Рэспубліканскім цэнтры гігіены і эпідэміялогіі. Арганізацыя адносіцца да галіны аховы здароўя. Да гэтага 15 гадоў адпрацавала сярэднім медыцынскім работнікам у Беларускім пратэзна-артапедычным аднаўленчым цэнтры. У аддзеле кадраў патлумачылі, што стаж у галіне будзе лічыцца з нуля, паколькі пратэзны цэнтр падпарадкоўваецца Міністэрству працы і сацабароны. Але ж ён уваходзіць у пералік арганізацый аховы здароўя.

— Пратэзны цэнтр не адносіцца да галіновага міністэрства, таму той перыяд працы не ўлічваецца для павышэння за стаж у галіне. Аднак па рашэнні наймальніка папярэднія гады на пасадзе сярэдняга медыцынскага работніка могуць увайсці ў стаж па спецыяльнасці.

ТРЭБА РАЗГЛЯДАЦЬ РОЗНЫЯ ВАРЫЯНТЫ

Юлія, Бабруйск. Мы прыехалі сям'ёй з Данецкай вобласці і сутыкнуліся з цяжкасцю ў працаўладкаванні. Пасяліліся ў Бабруйску, паколькі тут жыве знаёмая. Зрабілі часовую рэгістрацыю. У мяне вышэйшая адукацыя, спецыяльнасць — інжынер-хімік. Муж — слесар-рамонтнік, але ў асноўным працаваў на шахце. Ва ўпраўленні па працы сказалі, што мне могуць прапанаваць толькі месца паштальёна і памочніка выхавацеля. Але ж там заробкі зусім невялікія. Вырашылі самі пахадзіць па прадпрыемствах, спытаць пра вакансіі. У найбліжэйшых аграгарадках людзей ужо набралі, у крамы таксама персанал не патрэбны. Мы згодны працаваць і прадаўцом, і рознарабочым. Толькі плацілі б нармальна, бо сям'ю карміць трэба, у нас двое малых дзяцей. Нас могуць дэпартаваць, калі не будзем атрымліваць заработную плату, адпаведную пражытачнаму мінімуму.

— Разумею, што вы апынуліся ў складанай сітуацыі. І сёння дзейнічае Указ Прэзідэнта № 420, дзе прапісаны пэўныя льготы для жыхароў Данецкай і Луганскай абласцей. Але мы можам прапанаваць вам толькі тыя вакансія, якія ёсць. Калі не атрымліваецца знайсці працу ў Бабруйску, пашукайце ў іншых гарадах: у некаторых рэгіёнах вельмі патрэбны рабочыя рукі. Напрыклад, у Глуску, Ганцавічах, Мікашэвічах. Тым больш у Агульнарэспубліканскім банку вакансій налічваецца дзве з паловай тысячы месцаў з прапановай жылля. Трэба разглядаць розныя варыянты, не толькі ў Бабруйску.

Галіна Пятроўна, Мінск. Працую прыбіральшчыцай. За мінулы месяц выдалі заробак паўтара мільёна. І прэмію да 8 Сакавіка — 150 тысяч. Няўжо на гэтыя грошы можна пражыць у сталіцы?

— Мінімальны заробак у рэспубліцы — 2 100 100 рублёў, таму, калі вы адпрацавалі месяц цалкам, як належыць, арганізацыя павінна даплаціць да гэтай сумы. Калі наймальнік не вырашае праблему, вы маеце права звярнуцца ў прафсаюз і Дэпартамент дзяржаўнай інспекцыі працы. Пры вызначэнні даплаты да мінімальнай заработнай платы грашовы падарунак да жаночага дня ўлічвацца не будзе, паколькі з'яўляецца матэрыяльнай дапамогай, а не прэміяй. А калі вас не задавальняе памер заробку на гэтым месцы, пашукайце іншае. Сёння прыбіральшчыца ў сталіцы можа працаваць на чатырох месцах па дзве гадзіны і атрымліваць прыстойныя грошы.

Наталля ЛУБНЕЎСКАЯ.

1945 2015 гадоў Вялікай Перамогі

З увагай да кожнага

Падтрымліваць ветэранаў павінна не толькі дзяржава, але і працоўныя калектывы

Такую думку выказаў намеснік міністра працы і сацыяльнай абароны Аляксандр РУМАК падчас пасяджэння Міжведамаснай камісіі па праблемах пажылых людзей, ветэранаў і асоб, што пацярпелі ад наступстваў вайны. «70-годдзе Перамогі накладае на нас асаблівую адказнасць. Удзельнікі Вялікай Айчыннай вайны — людзі сталага ўзросту, і штогод іх становіцца менш. Сёння засталіся толькі два Героі Савецкага Саюза і адзін поўны кавалер ордэна Славы. Таму патрэбна надаць увагу праблемам кожнага ветэрана», — адзначыў Аляксандр Аляксеевіч.

У Беларусі пражывае 17,5 тысячы ветэранаў і ўдзельнікаў ВАВ і 29,5 тысячы асоб, што пацярпелі ад наступстваў вайны. Усе яны атрымаюць матэрыяльную дапамогу да юбілейнай даты. Як паведаміў намеснік міністра, вобласці пастараюцца правесці гэтыя выплаты ў першыя 10 дзён красавіка. Падобная грашовая падтрымка аказваецца і ветэранам на тэрыторыі былога Саюза, аднак у нашай краіне памер выплат значна большы, чым у суседзяў.

З нагоды 70-годдзя Перамогі па рэспубліцы абследавалі матэрыяльна-бытавыя ўмовы пражывання ўдзельнікаў вайны. Вырашаліся праблемы, звязаныя з рамонтам жылля. Дзякуючы прынятым мерам, знізіўся працэнт пажылых грамадзян, якія загінулі ці атрымалі траўмы на пажарах праз няспраўнасць пячнога ацяплення і электраправодкі. Сёння такіх — адзінкі. Да святкавання Перамогі ўсе заяўкі, якія паступаюць ад удзельнікаў вайны ў мясцовыя выканаўчыя органы, будуць выкананы ў поўным памеры.

Апошнія пяць гадоў амаль кожны месяц праводзіцца стацыянарнае медыцынскае абследаванне ветэранаў. Ва ўсіх установах аховы здароўя працуюць геранталагічныя цэнтры, школы трэцяга ўзросту. На абслугоўванні пажылых грамадзян спецыялізуюцца 4 шпіталі. Амбулаторны цэнтр для людзей сталага ўзросту плануюць адкрыць на тэрыторыі Рэспубліканскага клінічнага шпіталя інвалідаў Вялікай Айчыннай вайны імя Машэрава.

Для ўдзельнікаў ВАВ сёлета запланаваны шэраг культурных мерапрыемстваў. Сярод іх — рэспубліканскі фестываль народнай творчасці ветэранскіх калектываў «Не старэюць душой ветэраны», які праводзіцца Міністэрствам культуры сумесна з Федэрацыяй прафсаюзаў і іншымі зацікаўленымі арганізацыямі.

Наталля ЛУБНЕЎСКАЯ.

■ Гандаль

І АРЭНДУ ЗНІЗІМ, І НАВУЧЫМ

Міністэрства гандлю плануе далучаць больш актыўна малы бізнес да продажу беларускай прадукцыі. Для гэтага прапануецца такі механізм, як зніжэнне арэнднай стаўкі для індывідуальных прадпрымальнікаў, якія гандлююць айчыннымі таварамі. Пра гэта заявіла намеснік міністра гандлю Ірына НАРКЕВІЧ падчас круглага стала, арганізаванага газетай «СБ. Беларусь сегодня».

Ірына Наркевіч адзначыла, што ўсе неабходныя ўмовы, каб прадпрымальнікі больш актыўна ўводзілі ў свой асартымент тавары беларускіх вытворцаў, ёсць: уся дакументацыя, усе неабходныя сертыфікаты вытворцы даць гатовы. Але, на яе думку, бізнес-супольнасць рабіць гэтага не стала.

«Мы рэкамендавалі іншым органам улады пагаварыць з гандлёвымі цэнтрамі, каб тыя прастымулявалі індывідуальных прадпрымальнікаў, якія прадаюць айчынны тавар: знізілі для іх кошт арэнднай платы», — сказала намеснік міністра.

Ірына Наркевіч нагадала, што нядаўна ў беларускім заканадаўстве памянялася фармулёўка «фірменнай крамы». Раней такія гандлёвыя аб'екты маглі ствараць толькі вытворцы, каб гандляваць там самастойна.

«Але мы разумеем, што зараз ва ўсім свеце развіваюцца іншыя формы рэтэйла — і франчайзінг, і сумежныя дагаворы па перадачы аўтарскіх правоў. Так што індывідуальным прадпрымальнікам патрэбны нейкі штуршок. 2016 год прыйдзе вельмі хутка, і ў гэты пераходны перыяд трэба паказаць прадпрымальнікам, што яны могуць рабіць яшчэ, акрамя таго, як гандляваць «шэрым імпартам». Але нельга пакідаць іх сам-насам са сваімі праблемамі», — заявіла намеснік міністра.

Паводле яе слоў, маленькія буцікі, адкрытыя па франчайзінгу, па дагаворах перадачы аўтарскіх правоў, маглі б паспяхова працаваць, асабліва ў дробных населеных пунктах. У Міністэрстве гандлю гатовы правесці з бізнес-супольнасцю семінары, растлумачыць, што такое франчайзінг. Намеснік міністра гандлю таксама лічыць, што прадпрымальнікі, якія гандлююць таварамі лёгкай прамысловасці, павінны больш актыўна ўключацца і ў вытворчую сферу, асабліва гэта тычыцца невялікіх партый.

Ілья КРЫЖЭВІЧ

■

■ Да Сусветнага дня тэатра

«Хрустальная Паўлінка» пайшла ў оперу

Прэстыжную прафесійную тэатральную ўзнагароду Беларусі атрымае спявак Уладзімір Пятроў

Імі захапляюцца гледачы, іх паважаюць калегі, прафесіяналы з тэатральных колаў. Ёсць за што паважаць: як правіла, галоўную прафесійную ўзнагароду (заснаваную Саюзам тэатральных дзеячаў Беларусі) уручаюць асобам знакамітым — за адданасць тэатру і шматгадовую плённую працу. Асоба, якую сёлета адзначыла «Хрустальная Паўлінка», — народны артыст Беларусі, оперны спявак, барытон Уладзімір Пятроў.

У оперы «Алека» С. Рахманінава.

Ён можа спяваць Фігара і Макбета, Дон Жуана і Яўгена Анегіна, Жэрмона ў «Травіяце» і Эскамільё ў «Кармэн». Можа перадаць драму такіх герояў, як Набука і Рыгалета. Увасобіць каварнага графа Скарпія ў «Тосцы» і загадкавага Лятучага галандца... Роляў шмат, як і шмат спектакляў, у якіх Уладзімір Пятроў быў заняты за сваю творчую кар'еру ў беларускім тэатры. Вучыўся ён ва Уральскай дзяржаўнай кансерваторыі ў Екацярынбургу, але з 1992 года працуе ў Нацыянальным акадэмічным Вялікім тэатры оперы і балета Беларусі. У 1990-я гады актыўна ўдзельнічаў у міжнародных конкурсах, станавіўся лаўрэатам, напрыклад на Першым Міжнародным конкурсе оперных спевакоў імя Рымскага-Корсакава ў Санкт-Пецярбургу ў 1994 годзе і ў Монтэ-Карла на конкурсе «Voice-Masters-1997». Супрацоўнічае з міжнароднымі опернымі фестывалямі. І вельмі запатрабаваны як саліст за мяжой: выступаў у тэатрах Германіі, Швейцарыі, Францыі, Кітая, Ізраіля, Іспаніі, Расіі. Але Уладзімір Пятроў працягвае працаваць на карысць беларускага тэатра.

Пра тое, хто і якім чынам узбагаціў айчыннае тэатральнае мастацтва за мінулы год, разважаць будуць 27 сакавіка, у Сусветны дзень тэатра, асобы, якія звязаны са сцэнай і проста любяць тэатр у Беларусі. Але ўрачыстая цырымонія ўручэння прэмій Саюза тэатральных дзеячаў Беларусі адбудзецца ў Рэспубліканскім тэатры беларускай драматургіі. І тады будзем ведаць, хто ў нас «Зорка», хто «Кветка», хто «Анёл» і ў кім жыве «Натхненне», без якога наогул немагчыма крануць гледача.

Ларыса ЦІМОШЫК

■

Золата — у «гарнякоў»!

Упершыню ў сваёй гісторыі салігорскі «Шахцёр» стаў чэмпіёнам краіны па хакеі.

Фота БЕЛТА.

У чацвёртым матчы фінальнай серыі падапечныя Андрэя Гусава перамаглі на сталічным спартыўным комплексе «Чыжоўка-Арэна» «Юнацтва» — 3:1. У выніку лік у серыі стаў 4:0 на карысць «кратоў».

— Мы шчаслівыя, бо ішлі да гэтага напрацягу ўсяго сезона, — прызнаўся **Андрэй ГУСАЎ, галоўны трэнер «Шахцёра».** — Хачу падзякаваць усім хлопцам, адміністрацыі: ад заточніка канькоў да губернатара Мінскай вобласці. Усе рабілі для каманды тое, на што былі здатныя. Перайграць «Юнацтва» 4:0 — дарагога каштуе. Цяпер галоўная задача — захаваць каманду.

Тым часам распачаўся чарговы збор нацыянальнай зборнай. Наша лядовая дружына правядзе серыю таварыскіх сустрэч у рамках Еўрапейскага хакейнага выкліку. 4 з іх адбудуцца ў Беларусі. 2 і 4 красавіка нашы суайчыннікі сустрэнуцца з Латвіяй (спачатку ў Маладзечне, пасля — у Лідзе), 24-га і 25-га — у Мінску і Салігорску пройдуць матчы са зборнай Нарвегіі.

Якаў ЖУРБІН.

■ Май на ўвазе!

ЗА ПРАЕЗД — НА 500 РУБЛЁЎ БОЛЬШ

У красавіку праезд у сталічным грамадскім пасажырскім транспарце падаражае. Праўда, дакладная дата, з якой гэта адбудзецца, пакуль не называецца.

У дзяржаўным прадпрыемстве «Мінсктранс» тлумачаць, што транспартныя паслугі носяць сацыяльны характар і тарыфы на гарадскія перавозкі пасажыраў усімі відамі транспарту ў рэгулярных зносінах зацвярджае Мінгарвыканкам па ўзгадненні з Мінэканомікі. Пры гэтым тарыф на праезд у грамадскім транспарце фарміруецца з улікам плацежаздольнасці насельніцтва.

Таму ў красавіку праезд падаражае на 500 рублёў і складзе 5 тысяч рублёў за адну паездку. У кіроўцы талончык будзе каштаваць 5,5 тысячы рублёў, а праезд у аўтобусах экспрэс-маршрутаў абыдзецца ў 6,5 тысячы рублёў.

Сяргей РАСОЛЬКА.

Фота Надзеі БУЖАН.

■ Далучайся!

ПАТУШЫ СВЯТЛО... РАЗАМ З УСЁЙ ПЛАНЕТАЙ!

28 сакавіка краіна далучыцца да самай маштабнай міжнароднай экалагічнай акцыі «Гадзіна Зямлі»

Яе сутнасць заключаецца ў тым, каб 28 сакавіка на адну гадзіну з 20:30 да 21:30 патушыць святло, адключыць непатрэбныя электрапрыборы дома або ў офісе і паспрабаваць узяць за звычку беражлівае стаўленне да прыродных рэсурсаў. Ініцыятары «Гадзіны Зямлі» ў Беларусі — таварыства экалагічных арганізацый «Зялёная Сетка» і Дэпартамент па энергаэфектыўнасці Рэспублікі Беларусь.

У рамках «Гадзіны Зямлі» 28 сакавіка па ўсёй Беларусі пройдуць публічныя акцыі і мерапрыемствы.

У Мінску 28 сакавіка у 14:00 у Loft Cafe (вул. Броўкі, 22) адчыняе дзверы «Жывая бібліятэка», прысвечаная «Гадзіне Зямлі». З «чытачамі» сустрэнуцца незвычайныя, цікавыя людзі, якім можна будзе задаць любыя пытанні: веган, сыраед, гарадскі ляснічы, аўтары экалагічных дабрачынных праектаў, ліквідатар аварыі на ЧАЭС і іншыя.

А ў 20:30 Loft Cafe стане канцэртнай пляцоўкай для гуртоў Hummuskiss і Navi. Музыкі адыграюць акустычны канцэрт у падтрымку акцыі. Уваход вольны.

У гэты ж час велакухня «Гараж 38» (пр-т Незалежнасці, 44б) запрашае выпіць чай з самавара пры свечках і пагаварыць пра тое, як кожны з нас можа паўплываць на змяненне клімату, напрыклад, перасеўшы на веласіпед!

На адну гадзіну пагасне падсветка будынкаў праспектаў Незалежнасці і Пераможцаў, Нацыянальнай бібліятэкі, гандлёвага цэнтра «Сталіца», некаторых універсітэтаў Мінска, у Маскоўскім раёне ўсіх устаноў адукацыі. Акцыю падтрымалі Міністэрства ўнутраных спраў, Міністэрства замежных спраў, Міністэрства культуры, Міністэрства спорту і турызму, Міністэрства энергетыкі і іншыя дзяржаўныя ўстановы.

У гэтым годзе акцыю падтрымалі бізнес-кампаніі: аператар мабільнай сувязі МТС патушыць святло ў сваіх офісах па ўсёй краіне, а кампанія «Вэлком» спецыяльна да акцыі ўстанавіла кантэйнеры для ўтылізацыі батарэек у сваіх цэнтрах продажаў і абслугоўвання. Да акцыі далучаюцца таксама рэкламная кампанія Leo Burnett у Беларусі, гіпермаркеты «Green», вытворца будаўнічых матэрыялаў «Paroc».

У Гомелі 28 сакавіка ў 20:30 у «Танкабары» (вул. Валгаградская, 45) адбудзецца акустычны канцэрт гурта Shuma Voices, які ўжо другі год запар падтрымлівае акцыю. Уваход вольны. Акрамя таго, адключыцца падсветка ўсіх будынкаў Цэнтральнага раёна горада і рэкламная падсветка на цэнтральных вуліцах горада.

У Брэсце ў гарадскім Парку культуры і адпачынку ўсе ахвотныя змогуць паслухаць ужывую скрыпку і саксафон, а таксама атрымаць асалоду ад вогненнага шоу тэатра «Этэрэ».

У Гродне можна будзе заняцца ёгай пры свечках у студыі «Сансара», а таксама даведацца больш пра праблему змены клімату (вул.1 Мая, 7).

Надзея НІКАЛАЕВА

■

ОАО «Новополоцкий НПЗ»

Учетный номер плательщика: 391485215
Вид экономической деятельности:
70200 Сдача в наём собственного недвижимого имущества
Организационно-правовая форма:
1131 Открытое акционерное общество
Орган управления:
99000 Юридическое лицо без ведомственной подчиненности
Единица измерения: млн.руб.
Адрес: 211440, г. Новополоцк, Витебская обл., пр. Устье, 2

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС на 1 января 2015 года

Активы	Код строки	На 31 декабря 2014 года	На 31 декабря 2013 года
1	2	3	4
I. ДОЛГОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ			
Основные средства	110	125 487	139 824
Нематериальные активы	120	4	2
Доходные вложения в материальные активы	130	-	-
в том числе:			
инвестиционная недвижимость	131	-	-
предметы финансовой аренды (лизинга)	132	-	-
прочие доходные вложения в материальные активы	133	-	-
Вложения в долгосрочные активы	140	12 426	12 432
Долгосрочные финансовые вложения	150	-	-
Отложенные налоговые активы	160	-	-
Долгосрочная дебиторская задолженность	170	-	-
Прочие долгосрочные активы	180	-	-
ИТОГО по разделу I	**190**	**137 917**	**152 258**
II. КРАТКОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ			
Запасы	210	2 066	1 791
в том числе:			
материалы	211	2 057	1 782
животные на выращивании и откорме	212	-	-
незавершенное производство	213	-	-
готовая продукция и товары	214	9	9
товары отгруженные	215	-	-
прочие запасы	216	-	-
Долгосрочные активы, предназначенные для реализации	220	-	-
Расходы будущих периодов	230	8 224	11 912
Налог на добавленную стоимость по приобретенным товарам, работам, услугам	240	3 372	3 821
Краткосрочная дебиторская задолженность	250	3 928	4 366
Краткосрочные финансовые вложения	260	-	-
Денежные средства и их эквиваленты	270	65 391	62 412
Прочие краткосрочные активы	280	-	106
ИТОГО по разделу II	**290**	**82 981**	**84 408**
БАЛАНС	**300**	**220 898**	**236 666**
СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	**Код строки**	**На 31 декабря 2014 года**	**На 31 декабря 2013 года**
1	2	3	4
III. СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ			
Уставный капитал	410	83 000	83 000
Неоплаченная часть уставного капитала	420	-	-
Собственные акции (доли в уставном капитале)	430	-	-
Резервный капитал	440	-	-
Добавочный капитал	450	107 378	128 333
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	460	13 756	11
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода	470	-	-
Целевое финансирование	480	-	-
ИТОГО по разделу III	**490**	**204 134**	**211 344**
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Долгосрочные кредиты и займы	510	6 940	7 138
Долгосрочные обязательства по лизинговым платежам	520	-	-
Отложенные налоговые обязательства	530	-	42
Доходы будущих периодов	540	-	-
Резервы предстоящих платежей	550	-	-
Прочие долгосрочные обязательства	560	-	-
ИТОГО по разделу IV	**590**	**6 940**	**7 180**
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Краткосрочные кредиты и займы	610	962	1 524
Краткосрочная часть долгосрочных обязательств	620	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность	630	8 148	16 618
в том числе:			
поставщикам, подрядчикам, исполнителям	631	7 708	15 592
по авансам полученным	632	-	-
по налогам и сборам	633	76	148
по социальному страхованию и обеспечению	634	86	91
по оплате труда	635	273	316
по лизинговым платежам	636	-	-
собственнику имущества (учредителям, участникам)	637	-	-
прочим кредиторам	638	5	471
Обязательства, предназначенные для реализации	640	664	-
Доходы будущих периодов	650	50	-
Резервы предстоящих платежей	660	-	-
Прочие краткосрочные обязательства	670	-	-
ИТОГО по разделу V	**690**	**9 824**	**18 142**
БАЛАНС	**700**	**220 898**	**236 666**

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ за январь–декабрь 2014 года

Наименование показателей	Код строки	За январь–декабрь 2014 года	За январь–декабрь 2013 года
1	2	3	4
Выручка от реализации продукции, товаров, работ, услуг	010	599	723
Себестоимость реализованной продукции, товаров, работ, услуг	020	(123)	(174)
Валовая прибыль (010-020)	030	476	549
Управленческие расходы	040	-	(22 668)
Расходы на реализацию	050	-	-
Прибыль (убыток) от реализации продукции, товаров, работ, услуг (030-040-050)	060	476	(22 119)
Прочие доходы по текущей деятельности	070	3 296	901
Прочие расходы по текущей деятельности	080	(24 334)	(1 412)
Прибыль (убыток) от текущей деятельности (±060+070-080)	090	(20 562)	(22 630)
Доходы по инвестиционной деятельности	100	28 669	28 872
в том числе:			
доходы от выбытия основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	101	7 147	641
доходы от участия в уставном капитале других организаций	102	-	-
проценты к получению	103	19 580	24 768
прочие доходы по инвестиционной деятельности	104	1 942	3 463
Расходы по инвестиционной деятельности	110	(7 069)	(6 053)
в том числе:			
расходы от выбытия основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	111	(5 967)	(4 562)
прочие расходы по инвестиционной деятельности	112	(1 102)	(1 491)
Доходы по финансовой деятельности	120	20	4
в том числе:			
курсовые разницы от пересчета активов и обязательств	121	20	4
прочие доходы по финансовой деятельности	122	-	-
Расходы по финансовой деятельности	130	(130)	(4)
в том числе:			
проценты к уплате	131	-	-
курсовые разницы от пересчета активов и обязательств	132	(130)	(4)
прочие расходы по финансовой деятельности	133	-	-
Прибыль (убыток) от инвестиционной и финансовой деятельности (100-110+120-130)	140	21 490	22 819
Прибыль (убыток) до налогообложения (±090±140)	150	928	189
Налог на прибыль	160	(869)	(137)
Изменение отложенных налоговых активов	170	-	-
Изменение отложенных налоговых обязательств	180	42	-
Прочие налоги и сборы, исчисляемые из прибыли (дохода)	190	-	(42)
Прочие платежи, исчисляемые из прибыли (дохода)	200	(10)	-
Чистая прибыль (убыток) (±150-160±170±180-190-200)	210	91	10
Результат от переоценки долгосрочных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток)	220	-	28 103
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток)	230	(7 301)	(2)
Совокупная прибыль (убыток) (±210±220±230)	240	(7 210)	28 111
Базовая прибыль (убыток) на акцию	250	-	-
Разводненная прибыль (убыток) на акцию	260	-	-

Руководитель В.Л.Филиппович

Главный бухгалтер В.П.Лещёнок

Информация ОАО «Новополоцкий НПЗ» о результатах финансово-хозяйственной деятельности за 2014 год

Количество акционеров, всего – 2, в том числе: юридических лиц – 1, физических лиц – 1

Наименование показателя	Ед. измер.	За отчетный период
Начислено на выплату дивидендов в данном отчетном периоде	млн. руб.	-
Дивиденды, приходящиеся на одну акцию (включая налоги)	рублей	-
Обеспеченность акции имуществом общества	рублей	2 459 446
Среднесписочная численность работающих	человек	118

Основной вид деятельности: **сдача внаем собственного имущества.**

■ Неасабісты суб'ектыў

ВЕЧНЫ ПОКЛІЧ

Што яднае «землекапальнікаў» і «селекцыянераў-практыкаў»

АДНА з самых прыемных абавязковых вясновых спраў — паход у магазін «Насенне». Стаіш сабе, перабіраеш шматлікія стракатыя пачачкі, уяўляеш, што за дзіва праз колькі часу з гэтага насення можа вырасці. Вось, напрыклад, спаржавая фасоля-ўюшка. Летась, не ведаючы яшчэ толкам, што гэта за «фрукт», кінулі некалькі ў зямлю каля ссохлай вішні. А ў жніўні мёртвая вішня раптам «закрасавала» — нават з самых высокіх галін звісалі гронкамі фіялетавыя доўгія струкі. Прыйшлося, вядома, за імі паскакаць, але ж цэлы таз вітамінаў з дзвюх ці трох фасолін атрымалася. І свежай наеліся, і на зіму намарозілі...

А вось заморская і, кажуць, надзвычай карысная салата — рукала. Вырасціць яе на агародзе ўдалося толькі цягам двух гадоў. Першы раз пасеяла ў парнічку, побач з перцамі, папярэдзіла маму: будзе новая, вельмі смачная салата. Праўда, забылася сказаць, што пах у яе, мякка кажучы, для беларускага носа спецыфічны. Праз колькі часу мне было ўрачыста аб'яўлена, што ў магазіне мяне абдурылі і замест насення салаты падсунулі «нейкую ванючую траву» і што яна з нашага культурнага парніка дашчэнту ліквідавана. На наступны год спроба была больш удалай: маці ўжо не рабіла замах на карысны прадукт, але і дагэтуль заве яго не інакш, як «рукала-хрукала», і катэгарычна адмаўляецца каштаваць.

Перац бэзавага колеру. Гэты ўжо куплены, пасеяны і нават пускае чацвёрты ліст. Прычым паўзыходзіў нашмат лепш, чым чырвоны і жоўты. Хіт сезона ў гаспадынь. Мой «агародны камандзір» паставіла задачу: купіць абавязкова! Як гэта — і Рэня, і Шура, і Ліля купілі, а ў нас толькі звычайны будзе расці? Давялося купляць. Хаця дагэтуль дрэнна ўяўляю: перац колеру баклажана. Што ж, у жніўні пабачым.

Я ўжо не кажу пра «пляскатыя егіпецкія» буракі, моркву без стрыжня, усялякія сельдэрэі-базілікі, вясковымі гаспадынямі да нядаўняга часу не чутыя, гарбузы з семкамі без шалупіння, жоўтую радыску... Асобная размова — кветкі. Ну як прайсці міма сальвіі не чырвонага — ласосевага колеру, міма зялёных гладыёлусаў, міма астраў усіх магчымых адценняў...

КАРАЦЕЙ, выйшла я ўчора з той невялікай крамкі праз добрую гадзіну, з даволі-такі важкай торбай (яшчэ ж цыбулі-сяўка купіла — і жоўтай прадаўгаватай, і круглай, і белай, і на нейкую новую ружовую спакусілася). Прынесла дадому, высыпала ўсё дабро на канапу, задала сама сабе ўжо традыцыйнае, як і паход па насенне, пытанне — навошта? У краме круглы год усялякай агародніны-садавіны, і свежай, і замарожанай, хапае. І грошы, каб яе купіць, ёсць. Дзеля чаго ж тады крукам стаяць на тым агародзе, калі можна проста паслухаць салаўя, смакуючы шашлык, пацягваючы віно?..

Не атрымаецца. Бо жыццё будзе не «напоўніцу», шашлык не такім смачным, салаўіныя спевы не такія звонкія. Без адчування спрычыненасці да найвялікшага (пасля нараджэння чалавека) цуда. Калі ты сваёй рукой кідаеш у зямлю маленечкае зернейка, а яно пакрысе на тваіх вачах вырастае ў плод ці кветку. І назіраць за гэтым, і ўсведамляць сваё «аўтарства» — яно вартае і мазалёў на руках ад рыдлёўкі, і ламаты ў спіне.

МНЕ здаецца, менавіта гэтымі меркаваннямі кіруюцца сённяшнія дачнікі і ў большасці сваёй вяскоўцы. Прынцып дваццацігадовай даўнасці «каб пракарміцца», калі ўсе, хто мог, бралі зямлю і садзілі загоны бульбы ды плантацыі гуркоў, гэтым забяспечваючы сытую зіму для сям'і, сёння ўжо не працуе. Ён практычна знік разам з забітымі электрычкамі і прыгараднымі аўтобусамі, з вокнаў і люкаў якіх тырчалі дубцы саджанцаў і выглядвалі твары шчаслівцаў, якім пашанцавала ў транспарт убіцца. На дачу цяпер прынята ездзіць на ўласным аўто, а перад вясковай хатай, дзе заўсёды былі грады, разбіваць кветнік, на якім не вечныя гашта ды «гронца сэрца», а ружы, рададэндраны, сальвіі, яшчэ нейкая нябачаная прыгажосць, назвы якой і не вымавіць. І цікавіць больш, не колькі з пасаджанага вырасце, а што менавіта, якое яно будзе на выгляд, на пах, на смак. Фактычна сёння большасць прысядзібных і дачных участкаў можна назваць эксперыментальнымі ў самым літаральным сэнсе.

Але галоўнае ў нас, якія ператварыліся з «землекапальнікаў» у «селекцыянераў-практыкаў», засталося нязменным. Вось гэтая шматлікімі пакаленнямі папярэднікаў у генах закладзеная вясновая прага далучыцца да таямніц жыцця, укінуўшы сухія зярняты ў нагрэтую зямлю. І таму нават самым рафінаваным гараджанам цяжка ўвесну ўтрымацца ад жадання дакрануцца да раллі рукамі, што-небудзь пасадзіць або пасеяць.

СЯБРОЎКА пазваніла — у пачатку мая можна злятаць у Дубай з вялізнай зніжкай. Адмовілася. У мяне важная прычына — будзем рабіць агарод. Без пільнай патрэбы, але абавязкова. Дый вельмі хочацца ўбачыць, як красуе сальвія колеру ласося, і пакаштаваць бэзавы перац.

Алена ЛЯЎКОВІЧ

■

РЭСПУБЛІКАНСКІ СПІС ЭКСТРЭМІСЦКІХ МАТЭРЫЯЛАЎ

Від інфармацыйнай прадукцыі	Найменне, аўтар, вытворца інфармацыйнай прадукцыі	Найменне суда, які вынес рашэнне, і дата ўваходжання ў сілу рашэння суда
CD-R дыскі	«Урок Беларускае мовы»; «Канцэрт «Салідарныя зь Беларусьсю» на рынкавай Плошчы Новага Горада ў Варшаве 12 сакавіка 2006»; «MEGAUS MEG 16753» (канфіскаваны ў гр-на Буракова Аляксандра Уладзіміравіча)	Рашэнне суда Кастрычніцкага раёна г. Гродна ад 4 верасня 2008 года, увайшло ў законную сілу 16 верасня 2008 года
Кніжныя выданні	«Нет плохих народов», Мінск, ЗАТ «Православная инициатива», 2007 г., 127 с.; протаіерэй Алег Чакрыгін «Читая Евангелие. Размышления на евангельские чтения. Кто мы: христиане или иудеи?», Мінск, ЗАТ «Православная инициатива», 2005 г., 95 с. (7-е выданне); Ерчак В.М. «Слово и Дело Ивана Грозного», Мінск, ФУА Информ., 2005 г. 704 с.; «Россия пробудись. В защиту Отечества» складальнік ігумен Сімяон, Масква, «Империум-Пресс», 2005 г., 384 с.; Платонаў А.А. «Тайное мировое правительство», серыя «Заговор против России», Масква, «Алгоритм», 2006 г.; Платонаў А.А. «Загадка Сионских протоколов», серыя «Заговор против России», Масква, «Алгоритм», 2006 г.; Платонаў А.А. «Русское сопротивление», серыя «Война с антихристом», Масква, «Алгоритм», 2006 г.; Платонаў А.А. «Война с внутренним врагом», серыя «Заговор против России», Масква, «Алгоритм», 2006 г.; Барыс Міронаў «Иго іудейское», Масква, «Алгоритм», 2007 г.; Мікалай Жэвахаў «Еврейская революция», серыя «Проект Олега Платонова «Русское сопротивление», Масква, «Алгоритм», 2006 г.; «Убиение Андрея Киевского. Дело Бейлиса — «смотр сил», Мінск, «Русская идея», 2006 г.; Філімонаў В.П. «Время суда», Мінск, ЗАТ «Христианская инициатива», у 2-х тамах, 2007 г.; «Исследование Холокоста. Глобальное видение. Материалы международной Тегеранской конференции», Масква, «Алгоритм», 2007 г., 272 с.	Рашэнне суда Савецкага раёна г. Мінска ад 19 снежня 2008 года, увайшло ў законную сілу 26 лютага 2009 года
Кніжнае выданне	«Приговор убивающим Россию», Барыс Міронаў, Мінск, ЗАТ «Православная инициатива», 2005 г.	Рашэнне суда Маскоўскага раёна г. Брэста ад 8 ліпеня 2009 года
Кніжнае выданне	«Особое мнение или обращение христианки», Алена Гнаук, Брэст, 2011 г.	Рашэнне суда Брэсцкага раёна Брэсцкай вобласці ад 16 лістапада 2011 года, увайшло ў законную сілу 27 лістапада 2011 года
Друкаванае выданне	«Прэс-фота Беларусі 2011», выдавец: ІП Логвінаў, надрукавана: Taurapolis, Каўнас, Літва, 159 с.	Рашэнне суда Ашмянскага раёна Гродзенскай вобласці ад 18 красавіка 2013 года, увайшло ў законную сілу 24 чэрвеня 2013 года
Кніжнае выданне	«ВЕЛЕС — БОГ РУССОВ». Неизвестная история русского народа / А.І. Бялоў. — 4-е выд. — М.: Амрита, 2012. — 272.	Рашэнне суда Маскоўскага раёна г. Брэста ад 10 студзеня 2014 года, увайшло ў законную сілу 21 студзеня 2014 года
Друкаваныя выданні	Ас-Сухеймі, Саліх. Основы веры в свете Корана и Сунны/ пер. з араб. Э. Куліева — 3-е выд., выпраўл., дап. — М.: Выдавец Эжаеў, 2008. — 304 с.; Куліеў, Эльмір. На пути к Корану. — 3-е выд., выпраўл. — М.: Выдавец Эжаеў, 2008 — 560 с.; Рабі Хадзі аль-Мадхалі. Мудрость и логика в методах призыва пророков к Аллаху. / 1-е выданне. Пераклад з арабскай Куліева. — М.: Выдав. дом «БАДР», 2000 — 152 с.; Мухамад Салех. Как ответить на три основные вопроса / Першае выданне, 2010 — 250 с. (капірайт www.Svet-Islama.com); Захарна С.Н. Тяжкие последствия актов самоубийства — Кувейт, 2005 — 128 с. Капірайт — Общество «Возрождения Исламского Наследия»; Абдуль Азіз Ар-Райіс. Нарушение единобожия. — 2008 — 130 с.; Аліхан Мусаеў. 10 прав. — 28 с.; Вероубеждение мусульманина. — 11 с.	Рашэнне суда Фрунзенскага раёна г. Мінска ад 12 сакавіка 2014 года, увайшло ў законную сілу 24 сакавіка 2014 года
Кніжныя выданні	Alan Bullock. Hitler, A Study In Tyranny. Кніга ў цвёрдым пераплёце, 848 с.; Alan Bullock. Hitler, A Study In Tyranny. Кніга ў мяккай вокладцы, 848 с.; Alan Bullock. Hitler, A Study In Tyranny. Кніга ў мяккай вокладцы, 848 с.; Adolf Hitler. Mein Kampf. Кніга ў цвёрдым пераплёце, 384 с.; Adolf Hitler. Mein Kampf. Кніга ў мяккай вокладцы, 384 с.; Adolf Hitler. Mein Kampf. Кніга 694 с.; George L. Mosse. Nazi Culture. Кніга 386 с.; George Lincoln Rockwell. This Time the Wolrd. Кніга 264 с.; George Lincoln Rockwell. White Power. Кніга 466 с.; Soldier's Manual for MOS 11C — Indirect Fire Infantryman: Skill level 1. Кніга 516 с.; Soldier's Manual, MOS 11C, Indirect Fire Infantryman: Skill level 2/3/4». Кніга 900 с.	Рашэнне суда Бабруйскага раёна і г. Бабруйска ад 17 лютага 2015 года, увайшло ў законную сілу 28 лютага 2015 года

■ Хто, калі не мы?

ЧАС ПРЫБІРАЦЦА

Парадак наводзілі валанцёры, школьнікі, сельскія дэпутаты

Самым значным мерапрыемствам сёлетняй веснавой прыборкі ў Дамачаве старшыня сельскага Савета Уладзімір ХВАЦІК назваў добраўпарадкаванне тэрыторыі былых могілак. Названыя могілкі закрылі для пахаванняў у далёкім 1953 годзе. Цяпер яны аказаліся практычна ў цэнтры вялікага населенага пункта. Можна сабе ўявіць, як больш за паўвека там усё зарасло дрэвамі, хмызняком, здзічэлым кустоўем. Больш за тое, нядобрасумленныя месцічы і госці былога райцэнтра часам пакідалі бытавыя адходы ў густых зарасніках старых могілак. Месца спецыфічнае, таму не рашаліся туды раней пайсці, каб раскарчаваць, разраўняць і прывесці ўсё ў парадак. Але ж, паводле слоў Уладзіміра Хваціка, магіл ужо практычна не відно, карэнне даўно іх параўняла з зямлёй, таму прыйшоў час узяцца і за гэты кавалак зямлі.

— Дапамагчы сельскаму Савету згадзіліся маладыя людзі з Брэста. Дзве групы па дзесяць чалавек зусім маладых хлопцаў і дзяўчат па чарзе ў выхадныя дні шчыравалі ў Дамачаве. Валанцёры аднесліся да працы з вялікім энтузіязмам. На дапамогу ім прыйшлі двое мясцовых жыхароў. Асноўную работу мы зрабілі: выкарчавалі дрэвы і хмызнякі, вынеслі смецце, якое збіралася тут гадамі. І хутка недалёка ад старой царквы замест зарасніку будзе чыстая і прывабная мясціна,— расказаў старшыня сельскага Савета.

Паводле яго слоў, веснавых клопатаў хапае. Гэтымі днямі працягваюцца работы па добраўпарадкаванні сквера ў цэнтры пасёлка. Дамачава размешчана за 45 кіламетраў на поўдзень ад Брэста. Недалёка праходзіць дзяржаўная мяжа з Еўрасаюзам. Праз памежны пераход Дамачава-Славатычэ штодзень праязджаюць дзясяткі людзей, у тым ліку і з-за мяжы. Таму падтрымліваць прыгажосць і парадак лічаць тут справай гонару.

— Яшчэ вельмі важна навесці поўны парадак да мая, — падкрэсліў кіраўнік мясцовай улады, — бо ў шматпакутным Дамачаве заўсёды годна адзначалі свята Перамогі. Будзем шырока святкаваць і 70-гадовы яе юбілей. У пасёлку было знішчана гета, загінула чатыры тысячы чалавек. Нямецка-фашысцкія захопнікі расстралялі тут дзіцячы дом, ахвярамі расстрэлу сталі 54 малыя і 20-гадовая выхавальніца. Помнікі названым трагедыям падтрымліваюцца заўсёды ў парадку, там будзе праведзена толькі звычайная вясновая прыборка.

А ў Клейніках Брэсцкага раёна нядаўна адбылася вялікая акцыя па навядзенні парадку ўздоўж берага ракі Лясная. Тут заўсёды была чыстая вада. Па беразе абсталяваны пляжныя зоны, дзе ўлетку адпачывае шмат людзей. Адзін з такіх пляжаў знаходзіцца за 300 метраў ад школы.

Вучні Клейніцкай школы падчас прыборкі берага.

— У мінулую суботу, — расказвае **намеснік дырэктара школы Наталля ЛУК'ЯНЮК,** — на працоўную акцыю выйшлі вучні сярэдніх і старэйшых класаў. Папрацавалі добра. Мяшкі хутка напаўняліся смеццем, якога сабралася за зіму нямала. Прыбіраць узбярэжжа Лясной стала традыцыяй нашай школы. Летась вучні таксама ўдзельнічалі ў такім суботніку. Падобныя акцыі разглядаем як частку вучэбна-выхаваўчага працэсу. Спадзяёмся, што нашы дзеці ніколі не будуць засмечваць прыроду, наносіць шкоду навакольнаму асяроддзю, дзе б яны потым ні былі.

Ініцыятарам названага суботніка стаў Клейніцкі сельскі Савет. Паводле слоў яго **старшыні Алены МЕЛЬНІК,** прыбіраць выйшлі ўсе дэпутаты. Асаблівую актыўнасць, як заўсёды, праявіла стараста вёскі Наталля Якубчык. За сваю работу па добраўпарадкаванні вёскі Наталля Канстанцінаўна, дарэчы, нядаўна была адзначана падзячным пісьмом райвыканкама.

Акцыя, якую ў Клейніках назвалі «Чысты бераг», сабрала больш за сто добраахвотнікаў. Назбіралі цэлы прычэп living рознага смецця. На жаль, нават старую мэблю давялося знайсці каля рэчкі. Затое цяпер увесь бераг насупраць населенага пункта стаў сапраўды чыстым.

Святлана ЯСКЕВІЧ.

Брэсцкі раён

■

Набалела

ПАРАДОКСЫ І СІТУАЦЫІ

Фота Аляксандра ШАБЛЮКА.

Ці павінна аплачвацца работа педагога, які адказвае за падвоз дзяцей у школы? Гэта пытанне ўзнімалася настаўнікамі за апошнія гады шматразова. Асаблівую актуальнасць яно набыло пасля таго, як у сельскай мясцовасці адна за другой пачалі закрывацца малакамплектныя школы. Чарговы раз пра новы абавязак педагогаў у намесніка міністра адукацыі Сяргея Рудага запыталіся ўдзельнікі прэзідыума цэнтральнага камітэта Беларускага прафсаюза работнікаў адукацыі і навукі. Пасяджэнне праходзіла з удзелам членаў Пастаяннай камісіі па адукацыі, культуры і навуцы Палаты прадстаўнікоў Нацыянальнага сходу Рэспублікі Беларусь і было прысвечана сацыяльна-эканамічнаму становішчу работнікаў сістэмы адукацыі.

БЯСПЛАТНЫ АБАВЯЗАК

— У Мінскай вобласці за перыяд з 2011 года было ліквідавана 98 устаноў адукацыі і рэарганізаваны 93, — паведаміў **старшыня Мінскага абласнога камітэта Беларускага прафсаюза работнікаў адукацыі і навукі Мікалай БАШКО.** — Сёння ў падвозе 17 700 навучэнцаў задзейнічаны 254 аўтобусы аддзелаў адукацыі, спорту і турызму, 76 аўтобусаў аўтапаркаў і 19 аўтобусаў сельгаспрадпрыемстваў. Штодня дзяцей суправаджаюць па дарозе ў школу каля 1 тысячы педагогаў. Але аплата іх працы дзейным заканадаўствам не прадугледжана. У адказ на запыт абласной прафсаюзнай арганізацыі ў Міністэрства адукацыі ў студзені 2012 года (а мы прапаноўвалі дадаткова ўвесці 2 гадзіны арганізацыйна-выхаваўчай работы ва ўстановах, дзе арганізуецца падвоз дзяцей) нам паведамілі, што для яе рэалізацыі патрабуюцца дадатковыя бюджэтныя сродкі. У Міністэрства фінансаў гэтая прапанова падтрымкі не знайшла. Разам з тым нам паабяцалі вярнуцца да вырашэння пазначанай праблемы ў наступным годзе. Але і сёння пытанне не вырашана.

— Я разумею, што мой пункт погляду будзе ў гэтай аўдыторыі непапулярны, тым не менш я не згодны з тымі, хто любіць разважаць пра «няпрофільную работу», якую даводзіцца выконваць педагогам. Працоўны тыдзень у нас складае 36 гадзін, а не 20 — гэта вучэбная нагрузка на стаўку. І калі б у нас дзейнічала штатна-акладная сістэма, то такіх пытанняў, лічу, не ўзнікала б, — падзяліўся сваім бачаннем сітуацыі Сяргей Руды. — Чаму падвоз школьнікаў павінен асобна аплачвацца?

Але сёння заробак педагогаў залежыць наўпрост ад іх урочнай занятасці і гадзін арганізацыйна-выхаваўчай работы, парыравалі прадстаўнікі прафсаюза. Скажам, гісторыку ці географу цяжка знайсці тыя самыя 20 гадзін нагрузкі. А настаўнік фізікі можа працаваць з нагрузкай 36 гадзін, бо прадстаўнікі дакладных навук сёння ў школе ў дэфіцыце. І адпаведна атрымліваць за сваю двайную нагрузку заробак. У настаўнікаў гарадскіх школ галава не баліць, як іх вучні дабяруцца да школы. А сельскаму настаўніку даводзіцца ўставаць а пятай гадзіне раніцы і ехаць збіраць дзяцей па навакольных вёсках. І несці за іх адказнасць...

— 87 працэнтаў работнікаў школ складаюць жанчыны. Прычым многія з іх выхоўваюць сваіх дзяцей у адзіночку. Чаму маці павінна кідаць раніцай сваё дзіця, каб суправаджаць вучняў да школы? Прычым яе работу ніхто не лічыць патрэбным аплачваць, — задаў зусім не рытарычнае пытанне Мікалай Башко.

ВЫХАВАЛЬНІКІ БЕЗ КАТЭГОРЫІ

Звярнуў увагу старшыня Мінскага абласнога камітэта Беларускага прафсаюза работнікаў адукацыі і навукі яшчэ на адну праблему, якую Міністэрства адукацыі таксама вырашаць не спяшаецца, — на атэстацыю педагогаў дашкольнай адукацыі. Парадокс сітуацыі заключаецца ў наступным. Калі настаўнік з вышэйшай кваліфікацыйнай катэгорыяй прыйдзе працаваць у дзіцячы садок, ён пазбавіцца даплаты за сваю кваліфікацыйную катэгорыю. Больш за тое, ён не зможа прэтэндаваць нават на другую кваліфікацыйную катэгорыю, таму што не мае адукацыі па профілі «педагогіка дзяцінства». А вось калі педагог з дашкольнай установы прыйдзе працаваць у школу, то яго катэгорыя за ім захаваецца. Для таго, каб устараніць гэты парадокс, ніякіх дадатковых фінансавых сродкаў не патрабуецца. Рашэнне залежыць толькі ад Міністэрства адукацыі, якое зацвярджала папярэднюю інструкцыю.

Галіновы прафсаюз прапаноўваў унесці ў інструкцыю аб атэстацыі адпаведны пункт, які б дазваляў атэстоўваць выхавальнікаў дашкольных устаноў без профільнай адукацыі на ранейшых умовах. Тым больш што ў дашкольныя ўстановы масава размяркоўваюцца выпускнікі філалагічнага, гістарычнага факультэта і іншых няпрофільных педагагічных спецыяльнасцяў. А кадравая сітуацыя з-за невысокіх заробкаў ў дашкольных установах складваецца вельмі напружаная...

АДСУТНАСЦЬ АРЫЕНЦІРАЎ

На пасяджэнні прэзідыума шмат казалі пра складаную эканамічную сітуацыю, якая склалася ў адукацыі.

Сярод галін сацыяльнай сферы па ўзроўні сярэдняй заработнай платы адукацыя заняла па выніках 2014 года перадапошняе месца (4121,3 тыс. руб., або 67,7% ад сярэдняга заробку ў краіне). У 2011 годзе гэтыя суадносіны былі на ўзроўні 77,3%. Працягваецца зніжэнне тэмпаў росту намінальнай і рэальнай налічанай заработнай платы работнікаў галіны, якое назіраецца з 2011 года. Так, летась тэмп росту намінальнай заработнай платы склаў 119,5%, а рэальнай — 101,2%.

— Галіновы прафсаюз пастаянна завастрае ўвагу органаў дзяржаўнага кіравання, дэпутацкага корпуса і грамадства ў цэлым на праблему павышэння сацыяльнага статусу педагагічных работнікаў, бо фінансавы і маральны дабрабыт работнікаў нашай галіны — адзін з ключавых фактараў яе якаснага росту. Вынікі працы работніка на любой пасадзе, спецыяльнасці, прафесіі павінны быць адпаведна ацэнены, — падкрэслівае **старшыня ЦК прафсаюза Аляксандр БОЙКА.** — На жаль, дамагацца росту рэальнай заработнай платы становіцца складаней. Мы разумеем, што наша галіна вялізная і пытанняў шмат, але іх трэба вырашаць, бо клубок праблем расце.

Дарэчы, арыенціры па памерах заработнай платы настаўнікаў адсутнічаюць у Кодэксе аб адукацыі. Раней такім арыенцірам быў сярэдні заробак работнікаў у прамысловасці: у настаўнікаў памер заробку павінен быў быць не ніжэйшы, а ў прафесарска-выкладчыцкага саставу перавышаць сярэдні заробак у прамысловасці ў 1,5 раза.

ПАЗІЦЫЯ ГУБЕРНАТАРАЎ

З-за падзення прэстыжу педагагічнай прафесіі, нізкага сацыяльнага статусу, адсутнасці іншых стымулаў і гарантый з галіны сыходзяць маладыя педагогі, адпрацаваўшы пасля заканчэння навучальнай установы вызначаны заканадаўствам тэрмін. А выпускнікі школ не хочуць паступаць на педагагічныя спецыяльнасці.

— Для выпраўлення сітуацыі, акрамя перагляду складнікаў тарыфнай сеткі, лічым неабходным павышэнне заработнай платы работнікам сістэмы адукацыі, гэта значыць, увядзенне галіновага павышальнага каэфіцыента — з мэтай давядзення паказчыка сярэднямесячнай заработнай платы работнікаў адукацыі да рэспубліканскага паказчыка і недапушчэння адтоку высокакваліфікаваных кадраў з сістэмы адукацыі ў іншыя галіны, — паведаміла **загадчыца аддзела сацыяльна-эканамічнай работы ЦК галіновага прафсаюза Валянціна ГЕРАСІМОВІЧ.** — Лічым, што пры ўсіх цяжкасцях у бюджэтнай палітыцы якасна пытанне з заробкамі педагогаў немагчыма вырашыць без накіравання на гэтыя мэты дадатковых бюджэтных асігнаванняў.

Старшыня Пастаяннай камісіі Палаты прадстаўнікоў Нацыянальнага сходу Рэспублікі Беларусь па адукацыі, культуры і навуцы Аляксандр СЯГОДНІК лічыць, што пазіцыя губернатараў істотна адбіваецца на сітуацыі ў галіне. Дастаткова паглядзець на разрыў ва ўзроўні сярэднямесячнага заробку работнікаў сістэмы адукацыі, якія працуюць у розных рэгіёнах. Так, па выніках 2014 года сярэднямесячны заробак у Мінску склаў 6107,8 тыс. руб., а ў Брэсцкай вобласці — 4379,2 тыс. руб. Розніца паміж максімальным і мінімальным рэгіянальным паказчыкам сярэднямесячнай заработнай платы работнікаў сістэмы адукацыі дасягае ўжо 39,5% (у настаўнікаў — 22%, а ў прафесарска-выкладчыцкага складу — 53,8%).

— Значыць, у пэўных рэгіёнах кіраўнікі знаходзяць магчымасці, каб падтрымаць педагогаў, — мусіў канстатаваць старшыня парламенцкай камісіі. — Можа, трэба вывучыць і выкарыстаць іх досвед?..

АПТЫМІСТЫЧНЫЯ ВЫНІКІ ЭКСПЕРЫМЕНТА

З 1 верасня 2013 года ў Беларусі запушчаны эксперымент па апрабацыі галіновай сістэмы аплаты працы педагагічных работнікаў. Яго мэтай з'яўляецца ўдасканаленне аплаты працы ў залежнасці ад якасці і вынікаў працы педагагічных работнікаў. Зараз у эксперыменце задзейнічаны 17 устаноў агульнай сярэдняй адукацыі.

Цэнтральным камітэтам галіновага прафсаюза летась выбарачна праводзіўся маніторынг устаноў г. Мінска, якія ўдзельнічаюць у эксперыменце па апрабацыі новай сістэмы аплаты працы. Маніторынг паказаў, што заработная плата работнікаў гэтых устаноў павялічылася ў сярэднім на 25-30%. Новай сістэмай аплаты працы прадугледжаны галіновыя выплаты ў памеры 10% ад фонду заработнай платы (без уліку выплат стымулюючага характару, матэрыяльнай дапамогі) педагагічных работнікаў установы адукацыі. Увядзенне іх дало дадатковыя магчымасці кіраўнікам устаноў агульнай сярэдняй адукацыі для стымулявання педагагічных работнікаў. Для галіновага прафсаюза важна, каб гэты эксперымент пашыраўся, рэгіёны адшуквалі магчымасці для яго рэалізацыі.

— Мы таксама зацікаўлены ў пашырэнні эксперымента, — запэўніў намеснік міністра адукацыі Сяргей Руды. — Але мы не можам прымусіць рэгіён уключыць у эксперымент не 5, а 25 школ, бо пад яго патрэбны дадатковыя сродкі. Прычым дзейнічае жорсткая ўмова — зменшыць фінансаванне школ, уключаных у эксперымент, немагчыма. Таму спадзяёмся на падтрымку ў гэтым пытанні на месцах...

Надзея НІКАЛАЕВА

■

ДЫНАМІКА СЯРЭДНЯМЕСЯЧНАЙ ЗАРАБОТНАЙ ПЛАТЫ Ў СІСТЭМЕ АДУКАЦЫІ:

2011 год — 1489,1 тыс. руб. (266 дол.). Тэмп росту намінальнай — 168,9%, рэальнай — 110,2%. Індэкс спажывецкіх цэн 153,2%;

2012 год — 2769,3 тыс. руб. (331 дол.). Тэмп росту намінальнай — 186%, рэальнай 116,8%. Індэкс спажывецкіх цэн 159,2%;

2013 год — 3448,9 тыс. руб. (384 дол.), Тэмп росту намінальнай — 124,5%, рэальнай — 105,2%. Індэкс спажывецкіх цэн 118,3%;

2014 год — 4121,3 тыс. руб. (402 дол.). Тэмп росту намінальнай — 119,5%, рэальнай 101,2%. Індэкс спажывецкіх цэн 118,1%.

УНП 100039847

ОАО «МНИПИ»

Информация о результатах финансово-хозяйственной деятельности за 2014 г.

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС на 01.01.15 г.

Наименование показателей	Код строки	На 31.12.2014 г. (млн. руб.)	На 31.12.2013 г. (млн. руб.)
1. Долгосрочные активы	**190**	**91209**	**89933**
Основные средства	110	81696	85359
Нематериальные активы	120	49	113
Вложение в долгосрочные активы	140	7389	4251
Долгосрочные финансовые вложения	150	2075	210
2. Краткосрочные активы	**290**	**25857**	**27876**
из них:			
Сырье, материалы и др. аналогичные активы	211	2470	2223
Затраты в незавершенном производстве и полуфабрикаты	213	10607	10083
Готовая продукция и товары для реализации	214	3089	2082
Расходы будущих периодов, НДС, краткосрочная дебиторская задолженность	230-250	7343	5606
Денежные средства	270	2257	7882
Баланс — всего (активы)	**300**	**117066**	**117809**
3. Собственный капитал	**490**	**102488**	**100619**
5. Краткосрочные активы	**690**	**14578**	**17190**
В том числе: кредиторская задолженность по поставщикам	631-632	5131	10891
Прочая кредиторская задолженность	633-640	2010	1967
Доходы будущих периодов	650	7437	4332
Баланс — всего (пассивы)	**700**	**117066**	**117809**

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ за 2014 г.

Наименование показателей	2014 г. (млн. руб.)
Выручка от реализации продукции, товаров, работ, услуг	54318
Себестоимость реализованных товаров, продукции, работ, услуг	(50215)
Прибыль от реализации	4103
Прибыль (убыток) от прочей деятельности	(1956)
Прибыль от инвестиционной деятельности	1353
Прибыль от финансовой деятельности	(344)
Прибыль от налогообложения	**3156**
Налоги, сборы и платежи из прибыли	753
ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ	**2403**

Получено аудиторское заключение. ООО «Квалитет-Аудит» дает заключение, что бухгалтерская отчетность ОАО «МНИПИ» сформирована в соответствии с требованиями законодательства Республики Беларусь по бухгалтерскому учету и отчетности, достоверна во всех существенных аспектах отражает финансовое положение ОАО «МНИПИ» на 01 января 2015 г. и результаты его финансово-хозяйственной деятельности за 2014 г. При этом совершенные ОАО «МНИПИ» финансовые (хозяйственные) операции во всех существенных отношениях соответствуют законодательству.

ОАО «МНИПИ» объявляет о выплате дивидендов за 2014 год в размере 390 руб. на одну акцию. Выплата дивидендов производится в срок до 01 ноября 2015 года.

Информация ОАО «Стройтрест № 4» о результатах финансово-хозяйственной деятельности за 2014 год

№ п/п	Наименование показателей	Единица измерения	За отчетный период	За аналогичный период прошлого года
1.	Выручка от реализации продукции, товаров, работ, услуг	млн руб.	1 004 812	881 357
2.	Себестоимость реализованной продукции, товаров, работ, услуг, управленческие расходы; расходы на реализацию	млн руб.	936 176	857 377
3.	Прибыль (убыток), всего	млн руб.	62 645	15 910
3.1	в том числе: прибыль (убыток) от текущей деятельности	млн руб.	58 032	18 354
3.2	в том числе: прибыль (убыток) от инвестиционной, финансовой и иной деятельности	млн руб.	4 613	- 2 444
4.	Чистая прибыль	млн руб.	47 418	9 741
5.	Налог на прибыль	млн руб.	14 879	5 918
6.	Дебиторская задолженность	млн руб.	269 568	176 420
7.	Кредиторская задолженность	млн руб.	344 153	250 305
8.	Нераспределенная прибыль, всего	млн руб.	77 097	21 316
9.	Направлено нераспределенной прибыли на увеличение уставного фонда	млн руб.	0	0
10.	Начислено на выплату дивидендов в данном отчетном периоде, всего	млн руб.	12 261,4	3 130,2
10.1	дивиденды на одну акцию, начисленные в данном отчетном периоде	руб.	13 980,86	3 569,16
10.2	Дивиденды на одну акцию, выплаченные в данном отчетном периоде, всего	руб.	7 507,3	2 265,189
11.	Количество простых (обыкновенных) акций, находящихся на балансе Общества	штук	0	0
12.	Количество акционеров, всего	лиц	2 167	2 161
	в том числе:			
12.1	юридических лиц	лиц	1	1
12.2	физических лиц	лиц	2 166	2 160
13.	Среднесписочная численность работающих	лиц	2 276	2 357
14.	Обеспеченность акции имуществом Общества	тыс. руб.	147,4	96,3

Доля государства в уставном фонде эмитента составляет 52,3%.
Основной вид деятельности, по которому получено двадцать и более процентов выручки от реализации продукции, работ, услуг – строительство.
Проверка достоверности годовой бухгалтерской и финансовой отчетности ОАО «Стройтрест № 4» за 2014 год проведена ОДО «АудитСтрой».
Выплата дивидендов за второе полугодие 2014 года в размере 6 473,56 бел. рублей на одну акцию физическим лицам будет произведена с 5 до 25 мая 2015 года через отделения АСБ «Беларусбанк», ОАО «БПС-Сбербанк» и кассы структурных подразделений. Дивиденды на акции, находящиеся в коммунальной собственности г. Минска, будут перечислены в финотдел администрации Центрального района г. Минска с 13 до 22 апреля 2015 года.
Справки по тел. 334-10-03.

■ Без купюр

Карыстальнікі павінны дакладна ведаць аб працэнтах за зняцце наяўных і памеры платы за прагляд балансаў

ВЫБІРАЕМ КАРТКУ ДЛЯ ЎНУЧКІ З БАБУЛЯЙ

У нашу рэдакцыйную пошту трапляе шмат разнапланавых пытанняў, якія тычацца безнаяўных разлікаў. Цяпер людзі ўжо не проста здымаюць са свайго рахунку грошы, а пачынаюць актыўна карыстацца рознымі сучаснымі паслугамі віртуальнага партманета. А пры знаёмстве з нечым новым узнікаюць сумненні. Сёння прапануем самыя актуальныя пытанні па гэтай тэме, на якія адказвае начальнік аддзела па сувязях з грамадскасцю плацежнай сістэмы БЕЛКАРТ Марына РОМАН.

— Хачу аформіць сваёй маме пенсійную картку. Яна жыве ў Рэчыцы. Якую картку лепш выбраць? — пытаецца Антон БАРТУШ *з Мінска.*

— Паколькі ваша мама пражывае на тэрыторыі нашай краіны, то найлепш аформіць пенсійную картку айчыннай платежнай сістэмы. Яна лакальная, а таму бяспечная ў выкарыстанні, а махляры з карткі БЕЛКАРТ красці грошы не будуць, бо не змогуць. У населеным пункце Рэчыца абавязкова прысутнічаюць рэгіянальныя аддзяленні Беларусбанка або Белаграпрамбанка. Можна звярнуцца ў любое з іх і аформіць пенсійную картку БЕЛКАРТ. З яе дапамогай можна кіраваць рахункам у банку. Аддалены доступ да рахунку з пенсійнай карткай нашай сістэмы значна спрашчае працэс атрымання пенсіі і дазваляе максімальна засцерагчы сябе ад магчымых спроб крадзяжу грашовых сродкаў. Акрамя таго, наша пенсійная картка прымаецца ва ўсіх гандлёвых арганізацыях, дзе ўстаноўлены тэрміналы для абслугоўвання банкаўскіх плацежных картак, а гэта азначае, што няма неабходнасці зняцця наяўных грашовых сродкаў для здзяйснення пакупкі. Пры гэтым у трымальніка пенсійнай карткі з'яўляецца магчымасць атрымання дадатковага даходу на сумы грашовых сродкаў, якія засталіся пасля здзяйснення пакупкі. Умовы абслугоўвання рахункаў у банку могуць прадугледжваць налічэнне павышаных працэнтаў на рэшткі грашовых сродкаў, якія захоўваюцца на рахунках атрыманай пенсійнай карткі.

— Ці магу я зрабіць свайму дзіцяці асобную банкаўскую картку?
Кірыл МУХА, *г. Слонім.*

— Дзіцячую картку можа аформіць кожны з бацькоў. І замест наяўных кішэнных грошай у дзіцяці будзе электронны кашалёк. Ліміт папаўнення такой карткі, дазволеныя пакупкі і забарону на зняцце наяўных вы можаце вызначыць пры афармленні карткі ў банку. На рынку Беларусі да сваёй зарплатнай карткі, як правіла, грамадзяне выбіраюць дадатковую картку нацыянальнай плацежнай сістэмы. Гэта дзіцячая плацежная картка, спецыяльна прызначаная для выкарыстання дзіцем або падлеткам. Да 14 гадоў такая картка БЕЛКАРТ са спецыяльнай налепкай у выглядзе дзіцячай далонькі можа быць толькі дадатковай да рахунку бацькоў, а з 14 гадоў малады чалавек можа атрымаць асноўную картку да ўласнага рахунку. Аднак да 16 гадоў пры выдачы такога фінансавага прадукту патрабуецца дазвол афіцыйнага прадстаўніка дзіцяці, напрыклад, маці ці бацькі.

Важная перавага дзіцячай карткі ў тым, што, аформіўшы яе для свайго дзіцяці, вы цалкам можаце кантраляваць яго выдаткі, для гэтага трэба толькі падключыць SMS-апавяшчэнне. А што яшчэ больш важна — за безнаяўны разлік немагчыма набыць забароненыя рэчы, напрыклад, спайс. Іншымі словамі, такія кішэнныя грошы малы зможа траціць пад вашым аддаленым наглядам, — патлумачыла спадарыня Роман.

— Якія існуюць магчымыя камісіі пры разліках карткамі?
Святлана РАГОЙША,
г. Маладзечна.

— Разнастайных камісій існуе вельмі шмат. Аднак гэта не азначае, што яны штодня будуць праследаваць трымальніка плацежнай карткі. Самая распаўсюджаная плата — за яе выпуск і абслугоўванне. На другім месцы — камісія за выдачу наяўных. Не забудзьцеся ўдакладніць у вашага банка, ці ёсць у яго партнёрскія праграмы з іншымі, у рамках якіх можна здымаць наяўныя бясплатна і ў банкаматах «чужых» банкаў. З камісіяй можна сутыкнуцца таксама пры праглядзе балансу і ў выпадку перакладаў грашовых сродкаў з карткі аднаго банка на картку іншай фінансавай установы. Такія паслугі, як інтэрнэт-банкінг і мабільны банкінг, прапануюцца бясплатна, а часам — з абаненцкай платай. Калі вы часта будзеце карыстацца нейкімі нестандартнымі паслугамі, напрыклад, выпіскамі або даведкамі па рахунку на фірменным бланку банка, раім загадзя ўдакладняць, ці вызначае фінансавая ўстанова плату за гэтыя паслугі і ў якім памеры.

— Якія бонусы прапануюць банкі трымальнікам ашчадных картак?
Аляксандр СЯЛЯЎКА, *г. Клецк.*

— Перавага ашчадных картак у тым, што грошы з іх можна траціць практычна без абмежаванняў, не губляючы пры гэтым налічаных працэнтаў. У большасці выпадкаў прыбытковасць па падобнай картцы напрамую залежыць ад сумы астатку на рахунку. Чым большая рэшта — тым вышэйшая стаўка. Памятайце таксама, што рознымі банкамі практыкуюцца розныя алгарытмы налічэння працэнтаў. Удакладніце ў вашым банку гэты нюанс і высвятліце сітуацыю з налічваннем працэнтаў будзе нялішнім. І абавязкова спытайце, якім чынам вы зможаце папоўніць карт-рахунак і колькі складзе плата за такую паслугу. Калі вы збіраецеся захоўваць зберажэнні ў нацыянальнай валюце (асабліва калі гаворка ідзе пра буйныя сумы), варта выкарыстоўваць менавіта карткі нацыянальнай сістэмы, бо яны больш бяспечныя, чым карткі міжнародных плацежных сістэм, — упэўнена Марына Роман.

Сяргей КУРКАЧ

■

■ Вы чулі?

Замежныя інтэрнэт-крамы не «закрыюць», але...

Днямі ў рэдакцыю патэлефанаваў наш чытач з Магілёва і агучыў мясцовую пагалоску аб тым, што могуць забараніць дзейнасць замежных інтэрнэт-крам.

На гэты конт **міністр гандлю Валянцін ЧАКАНАЎ** паведаміў, што беларусы па-ранейшаму будуць мець магчымасць рабіць пакупкі ў замежных інтэрнэт-крамах. «Гэты канал будзе працаваць і далей, але тут трэба прымаць некаторыя нарматыўныя прававыя акты, каб гандаль быў упарадкаваны. Мы па такім шляху ўжо крочым, і некаторыя пытанні ў гэтым кірунку вырашылі», — сказаў міністр.

Валянцін Чаканаў адзначыў, што названыя інтэрнэт-крамы забіраюць частку абароту ў айчынных вытворцаў. Для таго каб канкурыраваць на роўных, беларускай лёгкай прамысловасці трэба не толькі вырабляць якасную і даступную прадукцыю, але і ўдасканальваць метады продажу. Як паказвае вопыт, карыстаецца попытам айчынны легпрам у спецыялізаваных аддзелах у гандлёвых сетках. Добра зарэкамендаваў сябе стокавы продаж. Мінгандлю мае намер пашыраць працу па гэтых і іншых напрамках, каб спрыяць росту попыту на тавары беларускай лёгкай прамысловасці.

Сяргей ПАЛІНІН

■

■ Уласны вопыт

НЕ СПЯШАЙЦЕСЯ І НЕ ЛЯНУЙЦЕСЯ

Як выгадна купіць падгузкі?

Перад сучаснымі маладымі бацькамі адной з першых паўстае фінансавая праблема пошуку недарагіх, але якасных падгузкаў. Некалі выбіраць не было з чаго, а цяпер і вытворцаў, і гандляроў — проста безліч. На першы погляд можа падацца, што цэны надта не адрозніваюцца ў крамах, на рынку, пры куплі праз інтэрнэт. Але з уласнага досведу ведаю, што аднастайнасць прапаноў гэтага спецыфічнага прадукту толькі прывідная. Памятаючы пра нашы з жонкай «пакуты» і такі ж самы стан сяброў-аднагодкаў, я вельмі хутка зрэагаваў на недзе выпадкова пачутае пытанне-просьбу: «Дзе б гэта знайсці самыя выгадныя «памперсы»?».

Адразу скажу: адназначна заявіць, што вось у гэтай краме ці на гэтым сайце вы зможаце набыць падгузкі па самым выгадным кошце, немагчыма. Літаральна ўчора куплялі праз інтэрнэт па (на той час) самай нізкай цане патрэбныя нам «памперсы». А ўжо сёння заскочыў у адну краму і знайшоў на зніжцы той жа тавар па яшчэ больш прывабным кошце, хаця раней жонка заходзіла туды ж і ніякіх зніжак не было. Розніца невялікая — 4 тысячы. Але, калі браць некалькі пачкаў (што часцей за ўсё і адбываецца) — ужо адчувальна.

Таму давайце проста пастараемся высветліць, якія акалічнасці могуць уплываць на цану і як дзейнічаць, каб знайсці самы прывабны варыянт.

КАЛІ АД МАЛОГА НЕ АДЫСЦІ

Муж кожны дзень на працы. Жонка праз тыдзень пасля родаў сам-насам з дзіцем, якое кожныя дзве-тры гадзіны патрабуе малачка. Карціна не новая і шмат каму знаёмая. У гэтым выпадку хадзіць па крамах у маладых бацькоў часу асабліва няма. Ды і ў гэтыя самыя першыя дні можна яшчэ не паспець вызначыцца з фірмай, падгузкі якой будуць падыходзіць вашаму малому. Таму з самага пачатку не набывайце вялікія пачкі — штук на 25-30 вам хопіць на пяць дзён (па 4-6 «памперсаў» у дзень). І калі дзіцяці нешта не спадабаецца, не шкада дзясятак падгузкаў выкінуць ці аддаць знаёмым, у каго малое да іх ставіцца нармальна.

Праз тыдзень-другі, калі вызначыцеся з фірмай, можна пашукаць выгадныя прапановы ў вялікіх эканамічных упакоўках. На маё шчасце, я ў такі перыяд патрапіў на неблагія зніжкі і набыў самыя якасныя і звычайна дарагія падгузкі па цане, якая была ніжэйшай за ўсе астатнія. Дагэтуль больш не сустракаў такіх прапаноў. Але гэта ў мяне быў час з'ездзіць па іх. Часцяком мужчыне немагчыма вырвацца з працы, а жонка ўжо і не памятае, дзе тыя крамы знаходзяцца. У такой сітуацыі дапаможа інтэрнэт.

Тут ёсць два шляхі. Па-першае, можна прагледзець сайты, дзе публікуюцца прыватныя абвесткі. Там часам можна знайсці тое, што табе патрэбна, за нармальныя грошы. Многія купляюць у запас. А як дзіця вырастае, пачынаюць прадаваць. Аднак ёсць недахоп — ехаць па тавар давядзецца тату (хаця дамовіцца можна на любы зручны час). Па-другое, ёсць шмат інтэрнэт-крам, якія таксама могуць прапаноўваць неблагія варыянты і бясплатную дастаўку пры буйной пакупцы. Гэта самы зручны шлях, бо «памперсы» прывязе маме дадому кур'ер. А некаторыя крамы настолькі прасунутыя, што нават прымуць аплату карткай. Дарэчы, па такой схеме працуюць не толькі ў сталіцы, але і па ўсёй Беларусі.

ПАДРАСЛІ — НА ШПАЦЫР

Калі малы больш прывыкне да жыцця ў нашым мітуслівым свеце і шпацыр па вуліцы не будзе абмежаваны бояззю пераахаладзіць немаўля, мамы становяцца самымі заўзятымі пакупнікамі. Такія «выхады» спалучаюць у сабе элементы шоп-тура і традыцыйнай прагулкі — звычайна знойдзецца нейкая сяброўка з дзіцем, якая з задавальненнем зачэпіцца языком і купіць сёе-тое ў краме.

Пры такім раскладзе больш выгадна пашукаць у магазінах розныя акцыі і зніжкі, каб не пераплачваць. Як правіла, больш танна будзе ў спецыялізаваных крамах — дзіцячых ці «гігіенічных». Аднак звычайныя дыскаўнтары раз-пораз таксама «выстрэльваюць». Раю не баяцца ўзяць нешта на будучыню. Цэны маюць схільнасць да росту, а «памперсы» — тавар, які можа доўга ляжаць і не псавацца. Акцыя можа быць не на той памер, што патрэбны зараз, а на большы. Малы хутка будзе расці — таму не бойцеся прыкупіць вялікае. Такая тактыка можа сэканоміць значную суму грошай. Улічваючы, што ў кожнай калысцы ёсць вялікі кошык, то прынесці пакупку дадому не цяжка. І старайцеся браць вялікімі пачкамі — гэта практычна заўжды больш выгадна, калі пералічыць па кошце кожнага падгузка.

Прыкладна так выглядае розніца ў цэнах на адны і тыя ж падгузкі ў розных крамах:

Крама/пачак падгузкаў пэўнай фірмы	1	2	3
Супермаркет	231 650 р.	158 450 р.	325 200 р.
Спецыялізаваная крама	231 200 р.	125 500 р.	302 700 р.
Інтэрнэт-крама	238 300 р.	128 000 р.	319 000 р.

Забегчы на рынак таксама няблага. Але там пашчасціць толькі ў тым выпадку, калі знойдзеце адэкватнага прадаўца. У такіх месцах любяць завінчваць цэны — маўляў, усё роўна купяць. Адзінкі працуюць па іншай стратэгіі — стаўка на пастаянны попыт і абарот пры больш нізкім кошце.

А яшчэ не палянуйцеся зайсці на розныя спецыялізаваныя выставы (іх сёння бывае шмат). Нават калі нічога там не купіце, вам могуць прапанаваць некалькі штук розных падгузкаў на пробу з рэкламнымі мэтамі. Гэта можа дапамагчы ў пошуку больш таннага варыянта без страты якасці.

СВОЙ СЯРОД ЧУЖЫХ

Яшчэ адзін фактар, які часам значна ўплывае на цану, — вытворца. На нашым рынку часцей за ўсё можна сутыкнуцца з імпартнымі «памперсамі» расійскай, польскай і японскай вытворчасці. Ёсць і адзін айчынны брэнд.

Японскія, напрыклад, ніколі не браў. Яны не вельмі «раскручаныя», таму і цэны на іх могуць быць ніжэйшымі, але я гэтага не заўважыў. З іншымі, больш папулярнымі фірмамі, сітуацыя наступная: адны і тыя ж брэнды, але рознай краіны-паходжання адрозніваюцца ў цане на 10-11%. Шчыра кажучы, я купляў і расійскія, і польскія. Па якасці ніякай розніцы не заўважыў.

Беларускі брэнд на пэўны час стаў для нас вельмі прыемнай знаходкай. Падгузкі былі не горшыя за іншыя «прасунутыя» маркі, а па кошце адрозніваліся значна. Аднак праз пару месяцаў цэны змяніліся і стала больш выгадна купляць іншыя. Але ж сітуацыя заўсёды можа памяняцца.

Уладзіслаў КУЛЕЦКІ

■

Калі вы хочаце жыць эканомна і адначасова годна, уздымайце актуальныя пытанні праз нашу рэдакцыю. Тэлефануйце і пішыце нам — і мы пастараемся вам дапамагчы.

Звязацца з карэспандэнтамі можна па тэлефонах: 8 (017) 2923802 і 8 (017) 2871751, а таксама па электроннай пошце: info@zvyazda.minsk.by (з пазнакай «Для аддзела эканомікі»).

Организация	**ОАО «Минскэнергострой»**
Учетный номер плательщика	100008291
Вид экономической деятельности	Транспортная обработка грузов
Организационно-правовая форма	частная, 0% государства
Орган управления	
Единица измерения	млн. руб.
Адрес	220019, г. Минск, ул. Монтажников, 39

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС на 31 декабря 2014 г.

АКТИВЫ	Код строки	на 31 декабря 2014 г.	на 31 декабря 2013 г.
1	2	3	4
I. ДОЛГОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ			
Основные средства:	110	272	681
Нематериальные активы:	120	1	1
Доходные вложения в материальные активы	130	3 196	1 767
в том числе:			
инвестиционная недвижимость	131	3 196	1 767
предметы финансовой аренды (лизинга)	132		
прочие доходные вложения в материальные активы	133		
Вложения в долгосрочные активы	140		
Долгосрочные финансовые вложения	150	740	850
Отложенные налоговые активы	160		
Долгосрочная дебиторская задолженность	170		
Прочие долгосрочные активы	180		
ИТОГО по разделу I	**190**	**4 209**	**3 299**
II. КРАТКОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ			
Запасы	210	408	628
в том числе:			
материалы	211	205	276
животные на выращивании и откорме	212		
незавершенное производство	213	74	103
готовая продукция и товары	214	129	249
товары отгруженные	215		
прочие запасы	216		
Долгосрочные активы, предназначенные для реализации	220		
Расходы будущих периодов	230	54	32
Налог на добавленную стоимость по приобретенным товарам, работам, услугам	240	38	12
Краткосрочная дебиторская задолженность	250	3 890	2 670
Краткосрочные финансовые вложения	260		
Денежные средства и их эквиваленты	270	2 800	56
Прочие краткосрочные активы	280	151	151
ИТОГО по разделу II	**290**	**7 341**	**3 549**
БАЛАНС (190+290)	**300**	**11 550**	**6 848**
СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	**Код строки**	**на 31 декабря 2014 г.**	**на 31 декабря 2013 г.**
III. СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ			
Уставный капитал	410	1 262	1 262
Неоплаченная часть уставного капитала	420	-	-
Собственные акции (доли в уставном капитале)	430	-	-
Резервный капитал	440	-	-
Добавочный капитал	450	1 943	2 110
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	460	2 593	1 043
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода	470	-	-
Целевое финансирование	480	-	-
ИТОГО по разделу III	**490**	**5 798**	**4 415**
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Долгосрочные кредиты и займы	510	-	-
Долгосрочные обязательства по лизинговым платежам	520	-	-
Отложенные налоговые обязательства	530	-	-
Доходы будущих периодов	540	-	-
Резервы предстоящих платежей	550	-	-
Прочие долгосрочные обязательства	560	-	-
ИТОГО по разделу IV	**590**	**-**	**-**
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Краткосрочные кредиты и займы	610	-	-
Краткосрочная часть долгосрочных обязательств	620	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность	630	5 752	2 433
в том числе:			
поставщикам, подрядчикам, исполнителям	631	752	1 078
по авансам полученным	632	3 737	250
по налогам и сборам	633	355	249
по социальному страхованию и обеспечению	634	68	83
по оплате труда	635	202	253
по лизинговым платежам	636	219	61
собственнику имущества (учредителям, участникам)	637	-	-
прочим кредиторам	638	419	459
Обязательства, предназначенные для реализации	640	-	-
Доходы будущих периодов	650	-	-
Резервы предстоящих платежей	660	-	-
Прочие краткосрочные обязательства	670	-	-
ИТОГО по разделу V	**690**	**5 752**	**2 433**
БАЛАНС (490+590+690)	**700**	**11 550**	**6 848**

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ
период с 1 января по 31 декабря 2014 г.

Наименование показателей	Код строки	За 2014 г.	За 2013 г.
1	2	3	4
Выручка от реализации продукции, товаров, работ, услуг	010	8 341	7 576
Себестоимость реализованной продукции, товаров, работ, услуг	020	5 751	5 905
Валовая прибыль (010-020)	**030**	**2 590**	**1 671**
Управленческие расходы	040	2 532	2 048
Расходы на реализацию	050	20	-
Прибыль (убыток) от реализации продукции, товаров, работ, услуг (030-040-050)	**060**	**38**	**-377**
Прочие доходы по текущей деятельности	070	227	98
Прочие расходы по текущей деятельности	080	466	185
Прибыль (убыток) от текущей деятельности (+-060+070-080)	**090**	**-201**	**-464**
Доходы по инвестиционной деятельности	100	1 867	1 351
в том числе: доходы от выбытия основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	101	473	225
доходы от участия в уставном капитале других организаций	102	-	-
проценты к получению	103	6	-23
прочие доходы по инвестиционной деятельности	104	1 388	1 149
Расходы по инвестиционной деятельности	110	225	543
в том числе: расходы от выбытия основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	111	710	49
прочие расходы по инвестиционной деятельности	112	-485	494
Доходы по финансовой деятельности	120	-	5
в том числе: курсовые разницы от пересчета активов и обязательств	121	-	-
прочие доходы по финансовой деятельности	122	-	5
Расходы по финансовой деятельности	130	40	15
в том числе: проценты к уплате	131	40	15
курсовые разницы от пересчета активов и обязательств	132	-	-
прочие расходы по финансовой деятельности	133	-	2
Прибыль (убыток) от инвестиционной и финансовой деятельности (100-110+120-130)	**140**	**1 602**	**800**
Прибыль (убыток) до налогообложения (+-090+-140)	**150**	**1 401**	**336**
Налог на прибыль	160	17	31
Изменение отложенных налоговых активов	170	-	-
Изменение отложенных налоговых обязательств	180	-	10
Прочие налоги и сборы, исчисляемые из прибыли (дохода)	190	-	-
Прочие платежи, исчисляемые из прибыли (дохода)	200	-	-
Чистая прибыль (убыток) (+-150-160+-170+-180-190-200)	**210**	**1 384**	**315**
Результат от переоценки долгосрочных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток)	220	-167	-839
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток)	230	-	-
Совокупная прибыль (убыток) (+-210+-220+-230)	**240**	**1 217**	**-524**
Базовая прибыль (убыток) на акцию	250	-	-
Разводненная прибыль (убыток) на акцию	260	-	-

ИНФОРМАЦИЯ О ДИВИДЕНДАХ И АКЦИЯХ

Всего акционеров 162, из них:
юридические лица – 4;
физические лица – 158 чел., из них нерезиденты 3 чел.

Начислено на выплату дивидендов в отчетном периоде, руб.	-
Фактически выплаченные дивиденды в отчетном периоде, руб.	-
Обеспеченность акций имуществом общества, млн.руб.	217,28
Среднесписочная численность работающих, чел.	36

Основной вид деятельности – Транспортная обработка грузов.
Годовое собрание акционеров проведено 09.03.2015 г.
Данные бухгалтерской отчетности удостоверены аудиторской фирмой ОДО «АудитСтрой».

Руководитель Поболь Л.Н.
Главный бухгалтер Михальчик Л.Н.

ОАО «Промпечать»

УНП 100722731

Вид экономической деятельности: Полиграфическая деятельность
Орган управления: Министерство промышленности
Адрес: 220049, г. Минск, ул. Черняховского, 3

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС НА 01.01.2015 г.

АКТИВЫ	Код стр	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.	СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	Код стр.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.
1	2	3	4	1	2	3	4
I. ДОЛГОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ				**III. СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ**			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ I	**190**	**2 184**	**1 861**	**ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ III**	**490**	**2 290**	**2 162**
II. КРАТКОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ				**V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА**			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ II	**290**	**917**	**1 138**	**ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ V**	**690**	**811**	**837**
БАЛАНС (190+290)	**300**	**3 101**	**2 999**	**БАЛАНС (490+590+690)**	**700**	**3 101**	**2 999**

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ

Наименование показателей	Код стр.	За январь-декабрь 2014 г.	За январь-декабрь 2013 г.
1	2	3	4
Выручка от реализации продукции, товаров, работ, услуг	010	5 293	5 527
Себестоимость реализованной продукции, товаров, работ, услуг	020	(3 992)	(4 129)
Управленческие расходы	040	(1 173)	(1 097)
Прибыль (убыток) от реализации продукции, товаров, работ, услуг (030-040-050)	060	128	301
Прибыль (убыток) от текущей деятельности(060+070-080)	**090**	**17**	**199**
Прибыль (убыток) от инвестиционной, финансовой и иной деятельности(100-110+120-130)	140	109	114
Прибыль (убыток) до налогообложения (090+140)	150	126	313
Налог на прибыль	160	(45)	(77)
Чистая прибыль (убыток) (150-160+170+180-190-200)	210	32	231
Базовая прибыль (убыток) на акцию, рублей	250	284	2 046

Годовой отчет
ОАО «Гомельжилпроект»

Полное наименование:	Открытое акционерное общество «Гомельжилпроект»
Адрес:	246050, г. Гомель, ул. Кирова, 17, т/ф 8 (0232) 74-06-91, УНП 400022625
Полное ф.и.о. руководителя	Врублевский Виталий Валентинович
Полное ф.и.о. гл. бухгалтера:	Прохоренко Евгения Сергеевна
Единица измерения:	млн. руб.

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС на 1 января 2015 года

Активы	Код строки	На 31 декабря 2014 года	На 31 декабря 2013 года
1	2	3	4
I. ДОЛГОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ			
Основные средства	110	3 404	3 643
Нематериальные активы	120	1	1
Доходные вложения в материальные активы	130	-	-
в том числе:			
инвестиционная недвижимость	131	-	-
предметы финансовой аренды (лизинга)	132	-	-
прочие доходные вложения в материальные активы	133	-	-
Вложения в долгосрочные активы	140	488	356
Долгосрочные финансовые вложения	150	-	-
Отложенные налоговые активы	160	-	-
Долгосрочная дебиторская задолженность	170	-	-
Прочие долгосрочные активы	180	-	-
ИТОГО по разделу I	**190**	**3 893**	**4 000**
II. КРАТКОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ			
Запасы	210	887	841
в том числе:			
материалы	211	382	322
животные на выращивании и откорме	212	-	-
незавершенное производство	213	505	519
готовая продукция и товары	214	-	-
товары отгруженные	215	-	-
прочие запасы	216	-	-
Долгосрочные активы, предназначенные для реализации	220	-	-
Расходы будущих периодов	230	3	12
Налог на добавленную стоимость по приобретенным товарам, работам, услугам	240	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность	250	3 254	3 954
Краткосрочные финансовые вложения	260	-	200
Денежные средства и их эквиваленты	270	572	118
Прочие краткосрочные активы	280	-	-
ИТОГО по разделу II	**290**	**4 716**	**5 125**
БАЛАНС	**300**	**8 609**	**9 125**
Собственный капитал и обязательства	**Код строки**	**На 31 декабря 2014 года**	**На 31 декабря 2013 г.**
III. СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ			
Уставный капитал	410	6 123	216
Неоплаченная часть уставного капитала	420	-	-
Собственные акции (доли в уставном капитале)	430	-	-
Резервный капитал	440	808	808
Добавочный капитал	450	-	3 804
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	460	331	2 195
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода	470	-	-
Целевое финансирование	480	-	-
ИТОГО по разделу III	**490**	**7 262**	**7 023**
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Долгосрочные кредиты и займы	510	-	-
Долгосрочные обязательства по лизинговым платежам	520	-	-
Отложенные налоговые обязательства	530	-	-
Доходы будущих периодов	540	-	-
Резервы предстоящих платежей	550	-	-
Прочие долгосрочные обязательства	560	-	-
ИТОГО по разделу IV	**590**	**-**	**-**
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Краткосрочные кредиты и займы	610	-	-
Краткосрочная часть долгосрочных обязательств	620	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность	630	1 347	2 102
в том числе:			
поставщикам, подрядчикам, исполнителям	631	170	142
по авансам полученным	632	378	642
по налогам и сборам	633	359	481
по социальному страхованию и обеспечению	634	68	181
по оплате труда	635	332	542
по лизинговым платежам	636	-	-
собственнику имущества (учредителям, участникам)	637	3	99
прочим кредиторам	638	37	15
Обязательства, предназначенные для реализации	640	-	-
Доходы будущих периодов	650	-	-
Резервы предстоящих платежей	660	-	-
Прочие краткосрочные обязательства	670	-	-
ИТОГО по разделу V	**690**	**1 347**	**2 102**
БАЛАНС	**700**	**8 609**	**9 125**

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ

Наименование показателей	Код строки	За январь-декабрь 2014 года	За январь-декабрь 2013 года
1	2	3	4
Выручка от реализации продукции, товаров, работ, услуг	010	12 215	14 506
Себестоимость реализованной продукции, товаров, работ, услуг	020	(9 491)	(11 687)
Валовая прибыль (010-020)	030	2 724	2 819
Управленческие расходы	040	(2 226)	(1 740)
Расходы на реализацию	050	-	-
Прибыль (убыток) от реализации продукции, товаров, работ, услуг (030-040-050)	060	498	1 079
Прочие доходы по текущей деятельности	070	21	22
Прочие расходы по текущей деятельности	080	(220)	(65)
Прибыль (убыток) от текущей деятельности (±060+070-080)	090	299	1 036
Доходы по инвестиционной деятельности	100	176	117
в том числе:			
доходы от выбытия основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	101	-	-
доходы от участия в уставном капитале других организаций	102	-	-
проценты к получению	103	103	103
прочие доходы по инвестиционной деятельности	104	73	14
Расходы по инвестиционной деятельности	110	(28)	(16)
в том числе:			
расходы от выбытия основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	111	-	-
прочие расходы по инвестиционной деятельности	112	(28)	(16)
Доходы по финансовой деятельности	120	-	-
в том числе:			
курсовые разницы от пересчета активов и обязательств	121	-	-
прочие доходы по финансовой деятельности	122	-	-
Расходы по финансовой деятельности	130	(116)	(2)
в том числе:			
проценты к уплате	131	(116)	(1)
курсовые разницы от пересчета активов и обязательств	132	-	(1)
прочие расходы по финансовой деятельности	133	-	-
Прибыль (убыток) от инвестиционной и финансовой деятельности (100-110+120-130)	140	32	99
Прибыль (убыток) до налогообложения (±090±140)	150	331	1 135
Налог на прибыль	160	(92)	(207)
Изменение отложенных налоговых активов	170	-	-
Изменение отложенных налоговых обязательств	180	-	-
Прочие налоги и сборы, исчисляемые из прибыли (дохода)	190	-	-
Прочие платежи, исчисляемые из прибыли (дохода)	200	-	-
Чистая прибыль (убыток) (±150-160±170±180-190-200)	210	239	928
Результат от переоценки долгосрочных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток)	220	-	576
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток)	230	-	-
Совокупная прибыль (убыток) (±210±220±230)	240	239	1 504
Базовая прибыль (убыток) на акцию	250	-	-
Разводненная прибыль (убыток) на акцию	260	-	-

Данные отчетности подтверждены – Аудитор-индивидуальный предприниматель Лыкова Ольга Юрьевна.

Бухгалтерская отчетность ОАО «Гомельжилпроект», сформированная в соответствии с требованиями законодательства Республики Беларусь по бухгалтерскому учету и отчетности, достоверно во всех существенных аспектах отражает финансовое положение ОАО «Гомельжилпроект» на 1 января 2015 года, а также финансовые результаты деятельности и изменения финансового положения ОАО «Гомельжилпроект» за 2014 год, в соответствии с требованиями законодательства Республики Беларусь.

ИНФОРМАЦИЯ
об открытом акционерном обществе и его деятельности по состоянию на 1 января 2015 г.

4. Доля государства в уставном фонде эмитента (всего в %):		-
Вид собственности	**Количество акций, шт.**	**Доля в уставном фонде, %**
республиканская	-	-
коммунальная всего:	-	-
в том числе:	X	X
областная	-	-
районная	-	-
городская	-	-

5-6. Информация о дивидендах и акциях

Показатель	Единица измерения	С начала года	За аналогичный период прошлого года
Количество акционеров, всего	лиц	141	141
в том числе: юридических лиц	лиц	3	3
из них нерезидентов Республики Беларусь	лиц	-	-
в том числе: физических лиц	лиц	138	138
из них нерезидентов Республики Беларусь	лиц	2	2
Начислено на выплату дивидендов в данном отчетном периоде	миллионов рублей	-	283
Фактически выплаченные дивиденды в данном отчетном периоде	миллионов рублей	96	257
Дивиденды, приходящиеся на одну акцию (включая налоги)	рублей	-	4313
Дивиденды, фактически выплаченные на одну акцию (включая налоги)	рублей	1459	3928
Обеспеченность акции имуществом общества	тысяч рублей	110,66	107,02
Количество простых акций, находящихся на балансе общества	штук	-	-

Простые акции, поступившие в распоряжение общества			Простые акции, приобретенные в целях сокращения общего количества	
Дата поступления акций на счет «депо» общества	Количество акций, шт	Срок реализации акций, поступивших в распоряжение общества	Дата поступления акций на счет «депо» общества	Количество акций, шт.
-	-	-	-	-

7, 8. Отдельные финансовые результаты

Показатель	Единица измерения	С начала года	За аналогичный период прошлого года
Выручка от реализации продукции, товаров, работ, услуг	миллионов рублей	12215	14506
Себестоимость реал. продукции, товаров, работ, услуг, управленческие расходы; расходы на реализацию	миллионов рублей	11717	13427
Прибыль (убыток) до налогообложения, всего	миллионов рублей	331	1135
в том числе: прибыль (убыток) от реализации продукции, товаров, работ, услуг	миллионов рублей	498	1079
в том числе: прочие доходы и расходы по текущей деятельности	миллионов рублей	-199	-43
в том числе: прибыль (убыток) от инвестиционной, финансовой и иной деятельности	миллионов рублей	32	99
Налог на прибыль; изменение отложенных налоговых активов; изменение отложенных налоговых обязательств; прочие налоги и сборы, исчисляемые из прибыли (дохода)	миллионов рублей	92	207
Чистая прибыль (убыток)	миллионов рублей	239	928
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	миллионов рублей	331	2195
Долгосрочная дебиторская задолженность	миллионов рублей	-	-
Долгосрочные обязательства	миллионов рублей	-	-
Среднесписочная численность работающих	человек	125	143

9. Основные виды продукции или виды деятельности, по которым получено двадцать и более процентов выручки от реализации товаров, продукции, работ, услуг (только в составе годового отчета):

Деятельность в области архитектуры, инженерные услуги.

12. Дата проведения годового общего собрания акционеров, на котором утверждался годовой бухгалтерский баланс за отчетный год: 20 марта 2015 года.

15. Сведения о применении эмитентом правил корпоративного поведения (только в составе годового отчета)

В своей деятельности общество руководствуется правилами корпоративного поведения. Регламент работы с реестром владельцев ценных бумаг утвержден на внеочередном собрании акционеров 09.02.2010 г.

ЗАЛА № 2. «Свет напярэдадні Другой

Працягваем віртуальнае падарожжа па залах музея гісторыі Вялікай Айчыннай вайны

Залатыя лічбы і літары, адбітыя на падлозе гэтай залы Белдзяржмузея гісторыі Вялікай Айчыннай вайны, вядуць па маршруце «заканчэнне Першай сусветнай вайны — пачатак Другой сусветнай». Менавіта такія храналагічныя рамкі залы: лістапад 1918-га — чэрвень 1941 года. На падлозе адлюстраваны ключавыя ваенна-палітычныя падзеі гэтага перыяду: Версальскі мір, прыход Гітлера да ўлады, падпісанне плана «Барбароса», нападзенне фашысцкай Германіі на Савецкі Саюз... А ў экспазіцыйных вітрынах — прадметы і фотаздымкі, якія вяртаюць у перадваенны час, калі ў Еўропе зараджаўся фашызм.



Фуражка і кашуля члена штурмавога атрада нацыянал-сацыялістычнай партыі, шлем нацыянал-сацыялістычнага матарызаванага корпуса і іншыя экспанаты ілюструюць падзеі прыходу да ўлады Мусаліні і Гітлера.

З ПЕРШЫХ МУЗЕЙНЫХ ПАСТУПЛЕННЯЎ...

У тэматычным блоку, які называецца «Версальская сістэма. Усталяванне фашысцкіх рэжымаў і ваенных дыктатур у Еўропе ў 1920 — 1933 гг.», паказаны падзеі прыходу да ўлады Мусаліні і Гітлера. Адзін з ключавых экспанатаў вітрыны — фуражка і кашуля члена штурмавога атрада (СА). Гэтыя атрады як вядучая сіла нацыянал-сацыялістычнай партыі не толькі запалохвалі насельніцтва, а і былі ў авангардзе партыі. З той жа оперы — шлем члена нацыянал-сацыялістычнага матарызаванага корпуса. Дарэчы, гэтыя прадметы аднымі з першых з'явіліся ў музеі.

Фотаздымкі, якія таксама змешчаны ў вітрыне, — павялічаныя ілюстрацыі з маленькай брашуры «Фюрар робіць гісторыю», прысвечанай першаму году праўлення Гітлера. Побач — план-карта Берліна, дзе адлюстраваны аб'екты летняй Алімпіяды 1936 года. Сама гэтая падзея з'явілася своеасаблівай дэманстрацыяй нацыянал-сацыялізму перад усім светам.

Выклікаюць інтарэс пасведчанне члена нацыянал-сацыялістычнай партыі, ліст на імя Вільгельміны Дызмер аб узнагароджанні Ганаровым крыжам нямецкай маці 3-й ступені ад 1 кастрычніка 1939 года (узнагароды, заснаванай Гітлерам 16 снежня 1938 года з мэтай павышэння нараджальнасці), пасведчанне члена гітлерюгенда (маладзёжнай арганізацыі нацыянал-сацыялістычнай нямецкай рабочай партыі) і вадзіцельскія правы. Здаецца, нічога цікавага, каб на апошніх не было пячаткі нацыянал-сацыялістаў, што сведчыць аб прысутнасці гітлераўскай партыі ва ўсіх сферах жыцця пасля 30 студзеня 1933 года.

Зброя з'яўляецца двойчы трафейнай: спачатку яна была захоплена вермахтам у ходзе акупацыі Еўропы, а потым, у гады Вялікай Айчыннай вайны, стала трафеямі беларускіх партызанаў. Пасля яна была здадзена ў Беларускі штаб партызанскага руху, адкуль трапіла ў музей.

РЭЧЫ НЯМЕЦКАГА САЛДАТА І ЧЭХАСЛАВАЦКІ КРЫЗІС

Тэму нацыфікацыі ў наступнай вітрыне працягвае тэма мілітарызацыі. У 1935 годзе адбываецца пераўтварэнне рэйхсвера ў вермахт: Германія пачынае актыўна рыхтавацца да пашырэння сваіх межаў. Пра гэта сведчаць прадметы амуніцыі Узброеных Сіл краіны, прадстаўленыя ў экспазіцыі: стальны шлем узору 1935 года, пляшка, кубак, лупа, куртка, каробка з процівагазам, салдацкі ранец узору 1934 года, штык ад вінтоўкі сістэмы «Маўзер», членскі білет Нямецкага працоўнага фронту, шматлікія фотаздымкі, на якіх у тым ліку адлюстравана вытворчасць танкаў і артылерыйскіх прылад, дэманструецца мілітарызацыя нямецкай эканомікі і зараджэнне агрэсіўнага блока Германіі, Японіі і Італіі.



Узоры стралковай зброі, зробленыя ў Чэхаславакіі, Польшчы, Нарвегіі, Нідэрландах, Бельгіі, Францыі і Югаславіі ў 1930-х гадах.

Першыя акты агрэсіі Германіі супраць суседніх дзяржаў прадстаўлены ў цэнтральнай частцы вітрыны. Тут — медаль, прысвечаны ўключэнню Аўстрыі ў склад Германіі, пасведчанне ўдзельніка гэтага паходу. Большасць экспанатаў адносіцца да падзей чэхаславацкага крызісу. Прадстаўлена серыя фотаздымкаў, на якіх адлюстраваны Мюнхенская канферэнцыя і яе вынікі, гатоўнасць чэхаславакаў абараняць сваю Радзіму, дзейнасць фрайкора (добраахвотніцкага корпуса судэцкіх немцаў) і Судэта-нямецкай партыі, якая падарвала цэласнасць чэхаславацкай дзяржавы, уваходжанне вермахта ў Судэты, ліквідацыя Чэхаславакіі ў сакавіку 1939 года. На ключавым фотаздымку — прэм'ер-міністр Вялікабрытаніі Нэвіл Чэмберлен, які вяртаецца з Мюнхена адразу пасля падпісання дагавора са словамі: «Я веру, што гэта мір для нашага часу». Купюра ў 100 крон пратэктарата Багеміі і Маравіі, новага дзяржаўнага ўтварэння на акупаванай чэшскай тэрыторыі, — як палітычны вынік падзей чэхаславацкага крызісу.

РУСКА-ІСПАНСКІ СЛОЎНІК КАРЖА І КНІЖКА ЧЫРВОНАГА ПАРТЫЗАНА

Падзеі грамадзянскай вайны ў Іспаніі прадстаўлены пераважна праз яе ўдзельнікаў — ураджэнцаў Беларусі. Сярод іх — легендарныя кіраўнікі партызанскіх злучэнняў Васіль Корж, Кірыл Арлоўскі, Аляксандр Рабцэвіч. Тут можна ўбачыць іх асабістыя рэчы таго перыяду. Напрыклад, кабура ад іспанскага пісталета і размоўны руска-іспанскі слоўнік належалі Васілю Каржу. Цікава паглядзець, на якія словы пры вывучэнні іспанскай мовы звяртаў увагу будучы Герой Савецкага Саюза.

Таксама экспануецца кніжка чырвонага партызана (удзельніка грамадзянскай вайны) Рабцэвіча, яго накіраванне на сеансы дыятэрміі Мадрыдскага цэнтра хірургіі, артапедыі і траўматалогіі на імя Віктара Бялова. Менавіта пад такім псеўданімам Рабцэвіч знаходзіўся ў Іспаніі. Дарэчы, гэтыя і многія іншыя дакументы, прадстаўленыя ў экспазіцыі, можна пагартаць у інфакіёску, змешчаным амаль у кожнай зале музея.

Даволі цікавая лётная кніжка Хасэ Сірухеды, удзельніка грамадзянскай вайны ў Іспаніі, будучага ўдзельніка Вялікай Айчыннай вайны. Храналагічна дакумент выпадае з канцэпцыі гэтай вітрыны, бо адносіцца да перыяду апошняй вайны. Дарэчы, сам Сірухеда быў доўгажыхаром: памёр усяго некалькі гадоў таму.

У экспазіцыі прадстаўлены шэраг савецкіх выданняў таго часу. У тым ліку перакладзеная з іспанскай мовы кніга вядомай камуністкі Далорэс Ібаруры «Фашысты не пройдуць!». Між іншым, яе сын Рубэн — удзельнік Вялікай Айчыннай вайны, лётчык.

«ХАЛХІНГОЛКА» І БЕЛАРУСКІ СЕЛЬСКАГАСПАДАРЧЫ КАЛЯНДАР

Апошні блок гэтай вітрыны адлюстроўвае ваенныя канфлікты паміж Японіяй і СССР на Далёкім Усходзе. Тут пераважна паказаны фотаздымкі, прывязаныя да гэтых падзей. Сярод прадметаў вылучаюцца біклажка японскага ваеннапалоннага і савецкі шлем узору 1936 года, больш вядомы як «халхінголка» (атрымаў сваю назву з-за падзей на Халхін-Голе). Тут жа — фотапартрэт і даведка аб раненні падчас баявых дзеянняў на рацэ Халхін-Гол ваентэхніка 2-га рангу, былога супрацоўніка музея Паўла Рыжкова, удзельніка Вялікай Айчыннай і савецка-японскай войны 1945 года.

У трэцяй вітрыне экспазіцыйнай залы адлюстраваны пачатак Другой сусветнай вайны. Аб нападзенні Германіі на Польшчу сведчыць заклік прэзідэнта краіны Ігнацыя Масціцкага да польскага народа і аб'ява аб мабілізацыі ў польскую армію. Ніжэй — фотаздымкі некаторых беларускіх удзельнікаў германа-польскай вайны. Сярод іх, напрыклад, можна пазнаць Янку Брыля. Тут жа прадстаўлены польскія выданні, якія выходзілі на тэрыторыі Заходняй Беларусі, а таксама Беларускі сельскагаспадарчы каляндар. Нягледзячы на польскую назву, ён зроблены па-беларуску. Яшчэ цікавей было даведацца, што ён праваслаўны. Таксама наведвальнік тут можа ўбачыць кавалерыйскія шпоры і пляшку польскага салдата.



Расклееныя на слупе афішы і плакаты сведчаць пра актыўнае культурнае жыццё БССР у 1930-х — пачатку 1940-х гадах.

і ў першыя гады сусветнай вайны»



Прадметы амуніцыі Узброеных Сіл Германіі, якія сведчаць аб тым, што краіна пачынае актыўна рыхтавацца да пашырэння сваіх межаў.

ДВОЙЧЫ ТРАФЕЙНАЯ І «ЛЮФТВАФЭ»

Звяртаюць на сябе ўвагу ўзоры стралковай зброі, зробленыя ў Чэхаславакіі, Польшчы, Нарвегіі, Нідэрландах, Бельгіі, Францыі і Югаславіі ў 1930-х гадах. Зброя з'яўляецца двойчы трафейнай: спачатку яна была захоплена вермахтам у ходзе акупацыі Еўропы, а потым, у гады Вялікай Айчыннай вайны, стала трафеямі беларускіх партызанаў. Пасля яна была здадзена ў Беларускі штаб партызанскага руху, адкуль трапіла ў музей.

У савецка-фінляндскай вайне ўдзельнічала шмат беларусаў. У складзе 100-й стралковай дывізіі ваяваў і Кандрат Атраховіч (Крапіва), пасведчанне першагвардзейца якога тут можна ўбачыць.

Акупацыю краін Заходняй Еўропы, у прыватнасці, Бельгіі і Францыі, ілюструе серыя фотасюжэтаў з набору паштовак «Баявыя дзеянні на Захадзе» фотакарэспандэнтаў Галоўнага камандавання вермахта. Паспяховасць бліцкрыгу, або маланкавай вайны, забяспечвалася ў тым ліку дзякуючы дзеянням ваенна-паветраных сіл Германіі. Аб гэтым сведчаць прадстаўленыя ў экспазіцыі фрагмент карты паветранай навігацыі і песеннік «Люфтвафэ», трафейны гадзіннік і фотаапарат нямецкіх лётчыкаў. У ходзе аперацыі «Марскі леў» бамбардзіроўкам падвяргалася Вялікабрытанія. На фотаздымку — наступствы аднаго з паветраных налётаў ворага на Лондан у кастрычніку 1940 года. Толькі зламаць Вялікабрытанію гітлераўскай Германіі так і не ўдалося.

НОВЫЯ МЕЖЫ КРАІНЫ І «НЕВЯДОМАЯ» ВАЙНА

Наступная вітрына пераносіць у падзеі, звязаныя з лёсам Беларусі і Савецкага Саюза. 23 жніўня 1939 года быў падпісаны савецка-германскі дагавор аб ненападзенні, змест якога і сам момант падпісання народным камісарам замежных спраў СССР Молатавым і міністрам замежных спраў Германіі Рыбентропам адлюстраваны ў газеце «Праўда». Эпізоды паходу Чырвонай Арміі ў Заходнюю Беларусь і сустрэчы насельніцтва з воінамі адлюстраваны на фотаздымках. Тут жа змешчана і адміністрацыйная карта БССР 1940 года, на якой паказаны новыя межы нашай краіны пасля ўз'яднання яе з Заходняй Беларуссю. На карце — 10 абласцей.

У раздзеле заканчэння германа-савецкіх адносін увага акцэнтуецца на двух камплектах нямецкіх картаў. Гэта план перамяшчэння па беларускіх гарадах і ваенна-тапаграфічныя карты Беларусі, датаваныя сакавіком 1941 года, што яшчэ раз сведчыць аб тым, што Германія актыўна рыхтавалася да вайны супраць Савецкага Саюза.



У цэнтры вітрыны — сцяг камсамольскай арганізацыі пры пагранічным пададдзеле Аб'яднанага Дзяржаўнага Палітычнага Упраўлення заходняга ўчастка дзяржаўнай мяжы, уручаны камсамольцам ад КП(б)Б у 1923 годзе. Адзін з першых музейных экспанатаў!

Другая палова вітрыны прысвечана падзеям «невядомай» вайны, як пісаў Твардоўскі. У савецка-фінляндскай вайне ўдзельнічала шмат беларусаў. У складзе 100-й стралковай дывізіі ваяваў і Кандрат Атраховіч (Крапіва), пасведчанне першагвардзейца якога тут можна ўбачыць. Ніжэй — фотапартрэт чырвонаармейца Міхася Калачынскага, беларускага паэта. Аркушы з яго нататніка, напісаныя якраз падчас гэтай вайны, ляжаць у вітрыне. Таксама прадметны рад складаюць брашура, савецка-фінскі размоўнік, макет савецкай гаўбіцы Б-4 узору 1931 года, з дапамогай якой Чырвоная Армія змагалася на лініі Манергейма, маскіровачны касцюм, які выкарыстоўваўся чырвонаармейцамі ў «зімовай вайне», як яе яшчэ называлі.

РЭДКІЯ І ПЕРШЫЯ ЭКСПАНАТЫ

Матэрыялы беларусаў, выхаванцаў Заходняй (Беларускай) ваеннай акругі, прадстаўлены і ў наступнай вітрыне, якая раскрывае тэму абараназдольнасці краіны ў 1938 — 1941 гадах. Дарэчы, напярэдадні Вялікай Айчыннай вайны ў БССР было створана 6 новых ваенных вучылішчаў. На адным з фотаздымкаў — першы выпуск Пухавіцкага пяхотнага вучылішча. Побач — выпускнік Аб'яднанай беларускай ваеннай школы, а потым выкладчык гэтай установы Іван Якубоўскі, будучы двойчы Герой Савецкага Саюза, Маршал Савецкага Саюза.

Калекцыя брашур нагадвае кніжную міні-выстаўку. Тут змешчаны выданні па ваеннай тэорыі, навучальныя і выхаваўчыя творы, кнігі забаўляльнага зместу. Эпізоды баявой падрыхтоўкі, асваенне новых відаў тэхнікі і ўзбраення, паўсядзённае жыццё арміі адлюстроўваюць сюжэтныя фотаздымкі, большасць з якіх выкарыстана з фотаальбома 1930-х гадоў «Рабоча-Сялянская Чырвоная Армія».

Прадметны рад вітрыны таксама складаюць граната РГД-33, гільза ад снарада 45-міліметровай гарматы, армейскія газеты і конскі процівагаз, які вяртае да тэмы кавалерыі. Невыпадкова побач змешчаны фотаздымак аднаго з выдатных кавалерыстаў, маршала Савецкага Саюза Клімента Варашылава. Дарэчы, у гэтыя гады вельмі папулярная асоба. Магчыма, па частаце паяўлення ў тагачаснай перыёдыцы нават больш папулярная, чым Іосіф Сталін.

Рэдкі экспанат — гімнасцёрка ваеннаслужачага аўтабранятанкавых войск Чырвонай Арміі ўзору 1935 года, якая належала Аляксандру Яворскаму. Вядома, што яе пашылі падчас яго службы ў Латвіі. Сам вайсковец знік без вестак восенню 1942 года. Яго жонка захавала сямейны архіў і асабістыя рэчы мужа.

Кабура ад іспанскага пісталета і размоўны руска-іспанскі слоўнік належалі Васілю Каржу. Цікава паглядзець, на якія словы пры вывучэнні іспанскай мовы звяртаў увагу будучы Герой Савецкага Саюза.

Цэнтральнае месца ў вітрыне займае сцяг камсамольскай арганізацыі пры пагранічным пададдзеле Аб'яднанага дзяржаўнага палітычнага ўпраўлення заходняга ўчастка дзяржаўнай мяжы, уручаны камсамольцам ад КП(б)Б у 1923 годзе. Гэта адзін з першых музейных экспанатаў! Падчас абарончых баёў на тэрыторыі Беларусі летам 1941 года сцяг быў захоплены гітлераўцамі. А ў сакавіку 1945-га ў ходзе баёў за горад Штаргард (зараз Польшча) выратаваны вайскоўцамі 8-й асобнай знішчальна-супрацьтанкавай артылерыйскай Мелітопальска-Радамскай брыгады 69-й арміі 1-га Беларускага фронту. 1 мая 1945 года яго перадалі ў музей.

ЗАЦІШША ПЕРАД БУРАЙ

Імправізаваны слуп, на якім расклееныя афішы і плакаты, уводзіць наведвальнікаў у апошні раздзел экспазіцыі гэтай залы. Тут прадстаўлены экспанаты, якія сведчаць аб грамадска-палітычным, сацыяльна-эканамічным і культурным жыцці БССР у 1930-х — пачатку 1940-х гадах. У дзесяці вітрынах паслядоўна размешчаны прадметы, фотаздымкі і дакументы, згрупаваныя па падтэмах: дзейнасць дзяржаўных і партыйных органаў, праца, прафсаюзная дзейнасць, грамадскія арганізацыі, ваенна-спартыўная падрыхтоўка, адукацыя і мастацтва, вольны час. Адчуць асаблівасці тагачаснага жыцця дапамагаюць дэлегацкія, дэпутацкія і прафсаюзныя білеты, пасведчанні і мандаты, працоўная кніжка, розныя даведкі, граматы, грашовыя купюры і аблігацыі, латарэйныя білеты і іншае.

Экспазіцыйная зала завяршаецца інфатэрміналам, на якім транслюецца дакументальная хроніка, у прыватнасці, кіначасопіс «Советская Беларусь». Кароткія сюжэты яшчэ раз прапануюць зазірнуць у перадваеннае жыццё Беларусі. А мы пераходзім у іншую залу, якая праўдзе нас па дарозе вайны. Толькі пра гэта — у наступны раз.

Вераніка КАНЮТА, Сяргей КЛЮЦКІ,
старшы навуковы супрацоўнік
аддзела ваенна-франтавой гісторыі
Белдзяржмузея гісторыі Вялікай
Айчыннай вайны.



ГРАМАТА
Грамота
Всесоюзный Комитет по делам Физкультуры и Спорта при СНК СССР награждает

Прадметы грамадска-палітычнага, сацыяльна-эканамічнага і культурнага жыцця БССР у 1930-х — пачатку 1940-х гадоў.

Фота Аляксандра ШАБЛЮКА.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА

ЗАО «Центр промышленной оценки» (организатор аукциона) по поручению ОАО «Белметалл» (продавец) проводит повторный открытый аукцион по продаже одним лотом объектов недвижимого имущества,

расположенных по адресу: г. Гродно, пер. Победы, 5, в составе:

- Склад, общей площадью 691,6 м.кв., инвентарный номер 400/С-25201;
- Склад (мастерские), общей площадью 921,1 м.кв., инвентарный номер 400/С-25198;
- Навес, общей площадью 294,6 м.кв., инвентарный номер 400/С-25204;
- Склад, общей площадью 696,8 м.кв., инвентарный номер 400/С-25199;
- Навес, общей площадью 122,2 м.кв., инвентарный номер 400/С-43272;
- Производственный корпус, общей площадью 1528,2 м.кв., инвентарный номер 400/С-25202;
- Административное здание, общей площадью 429,1 м.кв., инвентарный номер 400/С-25203;

в том числе сооружения:

- Тепловая сеть протяженностью 73,5 м; Наружное ограждение протяженностью 734,95 м; Водопроводная сеть протяженностью 373,10 м; Канализационная сеть протяженностью 251,40 м; Покрытие территории общей площадью 15 911,60 м; Электрическая сеть напряжением 0,4 кВ протяженностью 568,45 м.
- **Зеленые насаждения** (37 шт.), в том числе: тополь – 1 шт., береза – 3 шт., клен – 3 шт., американский клен – 5 шт., яблоня – 6 шт., вишня – 6 шт., слива – 13 шт.

Начальная цена с НДС 20% – 18 251 120 640 белорусских рублей (снижена на 20%).

Для эксплуатации и обслуживания зданий и сооружений продавцу на праве постоянного пользования предоставлен земельный участок пл. **2,5008 га**.

Задаток 10% от начальной цены в белорусских рублях перечисляется на р/с № 3012343260010; нерезидентами РБ задаток может перечисляться в валютном эквиваленте по курсу Нацбанка РБ на дату платежа на в/с: в долларах США (USD) – 3012343265044; в российских рублях (RUB) – 3012343265028; в ЦБУ № 507 г. Минска ОАО «Белинвестбанк», БИК 153001739, УНП 191021390, получатель платежа ЗАО «Центр промышленной оценки».

Оплата за предмет аукциона производится в порядке, предусмотренном в договоре купли-продажи, который должен быть подписан в течение **15 (пятнадцати) рабочих дней** после проведения аукциона.

Предыдущее извещение о проведении аукциона опубликовано в газете «Звязда» от 09.01.2015.

Порядок проведения аукциона, оформления участия в аукционе, а также определения лица, выигравшего аукцион, оговорен в условиях его проведения, размещенных на сайте организатора торгов **www.cpo.by.** Объекты недвижимости обременены договорами аренды. Ознакомиться с информацией по арендаторам можно у организатора аукциона.

Оплата вознаграждения за организацию и проведение торгов, а также суммы фактических затрат на его проведение осуществляется победителем торгов (покупателем), в порядке, предусмотренным соглашением о правах и обязанностях сторон в процессе подготовки и проведения аукциона (Приложение № 3 к Условиям проведения аукциона).

Дата, время и место проведения аукциона:	**30.04.2015 г. в 11.00** по адресу: г. Минск, ул. Казинца, 4, ГО «Белресурсы» – управляющая компания холдинга «Белресурсы», 3-ий этаж, актовый зал.
Срок окончания приема документов для участия в аукционе:	Заявления на участие и необходимые документы принимаются по **27.04.2015 до 17.00** по адресу: г. Минск, ул. Мележа, 5/2, офис 1703, ЗАО «Центр промышленной оценки».

Тел.: +375 17-280-36-37; 8029-183-69-71. www.cpo.by. E-mail: auction@cpo.by

---

РУП «ЖИЛКОММУНТЕХНИКА»
ИЗВЕЩАЕТ О ПРОВЕДЕНИИ ПОВТОРНЫХ АУКЦИОННЫХ ТОРГОВ ПО ПРОДАЖЕ ИМУЩЕСТВА ОАО «СПЕЦЖЕЛЕЗОБЕТОН»

Номер лота	Марка транспортного средства, гос. номер	Год выпуска	Инв. №	Начальная цена, бел. руб. без НДС	Размер задатка, бел. руб.	Фактическое состояние
Лот №1	Автопогрузчик НС CPCD-35NRW13	2008	1641	52 189 150	5 218 915	удовлетворительное
Местонахождение объекта	Брестская обл., Лунинецкий р-н, г. Микашевичи					
Условия продажи	без условий					
Продавец (Балансодержатель)	ОАО «Спецжелезобетон»					
Организатор торгов	РУП «Жилкоммунтехника» Филиал «Центр «Белтехинвентаризация» Брестское областное управление					
Срок заключения договора купли-продажи	В течение 20-и рабочих дней с момента подписания протокола о результатах аукциона					
Условия оплаты	В соответствии с заключенным договором купли-продажи					
Номер р/с для перечисления задатка	р/с 3012105618108 руб. РБ в региональной дирекции №700 ОАО «БПС-Сбербанк» по г. Минску, код 153001369, УНП 102353509					

Аукцион состоится 08 апреля 2015 г. в 11.00
по адресу: г. Брест, ул. Наганова, 10-325 Филиал «Центр «Белтехинвентаризация»
Заявления на участие в аукционе принимаются по адресу: г. Брест, ул. Наганова, 10, каб. 329 в рабочие дни с 9.00 до 17.00. Последний день приема заявлений – 07 апреля 2015 г. до 17.00.
Контактные телефоны организатора аукционных торгов: 8-(0162)- 23-92-59, 21-88-81.
***Перечень документов, необходимых для участия в аукционны хторгах, опубликован в газете «Звязда» от 20.01.2015 года**

УП «Институт «Белпромстройпроект» приглашает принять участие в переговорах по выполнению инженерно-геодезических изысканий по объектам:

1. «Цех по переработке лома и отходов медной группы и подъездная дорога к нему в районе г. Жодино Смолевичского района Минской области» II пусковой комплекс.
Срок предоставления предложения — 02.04.2015.

2. «Реконструкция производственного корпуса № 1 ОАО «Минский подшипниковый завод» по ул. Жилуновича, 2 в г. Минске» II очередь.
Срок предоставления предложения — 02.04.2015.

3. «Реконструкция здания учебно-ремонтной мастерской в д. Боровляны в объект «Учебно-исследовательский корпус в д. Боровляны Минского района учреждения образования «Белорусский государственный аграрный технический университет».
Срок предоставления предложения — 06.04.2015.

Фондеранцева Наталья Семеновна,
тел. 8-017-200-28-30.

УНП 100049147

Открытое акционерное общество «Амкодор-Белвар»

Учетный номер плательщика: 100363840
Вид экономической деятельности: производство бытовых электрических машин и приборов
Организационно-правовая форма: открытое акционерное общество
Орган управления: ОАО «АМКОДОР» – управляющая компания холдинга»
Единица измерения: млн руб.
Адрес: 220005, г. Минск, проспект Независимости, 58

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС на 31 декабря 2014 г.

АКТИВЫ	Код строки	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.
1	2	3	4
I. ДОЛГОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ			
Основные средства	110	254 807	207 687
Нематериальные активы	120	18	18
Доходные вложения в материальные активы	**130**	**967**	**839**
В том числе:			
инвестиционная недвижимость	131	967	839
предметы финансовой аренды (лизинга)	132	-	-
прочие доходные вложения в материальные активы	133	-	-
Вложения в долгосрочные активы	140	563	3 332
Долгосрочные финансовые вложения	150	1 037	1 039
Отложенные налоговые активы	160	2	2
Долгосрочная дебиторская задолженность	170	-	3 402
в том числе аккредитивы	171	-	3 402
Прочие долгосрочные активы	180	-	-
ИТОГО по разделу I	**190**	**257 394**	**216 319**
II. КРАТКОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ			
Запасы	**210**	**91 025**	**100 732**
В том числе:			
материалы	211	29 056	21 427
животные на выращивании и откорме	212	-	-
незавершенное производство	213	5 789	4 226
готовая продукция и товары	214	56 180	75 079
товары отгруженные	215	-	-
прочие запасы	216	-	-
Долгосрочные активы, предназначенные для реализации	220	25 317	25 317
Расходы будущих периодов	230	4 519	4 376
Налог на добавленную стоимость по приобретенным товарам, работам, услугам	240	3 195	2 065
Краткосрочная дебиторская задолженность	250	34 381	34 047
в том числе аккредитивы	251	-	-
Краткосрочные финансовые вложения	260	-	-
Денежные средства и их эквиваленты	270	357	2 139
Прочие краткосрочные активы	280	1 664	192
ИТОГО по разделу II	**290**	**160 458**	**168 868**
БАЛАНС (190+290)	**300**	**417 852**	**385 187**
СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	**Код строки**	**На 31 декабря 2014 г.**	**На 31 декабря 2013 г.**
1	2	3	4
III. СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ			
Уставный капитал	410	206 546	206 546
Неоплаченная часть уставного капитала	420	-	-
Собственные акции (доли в уставном капитале)	430	-	-
Резервный капитал	440	1 745	1 656
Добавочный капитал	450	37 392	19 712
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	460	10 404	27 699
Чистая прибыль(убыток) отчетного года	470	-	-
Целевое финансирование	480	-	-
ИТОГО по разделу III	**490**	**256 087**	**255 613**
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Долгосрочные кредиты и займы	510	5 869	8 689
Долгосрочные обязательства по лизинговым платежам	520	-	-
Отложенные налоговые обязательства	530	3	3
Доходы будущих периодов	540	21 957	22 027
Резервы предстоящих платежей	550	-	-
Прочие долгосрочные обязательства	560	4 382	9 692
ИТОГО по разделу IV	**590**	**32 211**	**40 411**
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Краткосрочные кредиты и займы	610	71 364	56 036
Краткосрочная часть долгосрочных обязательств	620	1 956	-
Краткосрочная кредиторская задолженность	**630**	**55 781**	**31 325**
В том числе:			
поставщикам, подрядчикам, исполнителям	631	42 145	19 697
по авансам полученным	632	4 091	398
по налогам и сборам	633	4 436	3 992
по социальному страхованию и обеспечению	634	1 214	881
по оплате труда	635	2 804	3 038
по лизинговым платежам	636	-	-
собственнику имущества (учредителям, участникам)	637	545	539
прочим кредиторам	638	546	2 780
Обязательства, предназначенные для реализации	640	-	-
Доходы будущих периодов	650	410	5
Резервы предстоящих платежей	660	43	11
Прочие краткосрочные обязательства	670	-	1 786
ИТОГО по разделу V	**690**	**129 554**	**89 163**
БАЛАНС (490+590+690)	**700**	**417 852**	**385 187**

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ за январь–декабрь 2014 г.

Наименование показателей	Код строки	За январь-декабрь 2014 г.	За январь-декабрь 2013 г.
1	2	3	4
Выручка от реализации продукции, товаров, работ, услуг	010	114 676	116 540
Себестоимость реализованной продукции, товаров, работ, услуг	020	(104 650)	(90 314)
Валовая прибыль (010-020)	**030**	**10 026**	**26 226**
Управленческие расходы	040	(14 882)	(20 764)
Расходы на реализацию	050	(4 283)	(3 729)
Прибыль (убыток) от реализации продукции, товаров, работ, услуг (030-040-050)	060	(9 139)	**1 733**
Прочие доходы по текущей деятельности	070	34 239	65 446
Прочие расходы по текущей деятельности	080	(40 229)	(67 023)
Прибыль (убыток) от текущей деятельности (060+070-080)	**090**	**(15 129)**	**156**
Доходы по инвестиционной деятельности	100	7 963	**5 570**
В том числе:			
доходы от выбытия основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	101	6 146	557
доходы от участия в уставном капитале других организаций	102	908	3 916
проценты к получению	103	6	68
прочие доходы по инвестиционной деятельности	104	903	1 029
Расходы по инвестиционной деятельности	**110**	**(1 249)**	**(350)**
В том числе:			
расходы от выбытия основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	111	(1 062)	(144)
прочие расходы по инвестиционной деятельности	112	(187)	(206)
Доходы по финансовой деятельности	**120**	**5 720**	**9 245**
В том числе:			
курсовые разницы от пересчета активов и обязательств	121	5 720	9 245
прочие доходы по финансовой деятельности	122	-	-
Расходы по финансовой деятельности	**130**	**(8 998)**	**(14 463)**
В том числе:			
проценты к уплате	131	(2 419)	(4 566)
курсовые разницы от пересчета активов и обязательств	132	(6 579)	(9 897)
прочие расходы по финансовой деятельности	133	-	-
Прибыль (убыток) от инвестиционной, финансовой и иной деятельности (100-110+120-130)	**140**	**3 436**	**2**
Прибыль (убыток) до налогообложения (090+140)	**150**	**(11 693)**	**158**
Налог на прибыль	160	-	-
Изменение отложенных налоговых активов	170	-	2
Изменение отложенных налоговых обязательств	180	-	(3)
Прочие налоги и сборы, исчисляемые из прибыли (дохода)	190	-	-
Прочие платежи, исчисляемые из прибыли (дохода)	200	-	(8)
Чистая прибыль (убыток) (150-160+170+180-190-200)	**210**	**(11 693)**	**149**
Количество прибыльных организаций	211	-	1
Сумма прибыли	212	-	149
Количество убыточных организаций	213	1	-
Сумма убытка	214	(11 693)	-
Результат от переоценки долгосрочных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток)	220	-	33 414
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток)	230	-	-
Совокупная прибыль (убыток) (210+220+230)	**240**	**(11 693)**	**33 563**
Базовая прибыль (убыток) на акцию, рублей	250	-	55
Разводненная прибыль (убыток) на акцию, рублей	260	-	-

Руководитель Барташевич Дмитрий Петрович

Главный бухгалтер Чернышева Валентина Григорьевна

4. Доля государства в уставном фонде эмитента (всего в %):		0
Вид собственности	**Количество акций, шт.**	**Доля в уставном фонде, %**
республиканская		
коммунальная всего:	**0**	**0**
в том числе:	**x**	**x**
областная		
районная		
городская		

5-6. Информация о дивидендах и акциях

Показатель	Единица измерения	С начала года	За аналогичный период прошлого года
Количество акционеров, всего	лиц	1696	1762
в том числе: юридических лиц	лиц	2	2
из них нерезидентов Республики Беларусь	лиц		
в том числе: физических лиц	лиц	1694	1760
из них нерезидентов Республики Беларусь	лиц		
Начислено на выплату дивидендов в данном отчетном периоде	миллионов рублей	0,00	0,00
Фактически выплаченные дивиденды в данном отчетном периоде	миллионов рублей	0,00	0,00
Дивиденды, приходящиеся на одну акцию (включая налоги)	рублей	0,00	0,00
Дивиденды, фактически выплаченные на одну акцию (включая налоги)	рублей	0,00	0,00
Обеспеченность акции имуществом общества	тысяч рублей	95,10	94,92
Количество простых акций, находящихся на балансе общества	штук	2722	0

7,8. Отдельные финансовые результаты

Показатель	Единица измерения	С начала года	За аналогичный период прошлого года
Выручка от реализации продукции, товаров, работ, услуг	миллионов рублей	114676,00	116540
Себестоимость реал. продукции, товаров, работ, услуг, управленческие расходы; расходы на реализацию	миллионов рублей	123815,00	114807
Прибыль (убыток) до налогообложения, всего	миллионов рублей	-11693,0	158,0
в том числе: прибыль (убыток) от реализации продукции, товаров, работ, услуг	миллионов рублей	-9139,0	1733,0
в том числе: прочие доходы и расходы по текущей деятельности	миллионов рублей	-5990,00	-1577,00
в том числе: прибыль (убыток) от инвестиционной, финансовой и иной деятельности	миллионов рублей	3436,00	2
Налог на прибыль; изменение отложенных налоговых активов; изменение отложенных налоговых обязательств; прочие налоги и сборы, исчисляемые из прибыли (дохода)	миллионов рублей		9
Чистая прибыль (убыток)	миллионов рублей	-11693,0	149,0
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	миллионов рублей	10404,00	27699
Долгосрочная дебиторская задолженность	миллионов рублей		3402,00
Долгосрочные обязательства	миллионов рублей	32211,00	40411,00
Среднесписочная численность работающих	человек	826	920

9. Основные виды продукции или виды деятельности, по которым получено двадцать и более процентов выручки от реализации товаров, продукции, работ, услуг (только в составе годового отчета):
Основной вид деятельности – производство бытовых электрических машин и приборов (кроме холодильников и морозильников) (код 29711), вид продукции – электромясорубки (код 297121707). Выручка от реализации по основному виду деятельности по состоянию на 01.01.2015 г. составила 78 237 млн. руб. (68,224% от общего объема выручки от реализации товаров, продукции, работ, услуг).

12. Дата проведения годового общего собрания акционеров, на котором утверждался годовой бухгалтерский баланс за отчетный год: 26.03.2015 за отчетный 2014 год.

15. Сведения о применении эмитентом правил корпоративного поведения (только в составе годового отчета): –

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

«ГРУППА КОМПАНИЙ «ПОЛЕСЬЕЖИЛСТРОЙ»

Учетный номер плательщика: УНП 291082287.
Вид деятельности:
услуги застройщика, услуги тех. надзора и прочие услуги.
Единица измерения: млн.руб.
Адрес: РБ, 224001, г. Брест, ул. Кижеватова, 60, к. 8

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС на 01 января 2015 года

АКТИВЫ	Код строки	На 31 декабря 2014 года	На 31 декабря 2013 года
1	2	3	4
I. ДОЛГОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ			
Основные средства	110	870	101
Нематериальные активы	120	6 438	9
Долгосрочные финансовые вложения	150	4 441	3 948
ИТОГО по разделу I	**190**	**11 749**	**4 058**
II. КРАТКОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ			
Запасы	210	42	15
В том числе:			
материалы	211	42	15
Долгосрочные активы, предназначенные для реализации	220	17 530	60 438
Расходы будущих периодов	230	4 303	3 542
Налог на добавленную стоимость по приобретенным товарам, работам, услугам	240		567
Краткосрочная дебиторская задолженность	250	822	3 345
Краткосрочные финансовые вложения	260	515	1 382
Денежные средства и их эквиваленты	270	688	3 564
ИТОГО по разделу II	**290**	**23 900**	**72 853**
БАЛАНС	**300**	**35 649**	**76 911**
III. СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ			
Уставный капитал	410	50	50
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	460	6 712	5
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода	470		3 758
ИТОГО по разделу III	**490**	**6 762**	**3 813**
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Краткосрочные кредиты и займы	610	352	195
Краткосрочная кредиторская задолженность	630	4 007	1 150
В том числе:			
поставщикам, подрядчикам, исполнителям	631	3 520	-
по налогам и сборам	633	282	963
по социальному страхованию и обеспечению	634	36	41
по оплате труда	635	98	87
собственнику имущества (учредителям, участникам)	637	70	59
прочим кредиторам	638	1	-
Обязательства, предназначенные для реализации	640	22 842	71 753
Доходы будущих периодов	650	1 686	-
ИТОГО по разделу V	**690**	**28 887**	**73 098**
БАЛАНС	**700**	**35 649**	**76 911**

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ за январь–декабрь 2014 года

Наименование показателей	Код строки	За январь – декабрь 2014 года	За январь – декабрь 2013 года
1	2	3	4
Выручка от реализации продукции, товаров, работ, услуг	010	3 467	5 356
Себестоимость реализованной продукции, товаров, работ, услуг	020	-	-23
Валовая прибыль (010 – 020)	030	3467	5333
Управленческие расходы	040	-3972	-2047
Прибыль (убыток) от реализации продукции, товаров, работ, услуг (030 – 040 – 050)	060	-505	3 286
Прочие доходы по текущей деятельности	070	1 771	2
Прочие расходы по текущей деятельности	080	-389	-123
Прибыль (убыток) от текущей деятельности (± 060 + 070 – 080)	090	877	3 165
Доходы по инвестиционной деятельности	100	4 300	1 467
В том числе:			
доходы от выбытия основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	101	2 183	
проценты к получению	103	2 144	1 467
прочие доходы по инвестиционной деятельности	104	3	
Расходы по инвестиционной деятельности	110	-1514	-26
В том числе:			
расходы от выбытия основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	111	-1474	
прочие расходы по инвестиционной деятельности	112	-40	-26
Прибыль (убыток) от инвестиционной, финансовой и иной деятельности (100 – 110 + 120 – 130 ± 140)	150	2 786	1 441
Прибыль (убыток) до налогообложения (± 090 ± 150)	160	3 663	4 606
Налог на прибыль	170	-714	-848
Чистая прибыль (убыток) ± 160 – 170 ± 180 ± 190 – 200)	210	2 949	3 758
Совокупная прибыль (убыток) (± 210 ± 220 ± 230)	240	2 949	3 758

Информация об открытом акционерном обществе и его деятельности за 2014 год

Полное наименование эмитента: открытое акционерное общество «Группа компаний «Полесьежилстрой».
Адрес: РБ, 224001 г. Брест, ул. Кижеватова, д. 60, к.8
Количество акционеров: всего - 7, в том числе: юридических лиц - 5, физических лиц - 2. Среднесписочная численность работающих – 13. Основной вид деятельности: услуги застройщика, услуги тех. надзора и прочие услуги. УНП 291082287.

Руководитель **А.С.Толок**
Главный бухгалтер **И.С.Шипило**

■ Адваротны бок медаля

ТЭРАПЕЎТ ПА ВЫКЛІКУ,

або Калі ўрачу страшна за СВАЁ жыццё

Я не часты госць у паліклініцы. Тым не менш не так даўно тэмпература прывяла на прыём да тэрапеўта. Перш чым трапіць за дзверы, пад якімі хворых — няма куды пеўню дзюбнуць, давялося прасядзець у чарзе амаль дзве гадзіны. Ды і праз тры дні, каб закрыць выдадзены бальнічны — ніяк не менш. Хоць малады тэрапеўт сказаў прыйсці ў пэўны час, абяцаў, што з пяці да шасці вечара ён будзе прымаць выключна па бюлетэнях... Яшчэ раз ісці ў паліклініку па бальнічны, як вы разумееце, я не гару жаданнем...

Чаго толькі не пачула пра ўрачоў, пакуль сядзела ў чарзе. Даходзіла да камічнага. Гаварказ бабулька, пакуль чакала сваёй чаргі, уголас скардзілася на тое, што ўрач марудна прымае пацыентаў, маўляў, «што там так доўга можна рабіць». Калі ж сама выйшла з кабінета, пачала наракаць, што занадта мала ўвагі ўдзяліў ёй «маладзенькі доктар»...

Усе, як адзін, у той чарзе думалі толькі пра сябе. І ніхто пра хворага суседа, а тым больш пра таго «беднага» доктара. А ці сапраўды мы, пацыенты, заўсёды такія «белыя і пушыстыя»? Задумацца над другім бокам медаля, «залезці ў шкуру» спецыяліста ў белым халаце дапамагла выпадковая спадарожніца, з якой на днях ехалі ў адным вагоне.

Алена скончыла Мінскі медыцынскі ўніверсітэт, інтэрнатуру. І вось ужо амаль год працуе ўрачом-тэрапеўтам у гарадской паліклініцы. Лячыць людзей дзяўчына марыла з дзяцінства, але ўжо паспела расчаравацца ў выбранай прафесіі. Прычым зрабіць гэта прымусіла нават не маленькая зарплата, а асобныя пацыенты...

— У паліклініцы чэргі на прыём да тэрапеўта заўсёды вялікія. Пацыенты канвеерам ідуць, таму нават выпіць гарбаты з булачкай нерэальна. Што тут казаць, нават у прыбіральню людзі праводзяць урача асуджальным поглядам, маўляў, колькі можна хадзіць, мы ж тут чакаем. Але, як правіла, у паліклініцы пацыенты паводзяць сябе стрымана, паважліва. А вось калі выклікаюць урача на дом, дык дазваляюць сабе лішняе: могуць і трохпавярховым матам абкласці, і абразіць, і нагрубіць. Нават элементарны «дзякуй» не кажуць. Часам мне здаецца, што я скончыла не медуніверсітэт, а вучылішча, ці працую пасудамыйкай, — уздыхае маладая доктарка. — Акрамя таго, нямала сярод пацыентаў-«надомнікаў» п'яных, неадэкватных, агрэсіўных. Працую менш за год. Але ўжо было некалькі сітуацый, калі насамрэч спужалася за сваё жыццё. Прыходжу па чарговым выкліку, званю ў дзверы. Адчыняе пажылы мужчына ў махровым засаленым халаце. На сцяне — плакат з голай жанчынай. На падлозе трохлітровы слоік з жоўтай вадкасцю, у кватэры цяжкі запах мачы. Пакуль я распытвала пацыента, на што той скардзіцца, ён пранізліва глядзеў на мяне. Палезла ў сумку па ручку, падымаю вочы, а ён адхінуў крысо халата і стаіць як маці нарадзіла. Я не падала віду, што спужалася. Зрабіла выгляд, быццам нічога не здарылася і пачала ветліва развітвацца, набліжаючыся да дзвярэй. Яны былі замкнутыя. Але, на маё шчасце, ключ гаспадар пакінуў у дзвярах...

Дарэчы, што тычыцца мачы, то чатыры гады таму мне, у ліку іншых журналістаў, давялося прысутнічаць на судовым працэсе з удзелам Аляксандра К. Мужчына з цынізмам выліў два паўлітровыя слоікі з мачой на галаву галоўнага ўрача. Тым самым прынізіў яго гонар і годнасць. Той пацыент, дарэчы, прызнаны псіхічна хворым і адпраўлены судом Маскоўскага раёна Мінска на прымусовае лячэнне ў псіхіятрычную клініку.

— Другі раз я пачала развітвацца з жыццём, калі прыйшла праведаць ляжачую пацыентку, хворую на анкалогію, — працягвае свой аповед Алена. — Урача на дом выклікаў яе ВІЧ-інфіцыраваны сын, які стаіць на ўліку ў наркадыспансеры. Малады чалавек быў дома не адзін, а з сябрамі, на падлозе валяўся шпрыц. Калі я агледзела яго маці і збіралася пайсці, ён засланіў сабой дзверы і здзекліва-пагрозліва прамовіў: «Ну што, зая, выпішы трамадольчык». Я сказала, што не маю права нічога выпісваць, спакойным голасам параіла яму звярнуцца да свайго нарколага. Усё, дзякуй Богу, скончылася добра. Але ў той момант, калі шчыра, у мяне перад вачыма паспела прамільгнуць іголка, якой ён спрабуе мяне ўкалоць...

Часам даводзіцца сутыкацца і з адкрытым нахабствам. Напрыклад, аднойчы маці выклікала ўрача на дом, бо сыночак захварэў. Як высветлілася, яе крывіначцы ажно 24 гады, і ніякай тэмпературы ў яго не было. Проста на працу не хацеў ісці, і патрэбна была афіцыйная прычына. Калі я адмовілася выпісаць бальнічны, дык тая маці пагражала, што будзе пісаць скаргі на мяне, маўляў, я «зялёная», нічога не разумею...

Алена прызналася, што пасля падобных сітуацый страшна званіць у незнаёмыя дзверы, бо ніколі не ведаеш, што чакае за імі. Разам з тым яна не мае права праігнараваць выклік... Нават калі страшна.

— Мама хвалюецца... Яна жыве за 300 кіламетраў, кожны вечар тэлефануе, каб пераканацца, што я ўжо вярнулася дадому з працы. А паскардзіцца няма каму... Падышла неяк раз да галоўнага ўрача, дык яна параіла браць з сабой медсястру на сумніўныя выклікі. Але чым яна мне дапаможа? Калі што, дык і міліцыю не паспееш выклікаць...

У дзень па 11 візітаў можа быць, і толькі 1-2 па сутнасці. Таму лічу, што трэба зрабіць выклік на дом урача платным, асабліва для алкаголікаў і наркаманаў. Ці хаця б вызначыць ліміт бясплатных выклікаў — напрыклад, два разы на месяц. А пасля за кожны візіт браць, напрыклад, па 10 тысяч. Тады не выклікалі б без нагоды. Бо часта прыходзіш, а тэмпературы і след прастыў альбо невялікая. Людзі не ідуць у паліклініку, бо проста не хочуць сядзець у чарзе.

> **«Палезла ў сумку па ручку, падымаю вочы, а ён адхінуў крысо халата і стаіць, як маці нарадзіла...»**

Калі праходзіла практыку ў бальніцы хуткай дапамогі, таксама шмат было неабгрунтаваных выклікаў. Не раз прыязджалі ў вясёлую кампанію, дзе ўсе «пад шафэ». Нап'юцца, а тады «паміраюць». А колькі абраз даводзілася чуць у свой адрас, прычым не толькі ад нецвярозых пацыентаў, я ўжо маўчу...

Дарэчы, на адной з падстанцый хуткай медыцынскай дапамогі Мінска праводзіцца эксперымент: з 12 студзеня гэтага года медработнікі выязджаюць на выклікі з дыктафонамі і вядуць запіс размовы з пацыентам і яго сваякамі. Міністэрства аховы здароўя лічыць, што гэта дапаможа кантраляваць свае эмоцыі як адным, так і другім, павысіць адказнасць за сказаныя словы. А запіс, што будзе захоўвацца ў базе, дапаможа разабрацца ў канфліктных сітуацыях, якія, на жаль, перыядычна ўзнікаюць паміж урачом і пацыентам...

Надзея ПАЎЛАВА.

ОАО «ЦентроСтройОфис»

Учетный номер плательщика: **191303207**
Вид экономической деятельности:
Сдача в аренду недвижимого имущества
Организационно-правовая форма:
Частная, 0% государства
Единица измерения: **млн. руб.**
Адрес: **220019, г. Минск, ул. Монтажников, 39, офис 208**

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС на 31 декабря 2014 г.

АКТИВЫ	Код строки	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.
1	2	3	4
I. ДОЛГОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ			
Основные средства:	110	1 807	1 837
Нематериальные активы:	120		
Доходные вложения в материальные активы в том числе:	130		
инвестиционная недвижимость	131		
предметы финансовой аренды (лизинга)	132		
прочие доходные вложения в материальные активы	133		
Вложения в долгосрочные активы	140		
Долгосрочные финансовые вложения	150		
Отложенные налоговые активы	160		
Долгосрочная дебиторская задолженность	170		
Прочие долгосрочные активы	180		
ИТОГО по разделу I	**190**	**1 807**	**1 837**
II. КРАТКОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ			
Запасы в том числе:	210	19	55
материалы	211	19	55
животные на выращивании и откорме	212		
незавершенное производство	213		
готовая продукция и товары	214		
товары отгруженные	215		
прочие запасы	216		
Долгосрочные активы, предназначенные для реализации	220		
Расходы будущих периодов	230	1	
Налог на добавленную стоимость по приобретенным товарам, работам, услугам	240		
Краткосрочная дебиторская задолженность	250	314	180
Краткосрочные финансовые вложения	260	560	560
Денежные средства и их эквиваленты	270	29	119
Прочие краткосрочные активы	280		
ИТОГО по разделу II	**290**	**923**	**914**
БАЛАНС (190+290)	**300**	**2 730**	**2 751**

СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	Код строки	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.
1	2	3	4
III. СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ			
Уставный капитал	410	459	459
Неоплаченная часть уставного капитала	420	-	-
Собственные акции (доли в уставном капитале)	430	-	-
Резервный капитал	440	-	-
Добавочный капитал	450	1 419	1 419
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	460	683	713
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода	470	-	-
Целевое финансирование	480	-	-
ИТОГО по разделу III	**490**	**2 561**	**2 591**
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Долгосрочные кредиты и займы	510	-	-
Долгосрочные обязательства по лизинговым платежам	520	-	-
Отложенные налоговые обязательства	530	-	-
Доходы будущих периодов	540	-	-
Резервы предстоящих платежей	550	-	-
Прочие долгосрочные обязательства	560	-	-
ИТОГО по разделу IV	**590**	**-**	**-**
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Краткосрочные кредиты и займы	610	-	-
Краткосрочная часть долгосрочных обязательств	620	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность в том числе:	630	169	160
поставщикам, подрядчикам, исполнителям	631	21	14
по авансам полученным	632	3	10
по налогам и сборам	633	33	27
по социальному страхованию и обеспечению	634	9	12
по оплате труда	635	60	64
по лизинговым платежам	636	-	-
собственнику имущества (учредителям, участникам)	637	-	-
прочим кредиторам	638	43	33
Обязательства, предназначенные для реализации	640	-	-
Доходы будущих периодов	650	-	-
Резервы предстоящих платежей	660	-	-
Прочие краткосрочные обязательства	670	-	-
ИТОГО по разделу V	**690**	**169**	**160**
БАЛАНС (490+590+690)	**700**	**2 730**	**2 751**

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ
за период с 1 января по 31 декабря 2014 г.

Наименование показателей	Код строки	За 2014 г.	За 2013 г.
1	2	3	4
Выручка от реализации продукции, товаров, работ, услуг	010	1 324	1 194
Себестоимость реализованной продукции, товаров, работ, услуг	020	-	-
Валовая прибыль (010-020)	**030**	**1 324**	**1 194**
Управленческие расходы	040	1 349	1 153
Расходы на реализацию	050	-	-
Прибыль (убыток) от реализации продукции, товаров, работ, услуг (030-040-050)	**060**	**-25**	**41**
Прочие доходы по текущей деятельности	070	-	15
Прочие расходы по текущей деятельности	080	25	30
Прибыль (убыток) от текущей деятельности (+-060+070-080)	090	-50	**26**
Доходы по инвестиционной деятельности в том числе:	100	20	41
доходы от выбытия основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	101	-	2
доходы от участия в уставном капитале других организаций	102	-	-
проценты к получению	103	20	39
прочие доходы по инвестиционной деятельности	104	-	-
Расходы по инвестиционной деятельности в том числе:	110	-	-
расходы от выбытия основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	111	-	-
прочие расходы по инвестиционной деятельности	112	-	-
Доходы по финансовой деятельности в том числе:	120	-	-
курсовые разницы от пересчета активов и обязательств	121	-	-
прочие доходы по финансовой деятельности	122	-	-
Расходы по финансовой деятельности в том числе:	130	-	-
проценты к уплате	131	-	-
курсовые разницы от пересчета активов и обязательств	132	-	-
прочие расходы по финансовой деятельности	133	-	-
Прибыль (убыток) от инвестиционной и финансовой деятельности (100-110+120-130)	**140**	**20**	**41**
Прибыль (убыток) до налогообложения (+-090+-140)	**150**	**-30**	**67**
Налог на прибыль	160	-	-
Изменение отложенных налоговых активов	170	-	-
Изменение отложенных налоговых обязательств	180	-	-
Прочие налоги и сборы, исчисляемые из прибыли (дохода)	190	-	-
Прочие платежи, исчисляемые из прибыли (дохода)	200	-	-
Чистая прибыль (убыток) (+-150-160+-170+-180-190-200)	**210**	**-30**	**67**
Результат от переоценки долгосрочных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток)	220	-	330
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток)	230	-	-
Совокупная прибыль (убыток) (+-210+-220+-230)	**240**	**-30**	**397**
Базовая прибыль (убыток) на акцию	250	-	-
Разводненная прибыль (убыток) на акцию	260	-	-

Информация о дивидендах и акциях

Всего акционеров – 9, из них:
юридические лица – 3;
физические лица – 6 чел.

Начислено на выплату дивидендов в отчетном периоде, руб.	-
Фактически выплаченные дивиденды в отчетном периоде, руб.	-
Обеспеченность акций имуществом общества, млн. руб.	302,01
Среднесписочная численность работающих, чел	6

Основной вид деятельности – сдача внаем. собственного недвижимого имущества.
Годовое собрание акционеров проведено 09.03.2015 г.
Данные бухгалтерской отчетности удостоверены аудиторской фирмой ОДО «АудитСтрой»

Руководитель **Поболь Л.Н.**
Главный бухгалтер **Михальчик Л.Н.**

Каментарый у тэму

У ПАЦЫЕНТАЎ ЁСЦЬ І АБАВЯЗКІ

Намеснік галоўнага ўрача па медыцынскай экспертызе і рэабілітацыі 3-й цэнтральнай раённай клінічнай паліклінікі г. Мінска Галіна КРАЎЧУК тлумачыць, якім чынам мы можам атрымаць своечасовую медыцынскую дапамогу, у тым ліку на даму, а таксама нагадвае, што паводле закона «Аб ахове здароўя», грамадзяне абавязаны паважліва ставіцца да медыцынскіх работнікаў і выконваць рэкамендацыі ўрача.

ТАМ, ДЗЕ ЖЫВЁМ

Медыцынскую дапамогу ў нас можна атрымаць па месцы рэгістрацыі і фактычнага пражывання. Грамадзяне, не зарэгістраваныя ў раёне абслугоўвання паліклінікі, замацоўваюцца для гэтага за амбулаторнымі дзяржаўнымі ўстановамі аховы здароўя па месцы жыхарства або месцы знаходжання. Гэта прадугледжана згаданым законам. Акрамя таго, атрымаць меддапамогу можна і па месцы работы ці службы — пры наяўнасці ведамасных арганізацый аховы здароўя.

УЧАСТКОВЫ ПРЫНЦЫП

Амбулаторна-паліклінічныя ўстановы працуюць па ўчастковым прынцыпе — за імі замацаваны пэўныя тэрыторыі, падзеленыя ў сваю чаргу на тэрытарыяльныя ўчасткі. Участкі фарміруюцца ў залежнасці ад колькасці насельніцтва. За кожным участкам замацаваны ўчастковы ўрач і ўчастковая медсястра.

Мяркуецца, што ўрачэбныя ўчасткі ствараюць спрыяльныя ўмовы для эфектыўнай лячэбна-прафілактычнай работы. Насельніцтва такім чынам атрымлівае меддапамогу ў аднаго і таго ж урача, урач назірае за адным і тым жа кантынгентам. Участковы ўрач мае магчымасць ведаць хворага, яго сям'ю, сачыць за здароўем тых, хто пражывае на ўчастку, разглядаць захваральнасць у цеснай сувязі з канкрэтнымі ўмовамі працы і побыту.

Пры фарміраванні ўчасткаў улічваецца колькасць насельніцтва, працягласць участка, тып забудовы, аддаленасць ад паліклінікі, транспартная даступнасць.

І НЕ АДМОВІШ

Выклікаць участковага тэрапеўта на дом можна па тэлефоне або пры асабістым звароце ў рэгістратуру. Прыняты выклік запісваецца ў журнале рэгістрацыі выклікаў урача на дом. Запаўняюцца час выкліку, прозвішча, імя і імя па бацьку пацыента, дата нараджэння, хатні адрас, хатні тэлефон, наяўнасць дамафона, нагода для выкліку. У працоўныя дні сталічныя паліклінікі прымаюць выклікі на дом з 7.00 да 19.30. Па суботах з 8.30 да 17.30 восенню-зімой, з 8.30 да 14.30 — вясной-летам. Для абслугоўвання выклікаў арганізавана работа дзяжурнага тэрапеўта.

Наведванні на даму ўрачамі-спецыялістамі праводзяцца толькі па заключэнні ўчастковага тэрапеўта. Лабараторныя абследаванні на даму таксама прызначае ўчастковы ўрач або ўрач-спецыяліст пасля агляду. Для паляпшэння меддапамогі хворым, якія пакутуюць ад вострых і хранічных захворванняў і па стане здароўя не могуць наведваць паліклініку, праводзяцца патранажы ўрача і медсястры з арганізацыяй стацыянара на даму.

Рэгістратар, які фіксуе зварот пацыента, спрабуе, вядома, высветліць, чаму патрабуецца дапамога, ці ёсць падставы для выкліку на дом, аднак калі пацыент хоча, каб медработнік завітаў з візітам, то адмовіць яму нельга. Існуючы нарматыў — 5-6 чалавек у дзень на ўрача (да 30 хвілін на аднаго «хатняга» пацыента), па сутнасці, не вытрымліваецца. Зноў жа, па прычыне таго, што пацыенту нельга адмовіць. Так што, калі ў нейкі зімовы дзень выкліку на дом запросяць 25 грамадзян, давядзецца дайсці да кожнага.

У складаных сітуацыях, калі неабходна нанесці візіт чалавеку, які знаходзіцца ў неадэкватным стане (скажам, нападпітку) і раптам адмаўляецца адчыніць дзверы, урач не можа развярнуцца і пайсці без агляду. Калі раптам што-небудзь здарыцца са здароўем гэтага пацыента ў дзень няздзейсненага выкліку на дом, медработнік будзе несці адказнасць. Таму неабходна шукаць спосаб пранікнуць у кватэру, хоць бы і з міліцыянерам. Ніякіх спецыяльных мер па абароне медыцынскіх работнікаў не прадугледжана.

Святлана БАРЫСЕНКА.

ОАО «Белхим»

Учетный номер плательщика: 100122846
Вид экономической деятельности: оптовая торговля
Организационно-правовая форма:
акционерное общество с государственной долей
Единица измерения: млн руб.
Адрес: 220048, г. Минск, ул. Короля, 34

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС на 1 января 2015 года

АКТИВЫ	Код строки	На 31 декабря 2014 года	На 31 декабря 2013 года
1	2	3	4
I. ДОЛГОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ			
Основные средства	110	30 702	32 393
Нематериальные активы	120	5	54
Доходные вложения в материальные активы	130	-	-
в том числе:			
инвестиционная недвижимость	131	-	-
предметы финансовой аренды (лизинга)	132	-	-
прочие доходные вложения в материальные активы	133	-	-
Вложения в долгосрочные активы	140	1 817	5 585
Долгосрочные финансовые вложения	150	10 723	10 723
Отложенные налоговые активы	160	-	-
Долгосрочная дебиторская задолженность	170	-	-
Прочие долгосрочные активы	180	-	-
ИТОГО по разделу I	**190**	**43 247**	**48 755**
II. КРАТКОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ			
Запасы	210	96 867	57 121
в том числе:			
материалы	211	5 039	3 288
животные на выращивании и откорме	212	-	-
незавершенное производство	213	-	14
готовая продукция и товары	214	91 828	53 819
товары отгруженные	215	-	-
прочие запасы	216	-	-
Долгосрочные активы, предназначенные для реализации	220	-	-
Расходы будущих периодов	230	309	439
Налог на добавленную стоимость по приобретенным товарам, работам, услугам	240	20 383	91
Краткосрочная дебиторская задолженность	250	73 710	94 203
Краткосрочные финансовые вложения	260	225	-
Денежные средства и их эквиваленты	270	12 806	10 032
Прочие краткосрочные активы	280	-	-
ИТОГО по разделу II	**290**	**204 300**	**161 886**
БАЛАНС	**300**	**247 547**	**210 641**

СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	Код строки	На 31 декабря 2014 года	На 31 декабря 2013 года
1	2	3	4
III. СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ			
Уставный капитал	410	19 450	19 450
Неоплаченная часть уставного капитала	420	-	-
Собственные акции (доли в уставном капитале)	430	-	-
Резервный капитал	440	381	257
Добавочный капитал	450	13 292	13 350
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	460	61 617	51 799
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода	470	-	-
Целевое финансирование	480	-	-
ИТОГО по разделу III	**490**	**94 740**	**84 856**
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Долгосрочные кредиты и займы	510	-	-
Долгосрочные обязательства по лизинговым платежам	520	-	-
Отложенные налоговые обязательства	530	-	166
Доходы будущих периодов	540	-	-
Резервы предстоящих платежей	550	-	-
Прочие долгосрочные обязательства	560	-	-
ИТОГО по разделу IV	**590**	**-**	**166**
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Краткосрочные кредиты и займы	610	108 181	86 259
Краткосрочная часть долгосрочных обязательств	620	-	-
Краткосрочная задолженность	630	44 626	39 360
в том числе:			
поставщикам, подрядчикам, исполнителям	631	25 446	20 166
по авансам полученным	632	2 460	8 710
по налогам и сборам	633	9 386	7 141
по социальному страхованию и обеспечению	634	356	430
по оплате труда	635	904	1 031
по лизинговым платежам	636	-	-
собственнику имущества (учредителям, участникам)	637	4 666	1 835
прочим кредиторам	638	1 408	47
Обязательства, предназначенные для реализации	640	-	-
Доходы будущих периодов	650	-	-
Резервы предстоящих платежей	660	-	-
Прочие краткосрочные обязательства	670	-	-
ИТОГО по разделу V	**690**	**152 807**	**125 619**
БАЛАНС	**700**	**247 547**	**210 641**

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ за январь–декабрь 2014 года

Наименование показателей	Код строки	За январь–декабрь 2014 года	За январь–декабрь 2013 года
1	2	3	4
Выручка от реализации продукции, товаров, работ, услуг	010	883 603	700 041
Себестоимость реализованной продукции, товаров, работ, услуг	020	(786 723)	(626 053)
Валовая прибыль (010-020)	030	96 880	73 988
Управленческие расходы	040	(16 503)	(12 474)
Расходы на реализацию	050	(36 474)	(29 446)
Прибыль (убыток) от реализации продукции, товаров, работ, услуг (030-040-050)	060	43 903	32 068
Прочие доходы по текущей деятельности	070	88 405	58 072
Прочие расходы по текущей деятельности	080	(101 557)	(61 026)
Прибыль (убыток) от текущей деятельности (±060+070-080)	090	30 751	29 114
Доходы по инвестиционной деятельности	100	9 755	10 429
в том числе:			
доходы от выбытия основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	101	9 015	9 742
доходы от участия в уставном капитале других организаций	102	3	2
проценты к получению	103	650	654
прочие доходы по инвестиционной деятельности	104	87	31
Расходы по инвестиционной деятельности	110	(8 561)	(9 379)
в том числе:			
расходы от выбытия основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	111	(8 473)	(9 339)
прочие расходы по инвестиционной деятельности	112	(88)	(40)
Доходы по финансовой деятельности	120	115 183	30 897
в том числе:			
курсовые разницы от пересчета активов и обязательств	121	115 183	30 897
прочие доходы по финансовой деятельности	122	-	-
Расходы по финансовой деятельности	130	(122 286)	(51 899)
в том числе:			
проценты к уплате	131	(14 569)	(19 002)
курсовые разницы от пересчета активов и обязательств	132	(107 717)	(32 897)
прочие расходы по финансовой деятельности	133	-	-
Прибыль (убыток) от инвестиционной и финансовой деятельности (100-110+120-130)	140	(5 909)	(19 952)
Прибыль (убыток) до налогообложения (±090±140)	150	24 842	9 162
Налог на прибыль	160	(7 170)	(2 028)
Изменение отложенных налоговых активов	170	-	(103)
Изменение отложенных налоговых обязательств	180	166	(56)
Прочие налоги и сборы, исчисляемые из прибыли (дохода)	190	-	-
Прочие платежи, исчисляемые из прибыли (дохода)	200	(536)	(211)
Чистая прибыль (убыток) (±150-160±170±180-190-200)	210	17 302	6 764
Результат от переоценки долгосрочных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток)	220	-	11 073
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток)	230	(1 566)	(4 564)
Совокупная прибыль (убыток) (±210±220±230)	240	15 736	13 273
Базовая прибыль (убыток) на акцию	250	-	-
Разводненная прибыль (убыток) на акцию	260	-	-

5-6. Информация о дивидендах и акциях

Показатель	Единица измерения	С начала года	За аналогичный период прошлого года
Количество акционеров, всего	лиц	427	428
в том числе: юридических лиц	лиц	1	1
из них нерезидентов Республики Беларусь	лиц		
в том числе: физических лиц	лиц	426	427
из них нерезидентов Республики Беларусь	лиц		
Начислено на выплату дивидендов в данном отчетном периоде	миллионов рублей	5852,30	1810,28
Фактически выплаченные дивиденды в данном отчетном периоде	миллионов рублей	2668,10	1090,50
Дивиденды, приходящиеся на одну акцию (включая налоги)	рублей	16548,68	5118,99
Дивиденды, фактически выплаченные на одну акцию (включая налоги)	рублей	8450,06	3083,66
Обеспеченность акции имуществом общества	тысяч рублей	267,90	239,95
Количество простых акций, находящихся на балансе общества	штук	0	0

7, 8. Отдельные финансовые результаты

Код строки	Показатель	Единица измерения	С начала года	За аналогичный период прошлого года
10	Выручка от реализации продукции, товаров, работ, услуг	миллионов рублей	883603,00	700041,00
20	Себестоимость реал. продукции, товаров, работ, услуг, управленческие расходы; расходы на реализацию	миллионов рублей	839700,00	667973,00
30	Прибыль (убыток) до налогообложения, всего	миллионов рублей	24842,0	9162,0
31	в том числе: прибыль (убыток) от реализации продукции, товаров, работ, услуг	миллионов рублей	43903,0	32068,0
32	в том числе: прочие доходы и расходы по текущей деятельности	миллионов рублей	-13152,00	-2954,00
33	в том числе: прибыль (убыток) от инвестиционной, финансовой и иной деятельности	миллионов рублей	-5909,00	-19952,00
40	Налог на прибыль; изменение отложенных налоговых активов; изменение отложенных налоговых обязательств; прочие налоги и сборы, исчисляемые из прибыли (дохода)	миллионов рублей	7540,00	2398,00
45	Чистая прибыль (убыток)	миллионов рублей	17302,0	6764,0
50	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	миллионов рублей	61617,00	51799,00
110	Долгосрочная дебиторская задолженность	миллионов рублей	0,00	0,00
120	Долгосрочные обязательства	миллионов рублей	0,00	166,00
130	Среднесписочная численность работающих	человек	197	183

9. Основные виды продукции или виды деятельности, по которым получено двадцать и более процентов выручки от реализации товаров, продукции, работ, услуг (только в составе годового отчета): **оптовая торговля химической продукцией – 35%, оптовая торговля пластмассами – 37%**

12. Дата проведения годового общего собрания акционеров, на котором утверждался годовой бухгалтерский баланс за отчетный год: 20 марта 2015 г.

15. Сведения о применении эмитентом правил корпоративного поведения (только в составе годового отчета)
На ОАО «Белхим» введена должность специалиста по ценным бумагам. Порядок подготовки и проведения собраний акционеров, объявления и выплаты дивидендов, раскрытие информации об Обществе, предоставление информации акционерам и др. определяется в соответствии с законодательством Республики Беларусь и нормативными локальными актами ОАО «Белхим». Регламент работы ОАО «Белхим» с реестром владельцев ценных бумаг утвержден 25.03.2010, протокол общего собрания акционеров ОАО «Белхим» № 27. Годовая отчетность ОАО «Белхим» утверждена ООО «МастерАудит и Консультации». Свидетельство госрегистрации № 0100410 выдано МГИК 15.10.2014.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении 27 апреля 2015 года торгов с условиями по продаже земельного участка в частную собственность граждан Республики Беларусь

Сведения о предмете торгов (продаваемом имуществе)		
Наименование, характеристики, местонахождение продаваемого имущества	**Начальная цена предмета торгов, бел. руб.**	**Размер задатка, бел. руб.**
Земельный участок площадью 0,1250 га, расположенный по адресу: Минская область, Минский район, Горанский с/с, СТ «Белмонэф», 95 (кадастровый номер 623681300020000073, целевое назначение: земельный участок для коллективного садоводства в садоводческом товариществе «Белмонэф», 95)	300 000 000	30 000 000

Продавец имущества (собственник) – гражданин Республики Беларусь Петренко С.С.

Организатор торгов – УП «Минский городской центр недвижимости», ул. К. Маркса, 39, к. 10, 220030, г. Минск.

Условие торгов: победитель торгов (покупатель) оплачивает вознаграждение за организацию и проведение торгов, включающее затраты на организацию и проведение результативного аукциона, в размере 3 процентов от цены продажи предмета торгов, указанной в протоколе о результатах торгов, в течение 3 рабочих дней со дня проведения торгов.

Торги проводятся в соответствии со ст.ст. 417, 418 Гражданского кодекса Республики Беларусь и порядком проведения аукциона по продаже имущества Петренко С.С., утвержденным организатором торгов.

К участию в торгах допускаются граждане Республики Беларусь, заключившие соглашение с организатором торгов о правах и обязанностях сторон в процессе подготовки и проведения аукциона, внесшие задаток, а также представившие организатору торгов в установленный срок следующие документы:

заявление на участие в аукционе (по форме, установленной организатором торгов); заявление об ознакомлении с документами, продаваемым имуществом, порядком проведения аукциона (по форме, установленной организатором торгов); копию платежного документа о внесении задатка. Представитель гражданина дополнительно представляет нотариально удостоверенную доверенность.

Задаток перечисляется на расчетный счет УП «Минский городской центр недвижимости» № 3012104971019 в региональной дирекции №700 ОАО «БПС-Сбербанк», г. Минск, код 153001369, УНП 190398583.

Торги проходят в форме открытого аукциона с условиями на повышение начальной цены. Торги проводит аукционист, определенный организатором торгов. В процессе торгов начальная цена повышается аукционистом до тех пор, пока только один участник согласится приобрести предмет торгов. Данный участник объявляется победителем торгов, а наивысшая цена (цена продажи) фиксируется в протоколе о результатах торгов. В ходе торгов участники могут предлагать свою цену за продаваемое имущество в соответствии с порядком проведения аукциона.

В случае, если торги признаны несостоявшимися в силу того, что заявление на участие в них подано только одним участником или для участия в них явился только один участник, предмет торгов продается этому участнику (покупателю) при его согласии по начальной цене, увеличенной на пять процентов.

Договор купли-продажи между продавцом и победителем торгов (покупателем) заключается после предъявления копии платежных документов о перечислении суммы вознаграждения за организацию и проведение торгов и подписывается в течение 5 рабочих дней со дня проведения аукциона. Оплата стоимости приобретенного имущества осуществляется победителем торгов (покупателем) в течение 21 дня со дня проведения торгов.

Торги проводятся **27 апреля 2015 года в 15.00** по адресу: г. Минск, ул. К. Маркса, 39, зал аукционов. Прием документов, а также консультации по вопросам участия в торгах осуществляются **с 30.03.2015 по 23.04.2015 включительно** в рабочие дни с 09.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00 (по пятницам – до 16.45) по адресу: г. Минск, ул. К. Маркса, 39, каб. 6.

Телефоны для справок: (017)327-48-36, (029)692-27-44.

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ ЭМИТЕНТА ЦЕННЫХ БУМАГ
ОАО «Проминвест»

УНП 100646457

Адрес: 220015, г. Минск, ул. Я. Мавра, д. 33а, к. 1 тел. (017) 216-17-29
ФИО руководителя Крук Владимир Михайлович,
ФИО главного бухгалтера Свирина Светлана Олеговна
Среднесписочная численность работающих: 78 человек
Основной виды деятельности: розничная торговля

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС на 01. 01.2015 г.

млн руб.

АКТИВЫ	На 31 декабря 2014 года	На 31 декабря 2013 года
I. ДОЛГОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ	131	166
II. КРАТКОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ	8 920	6 087
СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	**На 31 декабря 2014 года**	**На 31 декабря 2013 года**
III. СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ	391	385
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	63	63
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	8 597	5 805
БАЛАНС	9 051	6 253

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ за январь–декабрь 2014 г.

млн руб.

Наименование показателей	За 2014 год
Выручка от реализации продукции, товаров, работ, услуг	24 342
Себестоимость реализованной продукции, товаров, работ, услуг	(17 768)
Управленческие расходы	(1 608)
Расходы на реализацию	(4 554)
Прочие доходы по текущей деятельности	16
Прочие расходы по текущей деятельности	(57)
Расходы по финансовой деятельности	(314)
Налог на прибыль	(10)
Прочие платежи, исчисляемые из прибыли (дохода)	(16)
Чистая прибыль (убыток)	31

Информация о дивидендах и акциях

Наименование показателя	Ед. изм.	2014 год
Начислено на выплату дивидендов в данном отчетном периоде	млн руб.	24,4
Дивиденды, приходящиеся на одну акцию (включая налоги)	рублей	400
Обеспеченность акции имуществом общества	тыс. руб.	6,40
Количество простых акций, находящихся на балансе общества	штук	61000

Аудиторское заключение за период с 01.01.2014 г. по 31.12.2014 г.

Аудитор ИП Скуратович Лилия Геннадьевна, УНП 191740010.

По нашему мнению, бухгалтерская (финансовая) отчетность ОАО «ПРОМИНВЕСТ», сформированная в соответствии с требованиями законодательства Республики Беларусь, по бухгалтерскому учету и отчетности, достоверно во всех существенных аспектах отражает финансовое положение ОАО «ПРОМИНВЕСТ» на 1 января 2015 г. и результаты его финансово-хозяйственной деятельности за 2014 г., при этом совершенные ОАО «ПРОМИНВЕСТ» финансовые (хозяйственные) операции во всех существенных отношениях соответствуют законодательству.

Извещение о проведении открытого аукциона «29» апреля 2015 года по продаже объектов недвижимости ОАО «Пинема»

Номер лота	1	
Наименование объекта	**Комплекс зданий, сооружений и зеленных насаждений одним лотом, расположенных по адресу: г. Пинск, ул. Козубовского, 19В, и состоящих из:**	
	Контрольно-пропускной пункт №1	**Контрольно-пропускной пункт №2**
Инвентарный номер	130/С-43060	130/С-43062
Место нахождения объекта	г. Пинск, ул. Козубовского, 19В	г. Пинск, ул. Козубовского, 19В/1
Продавец объекта недвижимости организатор торгов	ОАО «Пинема» г. Пинск, ул. Козубовского,19. Тел.: 8 (044) 534 13 95, 8 (044) 543 59 15.	
Общая площадь земельного участка (га)	0,6572 га	
Начальная цена (руб.)	509577680 с учетом налога на добавленную стоимость (цена понижена на 20%)	
Сумма задатка (руб.), сроки и порядок его внесения, реквизиты расчетного счета	50957768 Получатель платежа: ОАО «Пинема». УНП 200187659, р/с 3012237511284 в ф-ле №121 ОАО «АСБ Беларусбанк», код 854 Назначение платежа задаток за участие в аукционе. Задаток должен быть внесен до подачи заявления на участие в аукционе.	
Условия продажи	Без условий	
Характеристика недвижимости	Одноэтажное кирпичное здание КПП №1, ограждение, сети электроосвещения, элементы благоустройства (тротуарная плитка), с зелеными насаждениями, общей площадью здания 16,4 м^2	Одноэтажное кирпичное здание КПП №2, с двумя шиферными навесами, с забором металлическая сетка на металлических столбах, общей площадью здания 15,9 м^2.

Аукцион проводится: 29 апреля 2015 года в 10.00 по адресу: г. Пинск, ул. Козубовского, 19, зал заседаний, этаж 4.

Для участия в аукционе организатору аукциона подается: заявление на участие в аукционе по установленной форме, к которому прилагаются следующие документы: документ, подтверждающий внесение суммы задатка на расчетный счет №3012237511284,в ф-ле 121, АСБ «Беларусбанк», код 854, г. Пинск, с отметкой банка, срок внесения суммы задатка – до подачи заявления на участие в аукционе:

юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем Республики Беларусь – копия документа, подтверждающего государственную регистрацию этого юридического лица или индивидуального предпринимателя, без нотариального засвидетельствования;

иностранным юридическим лицом – легализованные в установленном порядке копии учредительных документов и выписке из торгового реестра страны учреждения (выписка должна быть произведена не ранее шести месяцев до подачи заявления на участие в торгах) либо иное эквивалентное доказательство юридического статуса в соответствии с законодательством страны учреждения с нотариально засвидетельствованным переводом на белорусский или русский язык;

иностранным индивидуальным предпринимателем – легализованный в установленном порядке документ, подтверждающий статус, с нотариально засвидетельствованным переводом на белорусский или русский язык;

представителем юридического лица Республики Беларусь – доверенность, выданная в установленном законодательством порядке (кроме случаев, когда юридическое лицо представляет его руководитель);

представителем гражданина или индивидуального предпринимателя Республики Беларусь – нотариально удостоверенная доверенность;

представителем иностранного *юридического лица,* иностранного *физического лице или индивидуального предпринимателя* – доверенность, легализованная в установленном законодательством порядке, с нотариально засвидетельствованным переводом на белорусский или русский язык при подаче документов заявитель (его представитель) предъявляет документ, удостоверяющий личность, а руководитель юридического лица также документ, подтверждающий его полномочия (приказ о назначении на должность руководителя, или заверенная выписка из решения общего собрания, иного органа управления юридического лица в соответствии с учредительными документами, или трудовой договор (контракт), или соответствующий гражданско-правовой договор, или иные документы в соответствии с законодательством).

При подаче заявления с приложением необходимых документов с организатором аукциона заключается соглашение о правах, обязанностях и ответственности сторон в процессе подготовки и проведения аукциона по установленной форме, предусматривающее условия о задатке и конкретный размер штрафа с недобросовестных участников аукциона, по вине которых он признается нерезультативным, либо его результаты аннулируются.

Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона в любое время, но не позднее, чем за 3 дня до даты его проведения.

Победитель аукциона (единственный участник аукциона) обязан: подписать протокол в день аукциона; возместить затраты на организацию и проведение аукциона, затраты по рыночной оценке объекта (указываются в день проведения аукциона) на указываемый в протоколе текущий (расчетный) банковский счет в трехдневный срок со дня проведения аукциона; заключить с продавцом договор купли-продажи недвижимого имущества в течение 20-ти рабочих дней со дня проведения аукциона.

Срок оплаты за недвижимое имущество – в течение 15-ти календарных дней со дня заключения договора купли-продажи; рассрочка оплаты недвижимого имущества не предусматривается.

Заявления на участие в аукционе с прилагаемыми документами принимаются по адресу: г. Пинск, ул. Козубовского, 19, приемная, 4 этаж. Прием документов, а также консультации по вопросам участия в торгах осуществляются **с 30.03.2015 г. года по 23.04.2015 г. включительно** по рабочим дням с 9.00 до 11.00. Телефоны: Velcom-80445341395 (80447760647).

■ Бізнес-крок

ІНІЦЫЯТЫВА НЕ КАРАЕЦЦА

Сталіца падтрымлівае прадпрымальніцтва і словам, і дзеяннем, і фінансамі

Кожны павінен займацца сваёй справай. На нелюбімай працы чалавек не можа быць шчаслівым. Гэта ўсё ў нейкім сэнсе сацыяльныя штампы. Але нікуды не падзецца — гэта праўда. Толькі не трэба думаць, што ў сталым узросце мяняцца позна, што адкрываць свой глыбінны талент не мае сэнсу. Прывядзём, можа быць, банальны, але доказны прыклад: Генры Форд сваю кампанію заснаваў толькі ў 40 гадоў. Хто сказаў, што ў вас так не атрымаецца? Таму пачаць сваю справу можа не толькі моладзь. Асабліва ў Мінску, дзе безліч магчымасцяў і сур'ёзная кансультацыйная ды фінансавая падтрымка для бізнесу.

У сталіцы больш за 46 тысяч малых і сярэдніх прадпрыемстваў. І больш за 70 тысяч індывідуальных прадпрымальнікаў. Удзельная вага ў паступленнях горада — 32,2% (23,6 трлн рублёў). Колькасць работнікаў у гэтай сферы — каля 480 тысяч чалавек (чвэрць горада). Мінск — лідар у краіне па гэтых паказчыках. Аднак 44,6% займае сфера гандлю, 13,3% — прамысловасць, 8,9% — будаўніцтва і 7,4% — транспарт. Таму з большай ахвотай дапамагаюць менавіта вытворчым ініцыятывам.

ВУЗКАЯ ДАПАМОГА

«Сёння ў Мінску працуе 26 цэнтраў падтрымкі прадпрымальніцтва, — гаворыць **Наталля СМОЛІНА, галоўны спецыяліст аддзела прадпрымальніцтва камітэта эканомікі Мінгарвыканкама.** — Асноўны напрамак іх дзейнасці — аказанне кансультацыйных паслуг і правядзенне мерапрыемстваў (семінараў па нейкіх вузкіх напрамках, форумаў, акцый па развіцці стартапаў). Ёсць два цэнтры падтрымкі менавіта для пачаткоўцаў — супольнасць бізнес-анёлаў і венчурных інвестараў «БАВІН» і «Стартап-тэхналогіі». Актыўна падтрымлівае гэты рух таксама «Maxi.by» і Цэнтр дзелавых камунікацый «БелБіз» (клуб «Імагуру»)».

Летась больш за 60 тысяч кліентаў звярнуліся па паслугі цэнтраў. Было праведзена больш за 2 тысячы семінараў, накіраваных на аказанне інфармацыйных, метадычных, кансультацыйных паслуг па пытаннях арганізацыі і вядзення прадпрымальніцкай дзейнасці. «Адметная рыса цэнтраў — вузкая спецыялізацыя. Адзін займаецца знешнеэканамічнай дзейнасцю, другі — юрыдычнымі паслугамі, трэці — аховай працы і гэтак далей. Пералік цэнтраў можна знайсці на сайце Мінгарвыканкама», — удакладняе Наталля Смоліна.

Акрамя гэтага, працуе 7 інкубатараў малога прадпрымальніцтва. Іх асноўная функцыя — здача ў арэнду плошчаў для новых прадпрыемстваў. Сярод іх 6 вытворчых і 1 маладзёжны. Сёння ў інкубатарах размешчана больш за 200 прадпрыемстваў. Толькі ў Маладзёжнай сацыяльнай службе — каля 140 суб'ектаў гаспадарання.

ДЛЯ ГОЛАЙ ІДЭІ ЁСЦЬ «ГАРАЧЫ СТОЛ»

«Інкубатары таксама аказваюць паслугі, якія дазваляюць пачаткоўцам набраць абароты, выйсці на бясстратнае існаванне. Размяшчацца на такіх ільготных плошчах можна да 5 гадоў, — распавядае спецыялістка. — Сёння права размяшчэння ў інкубатарах маюць прадпрыемствы, тэрмін дзейнасці якіх не перавышае 3 гадоў. Як правіла, больш за тры гады ніхто не застаецца — гэтага тэрміну хапае для падняцця на ногі сваёй справы. У асноўным прадпрыемствы інкубатараў займаюцца аказаннем паслуг (62%), вытворчасцю (27%) і будаўніцтвам (8,7%)».

Асноўны крытэрый адбору — эфектыўнасць бізнес-плана. Вы рыхтуеце бізнес-праект і даказваеце, што, размясціўшыся на гэтых плошчах, вы дасягнеце пэўных вынікаў.

Ці можна прыйсці без вытворчасці, з голай ідэяй? «Не, так не атрымаецца, — адказвае Наталля Смоліна. — На тое ён і інкубатар, што туды трапляюць хоць і кволымі, але ўжо пачаўшы рост. Чалавек павінен укласці ў гэтую справу свае рэсурсы». Аднак ёсць іншы варыянт. У Маладзёжнай сацыяльнай службе існуюць так званыя «гарачыя сталы». Скажам, вы маеце ідэю і пралічылі, што яна выгадная, але пакуль што ў вас няма рэсурсаў, абсталявання, інвестараў. Вы можаце зарэгістраваць прадпрыемства ў інкубатары і атрымаць працоўнае месца ў 5 квадратных метраў. Вы зможаце прыходзіць туды, працаваць, наладжваць кантакты. А раптам праз паўгода ў вас з'явіцца інвестар? Тады і пойдзе справа далей.

УСЁ ГЕНІЯЛЬНАЕ — ПРОСТА

— А ці ёсць увогуле нейкі эфект ад суб'ектаў інфраструктуры прадпрымальніцтва?

— Як член камісіі па адборы ў маладзёжны інкубатар, магу сказаць, што людзі ў нас (асабліва моладзь) прадпрымальныя. Бываюць абсалютна неверагодныя ідэі. Яны стараюцца, рызыкуюць. А бываюць даволі простыя, але геніяльныя праекты. Некалькі месяцаў таму мы размясцілі ў інкубатары прадпрыемства, якое акумулюе вакол сябе рамеснікаў. Ім вельмі цяжка знайсці заказчыка на сваю працу. А ў прадпрыемства ёсць база рамеснікаў і патэнцыйных заказчыкаў — іх проста зводзяць аднаго з адным. Кожны робіць сваю справу, — канстатуе Наталля Смоліна.

ЗА ГРАШЫМА НЕ АСАБЛІВА ІДУЦЬ

Яшчэ адзін від рэальнай дапамогі прадпрымальнікам — фінансавая падтрымка. У Мінску рэалізуецца Праграма дзяржаўнай падтрымкі малога і сярэдняга прадпрымальніцтва, якая распрацоўваецца на тры гады. Сёлета будуць падводзіць чарговыя вынікі.

«Летась па праграме мы мелі амаль 49 млрд рублёў для аказання фінансавай дапамогі. 40 млрд былі разлічаны на прадастаўленне льготных крэдытаў суб'ектам малога прадпрымальніцтва. Гэта самыя танныя крэдыты, якія толькі можна атрымаць (у 2014 годзе стаўка складала 13% гадавых, а сёлета 15,5%), — расказвае **Вольга ЛЕОШКА, начальнік аддзела прадпрымальніцтва камітэта эканомікі Мінгарвыканкама.** — У нас заключана 11 пагадненняў з банкамі. Фінансавая падтрымка аказваецца толькі вытворчым прадпрыемствам. У іх павінна быць да 100 чалавек работнікаў. А таксама трэба займацца імпартазамяшчэннем ці экспартам. Летась прафінансавана 12 падобных праектаў на суму каля 17 млрд рублёў. Сёлета на праграму прадугледжана таксама 50 млрд, з якіх 40 млрд — зноў на льготныя крэдыты».

Дарэчы, Мінгарвыканкам з 15 лістапада 2014 года па 1 лютага 2015-га праводзіў конкурс на атрыманне фінансавай падтрымкі прадпрыемствамі, якія ўжо ўзялі крэдыты на агульных умовах. «Мы прапаноўвалі кампенсацыю часткі працэнтаў. Дзіўна, але падалі толькі тры заяўкі. Па дзвюх прынята станоўчае рашэнне. Магчыма, гэта выклікана нейкімі інфармацыйнымі недапрацоўкамі. Хутчэй за ўсё, будзе абвешчаны яшчэ адзін этап конкурсу. Таму тыя прадпрыемствы, якія атрымалі крэдыты ў банках і цяпер плацяць па іх працэнты, могуць звярнуцца да нас і атрымаць падтрымку. Аднак зноў жа толькі вытворчыя».

Яшчэ, на жаль, вельмі мала суб'ектаў карыстаюцца кампенсацыяй выдаткаў, звязаных з удзелам у выставачна-кірмашовых мерапрыемствах. Летась звярнулася літаральна некалькі прадпрыемстваў. «Падтрымалі мы, праўда, толькі адно, якое насамрэч было экспарта-арыентаваным. Увогуле ў нас 4 тысячы малых вытворчых прадпрыемстваў. Скарыстацца, можа быць, многія б хацелі, але ёсць умовы: не павінна быць страт і запазычанасцяў па плацяжах. Таксама мы адмаўляем тым арганізацыям, на якіх вельмі нізкі ўзровень зарплаты. Напрыклад, сярэдні заробак у 1 млн 450 тысяч рублёў — гэта смешна для Мінска. Значыць, прадпрыемства плаціць зарплату ў канвертах».

Уладзіслаў КУЛЕЦКІ

■

ДАРЭЧЫ

Маладзёжныя бізнес-інкубатары створаць у кожным раённым цэнтры Беларусі. Пра гэта паведаміў старшыня Савета Рэспублікі Міхаіл МЯСНІКОВІЧ. «Адразу пасля наведвання прадпрыемства «Маладзёжная сацыяльная служба» мы з кіраўнікамі мясцовых Саветаў дамовіліся, што маладзёжныя бізнес-інкубатары будуць створаны ў кожным раённым цэнтры. Не абавязкова такія ж маштабныя, як у Мінску, але яны павінны быць», — сказаў Міхаіл Мясніковіч.

■ Грошы

Адпачынак за... чужы кошт

Найбуйнейшы банк краіны надрукаваў на сваім сайце навіну пра тое, што «вясна — пара абнаўленняў, новых планаў і яркіх жаданняў». Менавіта таму цяпер Беларусбанк прапануе кліентам новыя крэдыты «ВЯСНА-online» і «На адпачынак».

У прэс-службе фінансавай установы ўдакладнілі, што крэдыт «ВЯСНА-online» даецца на тэрмін да 2 гадоў, пад стаўку 52% гадавых, без паручыцеляў, пад няўстойку. Падача заяўкі на крэдыт ажыццяўляецца толькі праз карпаратыўны сайт банка. Максімальная сума крэдыту складае 200 базавых велічынь. Ён прадастаўляецца ў безнаяўным фармаце з выкарыстаннем банкаўскай плацежнай карткі.

А вось крэдыт «На адпачынак» афармляецца для аплаты турыстычных, санаторна-курортных (аздараўленчых) паслуг, а таксама паслуг у сферы аграэкатурызму на тэрмін 12, 18, 24 месяцы, без паручыцеляў і пад няўстойку. Працэнтныя стаўкі па гэтай пазыцы залежаць ад тэрміну карыстання крэдытам і складаюць ад 50% да 53% гадавых.

Магчыма, падобная адтэрміноўка і з'яўляецца пэўнай палёгкай для кліентаў, аднак сустракаць вясну ці адпачываць ужо ў якасці даўжніка не ўсім будзе даспадобы. Яркія жаданні разам з парой абнаўленняў, мне здаецца, трэба заслужыць на працягу года, а не атрымліваць ад «добрага дзядзькі» ў крэдыт. Тым больш, што стаўка ў памеры 50-53% можа зрабіць сур'ёзную дзірку ў сямейным бюджэце. Паспрабуем падлічыць самастойна. Кошт летняга адпачынку на дваіх складае прыкладна 30 млн рублёў (ці не менш за 2 тысячы у. а.). Калі ўзяць гэтую суму ў крэдыт на год, то банку потым неабходна будзе аддаць не толькі атрыманыя 30 млн, але і дадаткова больш за 15 млн рублёў у якасці працэнтаў. А з такой арыфметыкай і адпачываць будзе неяк няёмка.

Сяргей ПАЛІНІН

■

ОАО «СМТ «Белтопливострой»

Учетный номер плательщика: 100289211
Вид экономической деятельности: строительство
Организационно-правовая форма: частное
Орган управления: ГПО «Белтопгаз»
Единица измерения: млн. руб.
Адрес: 223050, Минская обл., Минский район,
а.г. Колодищи, ул. Чкалова, 51

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС на 31 декабря 2014 года

АКТИВЫ	Код строки	На 31 декабря 2014 года	На 31 декабря 2013 года
1	2	3	4
I. ДОЛГОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ			
Основные средства	110	47 486	50 562
Нематериальные активы	120	2	4
Доходные вложения в материальные активы	130	1 540	2 357
В том числе: инвестиционная недвижимость	131	1 540	2 357
предметы финансовой аренды (лизинга)	132		
прочие доходные вложения в материальные активы	133	-	-
Вложения в долгосрочные активы	140	-	-
Долгосрочные финансовые вложения	150	5	5
Отложенные налоговые активы	160	-	-
Долгосрочная дебиторская задолженность	170	-	-
Прочие долгосрочные активы	180	25	12
ИТОГО по разделу I	**190**	**49 058**	**52 940**
II. КРАТКОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ			
Запасы	210	5 197	4 251
В том числе: материалы	211	4 102	3 000
животные на выращивании и откорме	212	-	-
незавершенное производство	213	1 091	1 161
готовая продукция и товары	214	4	90
товары отгруженные	215	-	-
прочие запасы	216	-	-
Долгосрочные активы, предназначенные для реализации	220	-	-
Расходы будущих периодов	230	174	89
Налог на добавленную стоимость по приобретенным товарам, работам, услугам	240	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность	250	17 155	4 114
Краткосрочные финансовые вложения	260	-	-
Денежные средства и их эквиваленты	270	3 792	5 293
Прочие краткосрочные активы	280	-	-
ИТОГО по разделу II	**290**	**26 318**	**13 747**
БАЛАНС	**300**	**75 376**	**66 687**

СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	Код строки	На 31 декабря 2014 года	На 31 декабря 2013 года
1	2	3	4
III. СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ			
Уставный капитал	410	27 898	27 898
Неоплаченная часть уставного капитала	420	-	-
Собственные акции (доли в уставном капитале)	430	-	-
Резервный капитал	440	-	-
Добавочный капитал	450	40 441	40 494
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	460	(12 357)	(7 644)
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода	470	-	-
Целевое финансирование	480	-	-
ИТОГО по разделу III	**490**	**55 982**	**60 748**
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Долгосрочные кредиты и займы	510	-	-
Долгосрочные обязательства по лизинговым платежам	520	-	-
Отложенные налоговые обязательства	530	44	58
Доходы будущих периодов	540	-	10
Резервы предстоящих платежей	550	-	-
Прочие долгосрочные обязательства	560	-	-
ИТОГО по разделу IV	**590**	**44**	**68**
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Краткосрочные кредиты и займы	610	13 324	983
Краткосрочная часть долгосрочных обязательств	620	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность	630	6 016	4 888
В том числе: поставщикам, подрядчикам, исполнителям	631	1 647	2 330
по авансам полученным	632	500	154
по налогам и сборам	633	1 604	779
по социальному страхованию и обеспечению	634	507	337
по оплате труда	635	1 421	1 149
по лизинговым платежам	636	192	-
собственнику имущества (учредителям, участникам)	637	-	-
прочим кредиторам	638	145	139
Обязательства, предназначенные для реализации	640	-	-
Доходы будущих периодов	650	10	-
Резервы предстоящих платежей	660	-	-
Прочие краткосрочные обязательства	670	-	-
ИТОГО по разделу V	**690**	**19 350**	**5 871**
БАЛАНС	**700**	**75 376**	**66 687**

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ за январь–декабрь 2014 года

Наименование показателей	Код строки	За январь – декабрь 2014 года	За январь – декабрь 2013 года
1	2	3	4
Выручка от реализации продукции, товаров, работ, услуг	010	48 590	47 199
Себестоимость реализованной продукции, товаров, работ, услуг	020	(43 658)	(42 344)
Валовая прибыль (010 – 020)	030	4 932	4 855
Управленческие расходы	040	(10 370)	(8 326)
Расходы на реализацию	050	(13)	-
Прибыль (убыток) от реализации продукции, товаров, работ, услуг (030 – 040 – 050)	060	(5 451)	(3 471)
Прочие доходы по текущей деятельности	070	3 088	7 787
Прочие расходы по текущей деятельности	080	(2 510)	(6 714)
Прибыль (убыток) от текущей деятельности (± 060 + 070 – 080)	090	(4 873)	(2 398)
Доходы по инвестиционной деятельности	100	1 225	2 240
В том числе: доходы от выбытия основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	101	647	1 595
доходы от участия в уставном капитале других организаций	102	-	-
проценты к получению	103	54	245
прочие доходы по инвестиционной деятельности	104	524	400
Расходы по инвестиционной деятельности	110	(659)	(1 387)
В том числе: расходы от выбытия основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	111	(492)	(1 297)
прочие расходы по инвестиционной деятельности	112	(167)	(90)
Доходы по финансовой деятельности	120	-	-
В том числе: курсовые разницы от пересчета активов и обязательств	121	-	-
прочие доходы по финансовой деятельности	122	-	-
Расходы по финансовой деятельности	130	(466)	(194)
В том числе: проценты к уплате	131	(433)	(194)
курсовые разницы от пересчета активов и обязательств	132		-
прочие расходы по финансовой деятельности	133	(33)	-
Прибыль (убыток) от инвестиционной и финансовой деятельности (100 - 110 + 120 - 130)	140	100	659
Прибыль (убыток) до налогообложения (± 090 ± 140)	150	(4 773)	(1 739)
Налог на прибыль	160	-	-
Изменение отложенных налоговых активов	170	-	
Изменение отложенных налоговых обязательств	180	13	(47)
Прочие налоги и сборы, исчисляемые из прибыли (дохода)	190		
Прочие платежи, исчисляемые из прибыли (дохода)	200	(6)	(4)
Чистая прибыль (убыток) (± 150 – 160 ± 170 ± 180 – 190 – 200)	210	(4 766)	(1 790)
Результат от переоценки долгосрочных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток)	220	-	6 242
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток)	230	-	-
Совокупная прибыль (убыток) (± 210 ± 220 ± 230)	240	(4 766)	4 452
Базовая прибыль (убыток) на акцию	250	-	-
Разводненная прибыль (убыток) на акцию	260	-	-

Руководитель **А.В. Савченко**

Главный бухгалтер **И.Н. Соколовская**

Организация	**ОАО «ЭнКоСтрой»**
Учетный номер плательщика	191303197
Вид экономической деятельности	Сдача внаем собственного недвижимого имущества
Организационно-правовая форма	частная, 0% государства
Орган управления	
Единица измерения	млн. руб.
Адрес	220019, г. Минск, ул. Монтажников, 39, офис 201

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС на 31 декабря 2014 г.

АКТИВЫ	Код строки	на 31 декабря 2014 г.	на 31 декабря 2013 г.
1	2	3	4
I. ДОЛГОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ			
Основные средства:	110	7 213	7 194
Нематериальные активы:	120		
Доходные вложения в материальные активы	130		
в том числе:			
инвестиционная недвижимость	131		
предметы финансовой аренды (лизинга)	132		
прочие доходные вложения в материальные активы	133		
Вложения в долгосрочные активы	140	150	740
Долгосрочные финансовые вложения	150	4 758	4 973
Отложенные налоговые активы	160		
Долгосрочная дебиторская задолженность	170		
Прочие долгосрочные активы	180	84	456
ИТОГО по разделу I	**190**	**12 205**	**13 363**
II. КРАТКОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ			
Запасы	210	26	22
в том числе:			
материалы	211	26	22
животные на выращивании и откорме	212		
незавершенное производство	213		
готовая продукция и товары	214		
товары отгруженные	215		
прочие запасы	216		
Долгосрочные активы, предназначенные для реализации	220		
Расходы будущих периодов	230	5	7
Налог на добавленную стоимость по приобретенным товарам, работам, услугам	240	84	248
Краткосрочная дебиторская задолженность	250	572	561
Краткосрочные финансовые вложения	260	305	75
Денежные средства и их эквиваленты	270	205	123
Прочие краткосрочные активы	280		
ИТОГО по разделу II	**290**	**1 197**	**1 036**
БАЛАНС (190+290)	**300**	**13 402**	**14 399**
СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	**Код строки**	**на 31 декабря 2014 г.**	**на 31 декабря 2013 г.**
III. СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ			
Уставный капитал	410	12 508	4 591
Неоплаченная часть уставного капитала	420	-	-
Собственные акции (доли в уставном капитале)	430	-	-
Резервный капитал	440	-	-
Добавочный капитал	450	-	4 460
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	460	54	3 612
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода	470	-	-
Целевое финансирование	480	-	-
ИТОГО по разделу III	**490**	**12 562**	**12 663**
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Долгосрочные кредиты и займы	510	-	-
Долгосрочные обязательства по лизинговым платежам	520	-	-
Отложенные налоговые обязательства	530	-	-
Доходы будущих периодов	540	-	-
Резервы предстоящих платежей	550	-	-
Прочие долгосрочные обязательства	560	-	-
ИТОГО по разделу IV	**590**	**-**	**-**
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Краткосрочные кредиты и займы	610	-	-
Краткосрочная часть долгосрочных обязательств	620	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность	630	840	1 736
в том числе:			
поставщикам, подрядчикам, исполнителям	631	8	3
по авансам полученным	632	57	4
по налогам и сборам	633	174	120
по социальному страхованию и обеспечению	634	3	7
по оплате труда	635	94	113
по лизинговым платежам	636	497	1487
собственнику имущества (учредителям, участникам)	637	-	-
прочим кредиторам	638	7	2
Обязательства, предназначенные для реализации	640	-	-
Доходы будущих периодов	650	-	-
Резервы предстоящих платежей	660	-	-
Прочие краткосрочные обязательства	670	-	-
ИТОГО по разделу V	**690**	**840**	**1 736**
БАЛАНС (490+590+690)	**700**	**13 402**	**14 399**

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ за период с 1 января по 31 декабря 2014 г.

Наименование показателей	Код строки	за 2014 г.	за 2013 г.
1	2	3	4
Выручка от реализации продукции, товаров, работ, услуг	010	4 070	3 102
Себестоимость реализованной продукции, товаров, работ, услуг	020	364	237
Валовая прибыль (010-020)	030	3 706	2 865
Управленческие расходы	040	3 492	3 176
Расходы на реализацию	050	-	-
Прибыль (убыток) от реализации продукции, товаров, работ, услуг (030-040-050)	060	214	-311
Прочие доходы по текущей деятельности	070	74	152
Прочие расходы по текущей деятельности	080	88	117
Прибыль (убыток) от текущей деятельности (+-060+070-080)	090	200	-276
Доходы по инвестиционной деятельности	100	29	56
в том числе: доходы от выбытия основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	101	-	4
доходы от участия в уставном капитале других организаций	102	-	-
проценты к получению	103	29	52
прочие доходы по инвестиционной деятельности	104	-	-
Расходы по инвестиционной деятельности	110	-	2
в том числе: расходы от выбытия основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	111	-	2
прочие расходы по инвестиционной деятельности	112	-	-
Доходы по финансовой деятельности	120	-	-
в том числе: курсовые разницы от пересчета активов и обязательств	121	-	-
прочие доходы по финансовой деятельности	122	-	-
Расходы по финансовой деятельности	130	323	79
в том числе: проценты к уплате	131	323	79
курсовые разницы от пересчета активов и обязательств	132	-	-
прочие расходы по финансовой деятельности	133	-	-
Прибыль (убыток) от инвестиционной и финансовой деятельности (100-110+120-130)	140	-294	-25
Прибыль (убыток) до налогообложения (+-090+-140)	150	-94	-301
Налог на прибыль	160	7	-
Изменение отложенных налоговых активов	170	-	-
Изменение отложенных налоговых обязательств	180	-	-
Прочие налоги и сборы, исчисляемые из прибыли (дохода)	190	-	-
Прочие платежи, исчисляемые из прибыли (дохода)	200	-	-
Чистая прибыль (убыток) (+-150-160+-170+-180-190-200)	210	-101	-301
Результат от переоценки долгосрочных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток)	220	-4 460	1 304
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток)	230	-	-
Совокупная прибыль (убыток) (+-210+-220+-230)	240	-4 561	1 003
Базовая прибыль (убыток) на акцию	250	-	-
Разводненная прибыль (убыток) на акцию	260	-	-

ИНФОРМАЦИЯ О ДИВИДЕНДАХ И АКЦИЯХ

Всего акционеров – 25, из них:
юридические лица – 9;
физические лица – 16 чел.

Начислено на выплату дивидендов в отчетном периоде, руб.	-
Фактически выплаченные дивиденды в отчетном периоде, руб.	-
Обеспеченность акций имуществом общества, млн.руб.	233,86
Среднесписочная численность работающих, чел.	8

Основной вид деятельности – сдача внаем собственного недвижимого имущества.

Годовое собрание акционеров проведено 09.03.2015 г.

Данные бухгалтерской отчетности удостоверены аудиторской фирмой ОДО «АудитСтрой».

Руководитель **Левшик В.М.**
Главный бухгалтер **Михальчик Л.Н.**

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ ЭМИТЕНТА ЦЕННЫХ БУМАГ

Открытое акционерное общество

«Институт «Минскгражданпроект»

г. Минск, ул. Коллекторная, 20а, тел. +37517 2009135

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС на 31 декабря 2014 года

млн руб.

АКТИВЫ	Код строки	На 31 декабря 2014 года	На 31 декабря 2013 года
1	2	3	4
I. ДОЛГОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ			
Основные средства	110	13 768	14 678
Нематериальные активы	120	818	11
Вложения в долгосрочные активы	140	7	7
ИТОГО по разделу I	**190**	**14 593**	**14 696**
II. КРАТКОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ			
Запасы	210	25 884	18 475
Расходы будущих периодов	230	612	1 075
Налог на добавленную стоимость	240	39	38
Краткосрочная дебиторская задолженность	250	21 816	15 423
Денежные средства и их эквиваленты	270	2 298	3 904
ИТОГО по разделу II	**290**	**50 649**	**38 915**
БАЛАНС	**300**	**65 242**	**53 611**
III. СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ			
Уставный капитал	410	397	397
Резервный капитал	440	2 734	2 722
Добавочный капитал	450	19 625	19 625
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	460	6 573	4 731
ИТОГО по разделу III	490	29 329	27 475
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Краткосрочная кредиторская задолженность	630	35 913	26 136
ИТОГО по разделу V	**690**	**35 913**	**26 136**
БАЛАНС	**700**	**65 242**	**53 611**

УНП 600013280

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ

млн руб.

Наименование показателей	Код строки	За январь – декабрь 2014 года	За январь – декабрь 2013 года
1	2	3	4
Выручка от реализации продукции, товаров, работ, услуг	010	66 747	61 709
Себестоимость реализованной продукции, товаров, работ, услуг	020	(59 020)	(53 795)
Прибыль (убыток) от реализации продукции, товаров, работ, услуг (030 – 040 – 050)	060	7 727	7 914
Прочие доходы по текущей деятельности	070	335	1
Прочие расходы по текущей деятельности	080	(4 391)	(3 780)
Прибыль (убыток) от текущей деятельности (± 060 + 070 – 080)	090	3 671	4 135
Доходы по инвестиционной деятельности	100	519	346
Расходы по инвестиционной деятельности	110	(69)	(59)
Доходы по финансовой деятельности	120	155	25
Расходы по финансовой деятельности	130	(665)	(100)
Иные доходы и расходы	140	-	-
Прибыль (убыток) от инвестиционной, финансовой и иной деятельности (100 – 110 + 120 – 130 ± 140)	150	(60)	212
Прибыль (убыток) до налогообложения (± 090 ± 150)	160	3 611	4 347
Налог на прибыль	170	(1 440)	(1 463)
Прочие налоги и сборы, исчисляемые из прибыли (дохода)	200	(70)	(52)
Чистая прибыль (убыток) (± 160 – 170 ± 180 ± 190 – 200)	210	2 101	2 832
Результат от переоценки долгосрочных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток)	220		2 223
Совокупная прибыль (убыток) (± 210 ± 220 ± 230)	240	2 101	5 055

Данные отчетности подтверждены аудиторской компанией ООО «АудитБизнесКонсалт»

5-6. Информация о дивидендах и акциях

Показатель	Единица измерения	С начала года	За аналогичный период прошлого года
Количество акционеров, всего	лиц	369	369
в том числе: юридических лиц	лиц	2	2
в том числе: физических лиц	лиц	367	367
Начислено на выплату дивидендов в данном отчетном периоде	миллионов рублей	105	242
Фактически выплаченные дивиденды в данном отчетном периоде	миллионов рублей	198	312
Дивиденды, приходящиеся на одну акцию (включая налоги)	рублей	2649	3570
Дивиденды, фактически выплаченные на одну акцию (включая налоги)	рублей	5000	6100
Обеспеченность акции имуществом общества	тысяч рублей	740	693

Директор **О.М.Быковский**
Главный бухгалтер **Ж.В.Арнаутова**

Организация:

Открытое акционерное общество «Радиотехника»

Учетный номер плательщика: 500227068.
Вид деятельности:
производство электрооборудования для транспортных средств.
Организационно-правовая форма: открытое акционерное общество.
Орган управления:
ОАО «БАТЭ» – управляющая компания холдинга «Автокомпоненты».
Единица измерения: млн. руб.
Адрес: Гродненская обл., 231103, г. Ошмяны, ул. Я. Колоса, д. 1.

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ ОАО «РАДИОТЕХНИКА» за 2014 год

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС на 1.01.2015

АКТИВЫ	Код строки	на 31 декабря 2014 года	на 31 декабря 2013 года
1	2	3	4
I.ДОЛГОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ			
Основные средства	110	45 969	46 058
Нематериальные активы	120	2	2
Доходные вложения в материальные активы	130	177	192
В том числе: Инвестиционная недвижимость	131	177	192
Итого по разделу I	**190**	**46 148**	**46 252**
II.КРАТКОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ			
Запасы	210	6 386	5 735
В том числе:			
Материалы	211	2 799	2 113
Незавершенное производство	213	1 104	512
Готовая продукция и товары	214	2 483	3 110
Расходы будущих периодов	230	313	299
Налог на добавленную стоимость по приобретенным товарам, работам, услугам	240	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность	250	1 859	3 214
Краткосрочные финансовые вложения	260	-	-
Денежные средства и их эквиваленты	270	303	333
Прочие краткосрочные активы	280	-	-
Итого по разделу II	290	8 861	9 581
БАЛАНС (190+290)	**300**	**55 009**	**55 833**
СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	**Код строки**	**на 31 декабря 2014 года**	**на 31 декабря 2013 года**
1	2	3	4
III.СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ			
Уставный капитал	410	8 736	8 736
Неоплаченная часть уставного капитала	420	-	-
Собственные акции	430	-	-
Резервный капитал	440	975	975
Добавочный капитал	450	41 343	41 362
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	460	414	2 813
Итого по разделу III	**490**	**51 468**	**53 886**
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Долгосрочные кредиты и займы	510	795	-
Доходы будущих периодов	540	202	217
Итого по разделу IV	**590**	**997**	**217**
V.КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Краткосрочные кредиты и займы	610	512	-
Краткосрочная часть долгосрочных обязательств	620	469	-
Краткосрочная кредиторская задолженность	630	1 548	1 714
В том числе:			
Поставщикам, подрядчикам, исполнителям	631	428	537
По авансам полученным	632	53	10
По налогам и сборам	633	84	93
По социальному страхованию и обеспечению	634	3	150
По оплате труда	635	618	836
По лизинговым платежам	636	-	-
Собственнику имущества (учредителям, участникам)	637	5	3
Прочим кредиторам	638	357	85
Доходы будущих периодов	650	15	16
Прочие краткосрочные обязательства	670	-	-
Итого по разделу V	**690**	**2 544**	**1 730**
БАЛАНС(490+590+690)	**700**	**55 009**	**55 833**

ОТЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ

Наименование показателей	Код строки	За январь–декабрь 2014 года	За январь–декабрь 2013 года
1	2	3	4
Выручка от реализации продукции, товаров, работ, услуг	010	28 314	30 870
Себестоимость реализованной продукции, товаров, работ, услуг	020	25 741	25 214
Валовая прибыль (010-020)	**030**	**2 573**	**5 656**
Управленческие расходы	040	3 386	2 886
Расходы на реализацию	050	-	-
Прибыль (убыток) от реализации продукции, товаров, работ, услуг	**060**	**-813**	**2 770**
Прочие доходы по текущей деятельности	070	17 391	14 828
Прочие расходы по текущей деятельности	080	17 564	15 524
Прибыль (убыток) от текущей деятельности	**090**	**-986**	**2 074**
Доходы по инвестиционной деятельности	**100**	**200**	**637**
В том числе:			
Доходы от выбытия основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	101	20	21
Проценты к получению	103	-	-
Прочие доходы от инвестиционной деятельности	104	180	616
Расходы по инвестиционной деятельности	**110**	**67**	**10**
В том числе:			
Расходы от выбытия основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	111	34	-
Прочие расходы по инвестиционной деятельности	112	33	10
Доходы по финансовой деятельности	**120**	**310**	**388**
В том числе:			
Курсовые разницы от пересчета активов и обязательств	121	306	388
Прочие доходы по финансовой деятельности	122	4	-
Расходы по финансовой деятельности	**130**	**1 090**	**329**
В том числе:			
Проценты к уплате	131	251	204
Курсовые разницы от пересчета активов и обязательств	132	839	125
Прибыль (убыток) от инвестиционной, финансовой и иной деятельности	**150**	**-647**	**686**
Прибыль (убыток) до налогообложения	**160**	**-1 633**	**2 760**
Налог на прибыль	170	-	509
Чистая прибыль (убыток)	**210**	**-1 633**	**2 251**
Результат от переоценки долгосрочных активов, не включаемый в чистую прибыль	220	-	7 176
Совокупная прибыль (убыток)	**240**	**-1 633**	**9 427**
Базовая прибыль (убыток) на акцию, рублей	250	-748	1 060
Разводненная прибыль (убыток) на акцию, рублей	260	-	-

Данные отчетности подтверждены аудитором – индивидуальным предпринимателем Кондратенко А.А.

Бухгалтерская (финансовая отчетность) ОАО «Радиотехника», подготовленная в соответствии с законодательством Республики Беларусь, достоверно во всех существенных аспектах отражает финансовое положение ОАО «Радиотехника» на 31 декабря 2014 года, а также финансовые результаты деятельности и изменения финансового положения ОАО «Радиотехника» за 2014 год, закончившийся на указанную дату.

Информация об открытом акционерном обществе и его деятельности по состоянию на 1 января 2015 года

Доля государства в уставном фонде ОАО «Радиотехника» – нет

5-6. Информация о дивидендах и акциях

Показатель	Ед. изм.	С начала года	За аналогичный период прошлого года
Количество акционеров, всего	лиц	461	461
В том числе: юридических лиц	лиц	3	4
В том числе: физических лиц	лиц	458	457
Начислено на выплату дивидендов в данном отчетном периоде	млн. руб.	560	121,0
Фактически выплаченные дивиденды в данном отчетном периоде	млн. руб.	559	121,0
Дивиденды, приходящиеся на одну акцию, включая налоги	руб.	256,50	55,23
Дивиденды, фактически выплаченные на одну акцию (включая налоги)	руб.	255,97	55,23
Обеспеченность акции имуществом общества	тыс. руб.	23,57	28,60
Количество простых акций, находящихся на балансе общества	шт.	0	0
Среднесписочная численность работающих	чел.	217	235

Простые акции, поступившие в распоряжение общества			Простые акции, приобретенные в целях сокращения общего количества	
Дата поступления акций на счет «депо» общества	Количество акций, шт.	Срок реализации акций, поступивших в распоряжение общества	Дата поступления акций на счет «депо» общества	Количество акций, шт.
	0			0

7,8. Отдельные финансовые результаты

Показатель	Ед. изм.	С начала года	За аналогичный период прошлого года
Выручка от реализации продукции, товаров, работ, услуг	млн. руб.	28314	30870
Себестоимость реализованной продукции, товаров. Работ, услуг, управленческие расходы на реализацию	млн. руб.	29127	28100
Прибыль (убыток) до налогообложения, всего	млн. руб.	-1633	2760
В том числе: прибыль (убыток) от реализации продукции, товаров, работ, услуг	млн. руб.	-813	2770
В том числе: прочие доходы и расходы по текущей деятельности	млн. руб.	-173	-696
В том числе: прибыль (убыток) от инвестиционной, финансовой и иной деятельности	млн. руб.	-647	686
Налог на прибыль; изменение отложенных налоговых активов; изменение отложенных налоговых обязательств; прочие налоги и сборы, исчисляемые из прибыли (дохода)	млн. руб.	0	509,0
Чистая прибыль (убыток)	млн. руб.	-1633	2251
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	млн. руб.	414	2813
Долгосрочная дебиторская задолженность	млн. руб.	0	0
Долгосрочные обязательства	млн. руб.	997	217

9. Основные виды продукции или виды деятельности, по которым получено двадцать и более процентов выручки от реализации товаров, продукции, работ, услуг	Производство электрооборудования для транспортных средств – 36,5%; производство лифтов (частей) – 48,8%

12. Дата проведения годового общего собрания акционеров, на котором утверждался годовой бухгалтерский баланс за отчетный год – 26.03.2015.

15. Сведения о применении эмитентом правил корпоративного поведения. В своей деятельности общество руководствуется правилами корпоративного поведения. Регламент работы с реестром владельцев ценных бумаг утвержден на внеочередном собрании акционеров 16.12.2009.

Руководитель **И.С. Ширейко**
Главный бухгалтер **Я.С. Давкша**

ОАСО «Би энд Би иншуренс Ко»

220013, г. Минск, ул. Я. Коласа, 38/16, к. 2,
тел.: 209 41 11, 285 76 22

Лицензия № 02200/13-00025, действительна до 26.03.2019 г., выдана Министерством Финансов Республики Беларусь.
Учетный номер плательщика 101063229.

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС на 1 января 2015 года

Единица измерения: тыс. руб.

АКТИВЫ	Код строки	На 1 января 2015 года	На 31 декабря 2013 года
1	2	3	4
I. ДОЛГОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ			
Основные средства	110	45 084 387	43 726 607
Нематериальные активы	120	27 344	34 657
Доходные вложения в материальные активы	130	62 211 773	152 286 706
в том числе:			
инвестиционная недвижимость	131	56 331 153	146 471 128
предметы финансовой аренды (лизинга)	132	5 880 620	5 815 578
прочие доходные вложения в материальные активы	133	-	-
Вложения в долгосрочные активы	140	-	-
Долгосрочные финансовые вложения	150	73 104	67 188
Долгосрочная дебиторская задолженность	160	-	-
Отложенные налоговые активы	170	-	-
Прочие долгосрочные активы	180	-	-
ИТОГО по разделу I	**190**	**107 396 608**	**196 115 158**
II. КРАТКОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ			
Запасы	210	1 200 495	900 127
в том числе:			
материалы	211	1 200 495	900 127
незавершенное производство	212	-	-
прочие запасы	213	-	-
Долгосрочные активы, предназначенные для реализации	215	-	-
Расходы будущих периодов	220	98 984	251 041
Налог на добавленную стоимость по приобретенным товарам, работам, услугам	230	3 357	3 357
Доля перестраховщиков в страховых резервах	240	1 794 313	212 629
в том числе:			
резерв незаработанной премии	241	1 698 422	187 574
резервы убытков	242	95 891	25 055
другие технические резервы	243	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность	250	89 874 695	113 319 886
Краткосрочные финансовые вложения	260	415 478	420 918
Денежные средства и их эквиваленты	270	60 253 829	29 066 570
в том числе:			
касса	271	413 720	375 946
депозитные счета	272	52 279 280	23 794 385
эквиваленты денежных средств	273	7 517 449	4 882 948
прочие денежные средства	274	43 380	13 291
Прочие краткосрочные активы	280	-	-
ИТОГО по разделу II	**290**	**153 641 151**	**144 174 528**
БАЛАНС	**300**	**261 037 759**	**340 289 686**

СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	Код строки	На 1 января 2015 года	На 31 декабря 2013 года
1	2	3	4
III. СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ			
Уставный капитал	410	21 019 500	10 752 750
Неоплаченная часть уставного капитала	420	-	-
Собственные акции (доли в уставном капитале)	430	-	-
Резервный капитал	440	1 477 325	1 241 642
в том числе резервный фонд заработной платы	441	-	-
Добавочный капитал	450	25 610 147	112 763 768
в том числе прирост (переоценка) стоимости объектов недвижимости, приобретенных за счет страховых резервов	451	-	-
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	460	91 647 297	36 856 910
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода	470	-	-
Целевое финансирование	480	-	-
ИТОГО по разделу III	**490**	**139 754 269**	**161 615 070**
IV. СТРАХОВЫЕ РЕЗЕРВЫ И ФОНДЫ			
Резервы по видам страхования, относящимся к страхованию жизни	500	-	-
Резерв незаработанной премии	501	51 290 789	87 900 170
Резервы убытков	502	22 832 739	24 803 160
Другие технические резервы	503	-	-
Иные страховые резервы	504	-	-
Фонд предупредительных (превентивных) мероприятий	505	2 521 950	8 360 024
Гарантийные фонды	506	-	-
Иные фонды, образованные в соответствии с законодательством	507	-	-
ИТОГО по разделу IV	**509**	**76 645 478**	**121 063 354**
V. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Долгосрочные кредиты и займы	510	13 746 000	15 216 000
Долгосрочные обязательства по лизинговым платежам	520	-	2 749 936
Отложенные налоговые обязательства	530	-	-
Доходы будущих периодов	540	-	-
Резервы предстоящих платежей	550	-	-
Прочие долгосрочные обязательства	560	-	29 858 950
ИТОГО по разделу V	**590**	**13 746 000**	**47 824 886**
VI. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Краткосрочные кредиты и займы	610	17 000 000	-
Краткосрочная часть долгосрочных обязательств	620	151 091	2 662 800
Краткосрочная кредиторская задолженность	630	13 740 921	7 123 576
в том числе:			
страхователям	631	2 945 051	1 504 148
страховым агентам и брокерам	632	1 714 151	986 574
прочим кредиторам по операциям страхования, сострахования	633	49 417	160 847
по операциям перестрахования	634	957 160	117 088
депо премий по рискам, переданным в перестрахование	635	-	-
поставщикам и подрядчикам	636	182 587	256
по авансам полученным	637	-	-
по налогам и сборам	638	258 336	1 494 764
по социальному страхованию и обеспечению	639	146 532	96 247
по оплате труда	640	678 193	657 015
по лизинговым платежам	641	1 155 354	-
собственнику имущества (учредителям, участникам)	642	622 803	416 063
прочим кредиторам	643	5 031 337	1 690 574
Обязательства, предназначенные для реализации	650	-	-
Доходы будущих периодов	660	-	-
Резервы предстоящих платежей	670	-	-
Прочие краткосрочные обязательства	680	-	-
ИТОГО по разделу VI	**690**	**30 892 012**	**9 786 376**
БАЛАНС	**700**	**261 037 759**	**340 289 686**

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ за январь—декабрь 2014 года

Единица измерения: тыс. руб.

Наименование показателей	Код строки	За январь—декабрь 2014 года	За январь—декабрь 2013 года
1	2	3	4
ДОХОДЫ И РАСХОДЫ ПО СТРАХОВАНИЮ, ОТНОСЯЩЕМУСЯ К СТРАХОВАНИЮ ЖИЗНИ			
Страховые взносы (страховые премии), брутто	010	-	-
Страховые выплаты	020	-	-
Изменение резервов по видам страхования, относящимся к страхованию жизни (+ или -)	030		-
в том числе изменение резерва дополнительных выплат	031	-	-
Отчисления в гарантийный фонд и фонд предупредительных (превентивных) мероприятий	040	-	-
Расходы на ведение дела	050	-	-
Доходы по деятельности, связанной со страхованием, относящимся к страхованию жизни	055	-	-
Расходы по деятельности, связанной со страхованием, относящимся к страхованию жизни	056	-	-
Прибыль (убыток) от операций по видам страхования, относящимся к страхованию жизни (строки 010 - 020 + (030 - 031) - 040 - 050 + 055 - 056)	**060**	**-**	**-**
Прочие доходы по текущей деятельности	065	-	-
Прочие расходы по текущей деятельности	066	-	-
Прибыль (убыток) от текущей деятельности по видам страхования, относящимся к страхованию жизни (строки +- 060 + 065 - 066)	069	-	-
ДОХОДЫ И РАСХОДЫ ПО СТРАХОВАНИЮ ИНОМУ, ЧЕМ СТРАХОВАНИЕ ЖИЗНИ			
Страховые взносы (страховые премии), брутто — всего	070	195 586 095	368 248 585
в том числе:			
по прямому страхованию и сострахованию	071	193 556 503	288 489 463
по рискам, принятым в перестрахование	072	2 029 592	79 759 122
Страховые премии по рискам, переданным в перестрахование, брутто	073	2 011 093	454 853
Страховые взносы (страховые премии) с учетом перестрахования, нетто (строки 070 - 073)	074	193 575 002	367 793 732
Изменение резерва незаработанной премии, брутто	080	36 609 381	(80 118 173)
Изменение доли перестраховщиков в резерве незаработанной премии	081	1 510 848	107 594
Изменение резерва незаработанной премии с учетом перестрахования, нетто (итог строк 080 и 081)	082	38 120 229	(80 010 579)
Заработанные премии, нетто (итог строк 074 и 082)	085	231 695 231	287 783 153
Оплаченные убытки (страховые выплаты), брутто	090	154 284 302	267 366 544
Доля перестраховщиков в убытках (страховых выплатах)	091	-	-
Оплаченные убытки (страховые выплаты) с учетом перестрахования, нетто (строки 090 - 091)	092	154 284 302	267 366 544
Изменение резервов убытков (страховых выплат), брутто	095	1 970 421	8 108 173
Изменение доли перестраховщиков в резервах убытков (страховых выплат)	096	70 836	(16 899)
Изменение резервов убытков (страховых выплат) с учетом перестрахования, нетто (итог строк 095 и 096)	097	2 041 257	(8 125 072)
Заработанные премии за вычетом страховых убытков (страховых выплат) (строки 085 - 092 + 097)	100	79 452 186	12 291 537
Изменение других технических резервов	110	-	-
Изменение иных страховых резервов	120	-	-
в том числе увеличение специального страхового резерва по обязательному страхованию с государственной поддержкой урожая сельскохозяйственных культур, скота и птицы за счет дохода, полученного от инвестирования этого резерва	121	-	-
Отчисления в фонды предупредительных мероприятий и гарантийные фонды	130	205 277	223 497
Отчисления в иные фонды, образованные в соответствии с законодательством	140	-	-
Расходы на ведение дела, всего	150	69 645 723	71 498 657
в том числе:			
комиссионное вознаграждение и тантьемы по рискам, принятым в перестрахование	151	187 409	7 831 472
Комиссионное вознаграждение и тантьемы по рискам, переданным в перестрахование	155	284 244	22 041
Доходы по деятельности, связанной со страхованием иным, чем страхование жизни	160	36 345 299	33 736 030
Расходы по деятельности, связанной со страхованием иным, чем страхование жизни	165	26 472 011	924 356
Прибыль (убыток) от операций по видам страхования иным, чем страхование жизни (строки 100 + 110 + (120 - 121) - 130 - 140 - 150 + 155 + 160 - 165)	170	19 758 718	(26 596 902)
Прочие доходы по текущей деятельности	175	170 804	10 365
Прочие расходы по текущей деятельности	176	29 648 402	2 747 958
Прибыль (убыток) от текущей деятельности по видам страхования иным, чем страхование жизни (строки +- 170 + 175 - 176)	179	(9 718 880)	(29 334 495)
Доходы по инвестиционной деятельности	180	161 906 794	80 994 829
в том числе:			
доходы от выбытия основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	181	131 818 666	34 850 996
доходы от участия в уставном капитале других организаций	182	-	-
проценты к получению	183	6 670 759	2 631 919
прочие доходы по инвестиционной деятельности	184	23 417 369	43 511 914
Расходы по инвестиционной деятельности	190	168 488 448	41 058 390
в том числе:			
расходы от выбытия основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	191	162 294 075	30 542 551
прочие расходы по инвестиционной деятельности	192	6 194 373	10 515 839
Доходы по финансовой деятельности	200	123 579 772	83 005 392
в том числе:			
курсовые разницы от пересчета активов и обязательств	201	22 161 235	22 468 464
прочие доходы по финансовой деятельности	202	101 418 537	60 536 928
Расходы по финансовой деятельности	210	131 105 890	87 406 643
в том числе: проценты к уплате	211	2 440 555	3 176 811
курсовые разницы от пересчета активов и обязательств	212	26 847 056	23 549 712
прочие расходы по финансовой деятельности	213	101 818 279	60 680 120
Прибыль (убыток) от инвестиционной и финансовой деятельности (строки 180 -190 + 200 - 210)	220	(14 107 772)	35 535 188
в том числе доход от инвестирования специального страхового резерва по обязательному страхованию с государственной поддержкой урожая сельскохозяйственных культур, скота и птицы, направленный на увеличение этого резерва	230	-	-
Прибыль (убыток) до налогообложения (строки +/- 069 +/- 179 +/- 220 - 230 + 031)	**240**	**(23 826 652)**	**6 200 693**
Налог на прибыль	250	-	1 487 036
Изменение отложенных налоговых активов	260	-	-
Изменение отложенных налоговых обязательств	270	-	-
Прочие налоги и сборы, исчисляемые из прибыли (дохода)	280	-	-
Прочие платежи, исчисляемые из прибыли (дохода)	285	-	-
Чистая прибыль (убыток) (строки +/- 240 - 250 +/- 260 +/- 270 - 280 - 285)	**290**	**(23 826 652)**	**4 713 657**
Результат от переоценки долгосрочных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток)	300	11 807 890	4 996 637
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток)	310	-	-
Совокупная прибыль (убыток) (строки +/- 290 +/- 300 +- 310)	**320**	**(12 018 762)**	**9 710 294**
Базовая прибыль (убыток) на акцию	330	-	-
Разводненная прибыль (убыток) на акцию	340	-	-

Руководитель Б.Б. Медник

Главный бухгалтер П.А. Юревич

BDO

Телефон: +375 17 308 74 50
Факс: + 375 17 308 74 51
www.bdo.by

ООО «БДО»
пр. Победителей, 103
8 этаж, офис 807
Минск, Беларусь
220020

Исх. номер 04-03/5/111

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по бухгалтерской отчетности
ОАО «Би энд Би Иншуренс Ко» за 2014 год,
содержащее безусловно положительное
аудиторское мнение

Генеральному директору ОАО «Би энд Би Иншуренс Ко»
Господину Меднику Б.Б.

АУДИТОРСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
Наименование: ООО «БДО»
Место нахождения: Республика Беларусь, 220020, г. Минск, пр. Победителей, 103, 8 этаж, офис 807
Сведения о государственной регистрации: Свидетельство о государственной регистрации выдано Минским горисполкомом 15.11.2014
Сведения о постановке на налоговый учет: УНП 190241132

АУДИРУЕМОЕ ЛИЦО
Наименование: ОАО «Би энд Би Иншуренс Ко»
Место нахождения: Беларусь, 220013, г. Минск, ул. Я. Коласа, 38/16, к. 2
Сведения о государственной регистрации: впервые зарегистрировано 30.11.1995, перерегистрировано Комитетом по надзору за страховой деятельностью при Министерстве финансов Республики Беларусь 11.07.2001 в едином государственном регистре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей за № 101063229
Сведения о постановке на налоговый учет: зарегистрировано в качестве налогоплательщика в ИМНС по Первомайскому району г. Минска, УНП 101063229

Мы провели аудит прилагаемой бухгалтерской отчетности ОАО «Би энд Би Иншуренс Ко» (далее — Предприятие), состоящей из бухгалтерского баланса на 31 декабря 2014 года, отчетов о прибылях и убытках, об изменении капитала, о движении денежных средств за 2014 год и примечаний к отчетности.

Бухгалтерская отчетность ОАО «Би энд Би Иншуренс Ко» за период с 01 января по 31 декабря 2013 года включительно была проверена другим аудитором, аудиторское заключение которого датировано 25 февраля 2014 года и содержит безусловно положительное мнение.

Ответственность руководства относительно бухгалтерской отчетности

Руководство Предприятия несет ответственность за подготовку и достоверное представление бухгалтерской отчетности в соответствии с требованиями законодательства Республики Беларусь по бухгалтерскому учету и отчетности, а также за соответствие совершенных Предприятием финансовых (хозяйственных) операций законодательству Республики Беларусь. Данная ответственность заключается в разработке, внедрении и поддержании надлежащего функционирования системы внутреннего контроля, которая должна обеспечивать подготовку достоверной бухгалтерской отчетности, не содержащей существенных искажений, вызванных ошибками или недобросовестными действиями; а также в выборе и применении надлежащей учетной политики и обоснованных обстоятельствами оценочных значений.

Ответственность аудиторов

В наши обязанности входит выражение мнения о достоверности бухгалтерской отчетности и соответствии совершенных Предприятием финансовых (хозяйственных) операций законодательству на основе проведенного нами аудита.

Мы провели аудит в соответствии с требованиями Закона Республики Беларусь от 12 июля 2013 года № 56-З «Об аудиторской деятельности» и республиканскими правилами аудиторской деятельности, утвержденными Министерством финансов Республики Беларусь. Данные правила обязывают нас соблюдать нормы профессиональной этики, планировать и проводить аудит таким образом, чтобы получить разумную уверенность в отсутствии или наличии в бухгалтерской отчетности существенных искажений.

Аудит включает в себя проведение процедур для получения аудиторских доказательств в отношении числовых показателей и раскрытия информации в бухгалтерской отчетности. Отбор процедур проводится на основании профессиональных суждений аудитора, включающих оценку риска наличия существенных искажений в бухгалтерской отчености в результате ошибок или недобросовестных действий. При оценке таких рисков аудитор рассматривает работу системы внутреннего контроля, относящуюся к подготовке и объективному представлению бухгалтерской отчетности Предприятия, в целях разработки соответствующих аудиторских процедур, но не в целях выражения мнения об эффективности работы самой системы внутреннего контроля Предприятия. Аудит также включает в себя оценку надлежащего характера применяемой учетной политики и обоснованности оценочных значений, сделанных руководством Предприятия, а также оценку представления бухгалтерской отчетности в целом.

Мы считаем, что полученные нами аудиторские доказательства являются достаточным и надлежащим основанием для выражения безусловно положительного аудиторского мнения.

Безусловно положительное аудиторское мнение

По нашему мнению, бухгалтерская (финансовая) отчетность достоверно отражает во всех существенных аспектах финансовое положение ОАО «Би энд Би Иншуренс Ко» на 31 декабря 2014 года, результаты его хозяйственной деятельности и движение денежных средств за 2014 год в соответствии с требованиями законодательства Республики Беларусь по бухгалтерскому учету и отчетности; при этом совершенные ОАО «Би энд Би Иншуренс Ко» финансовые (хозяйственные) операции во всех существенных отношениях соответствуют законодательству.

Директор
Управляющий партнер
BDO в Беларуси

А.Н. Шкодин
(квалификационный
аттестат аудитора
№ 0000657
от 10 марта 2003 года,
рег. № 650)

БДО

Руководитель
группы аудиторов

Д.А. Бекешко
(квалификационный
аттестат аудитора
№ 0002114
от 27 июня 2013 года)

Дата аудиторского заключения: 24 февраля 2015 года
Место выдачи аудиторского заключения:
г. Минск, Республика Беларусь

Дата получения аудиторского заключения аудируемым лицом:
24 февраля 2015 года

Генеральный директор ОАО «Би энд Би Иншуренс Ко»
Медник Б.Б.



Балагол у пільчаку ды з цэшкай

Штотыдзень у эфіры тэлеканала «Беларусь 3» гульня «Размаўляем па-беларуску». Для таго, каб стаць яе ўдзельнікамі, неабходна зайсці на сайт http://tvrgomel.by або http://3belarus.by і праз банер «Размаўляем па-беларуску» запоўніць заяўку на каманду з трох чалавек. Папярэдне ж праверыць сваё веданне роднай мовы можна з дапамогай «Звязды». Сёння ўсе літаратурныя прыклады — з паэмы «Новая зямля» Якуба Коласа. Ці ведалі вы, што:

Пільча́к — кароткая вопратка з грубага сукна.

Відна і дзядзькава апратка,
пільчак і шапачка-аладка.

Брук — праезная частка вуліцы, укладзеная каменем.

Ідзе так дзядзька і па бруку,
адзін за дзесяць робіць груку.

Здор — нутраное свіное сала

Баіцца ён мужычым ботам,
Прапахлым дзёгцем, здорам, потам,
Тут наслядзіць або напляміць...

Цэ́шка — значок на форменнай шапцы, кукарда.

Тут дзядзька кроку падбаўляе
І пана з цэшкай наганяе.

Балаго́л (устарэлае слова) — чалавек, які перавозіць грузы на ўласнай фурманцы.

Грымяць павозкі, буды, колы,
Аж проста глушаць балаголы.

Сярмя́га — верхняе адзенне з даматканага сукна.

Усе такія надзіманы,
І хоць бы твар адзін рахманы
Або свой брат, мужык-трудзяга,
— Нідзе не свеціцца сярмяга.

Хоць ваўком вый — так кажуць пра цяжкае, безвыходнае становішча.

Яшчэ беларусы ўжываюць выраз «хоць гвалту крычы» і «хоць рэпку спявай». Рускія ў гэтым выпадку скажуць — «хоть плачь», «хоть караул кричи».

Блакітная кроў — так кажуць пра чалавека дваранскага паходжання. Яшчэ ў тым жа значэнні па-беларуску будзе «белая костка», па-руску — «голубых кровей». Наконт фразеалагізма «блакітная кроў» даследчыкі мяркуюць, што ён упершыню пачаў ужывацца ў іспанскай правінцыі Кастылія, дзе так называлі сябе людзі знатнага паходжання. Яны ганарыліся тым, што ніхто з іх продкаў ніколі не браў шлюб з маўрамі ці іншымі цёмнаскурымі людзьмі і што іх вены (як і ва ўсіх светласкурых людзей) прасвечваюць блакітным.

Ірына АСТАШКЕВІЧ.

ДЫЯЛОГ НА ВАСТРЫНІ

26 сакавіка на тэлеканале АНТ адбылася прэм'ера новай праграмы «Трэба разабрацца». Самыя актуальныя падзеі і вострыя пытанні разам з вядучым у ёй абмяркоўваюць і прапануюць шляхі выйсця з той ці іншай праблемнай сітуацыі кампетэнтныя суразмоўцы — грамадскія дзеячы, палітыкі, бізнесмены.

«Трэба разабрацца» — гэта новая грамадска-палітычная праграма еўрапейскага фармату, не масавае ток-шоу, але размова «адзін на адзін» па самых актуальных і важных для грамадства тэмах», — падкрэслівае прэс-сакратар Агульнанацыянальнага тэлебачання Юлія Дубоўская. Вядучым праграмы стаў Рыгор Кісель, які таксама з'яўляецца і аўтарам ідэі. Кіраўнік тэлеканала АНТ, вопытны журналіст з уласным пунктам гледжання гатовы да сур'ёзнай і вострай размовы са сваімі гасцямі. У якасці экспертаў у студыю праграмы запрашаюцца людзі, якія не баяцца прамых пытанняў і не абыякавыя да лёсу краіны. А фармат дыялогу дапаможа суразмоўцам агучыць сваю пазіцыю для шырокай грамадскасці, аргументаваць яе, паказваючы розныя аспекты праблемы.

«Трэба разабрацца», як плануецца, будзе выходзіць кожны чацвер у вячэрнім эфіры.

Алена ДРАПКО.

ПАНЯДЗЕЛАК, 30 САКАВІКА

БЕЛАРУСЬ 1

6.00, 7.20, 8.15 Добрай раніцы, Беларусь!
7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 15.00, 19.00, 1.35 Навіны.
7.05, 8.05 Навіны эканомікі.
7.10, 8.10, 19.40, 1.15 Зона Х.
9.10 Галоўны эфір.
10.05 Клуб рэдактараў.
10.40, 20.00 Серыял «Тальянка».
11.00, 13.00, 16.00 90 секунд.
11.50 Меладрама «Берагі кахання».
13.45, 15.50 Меладрама «Самая Прыгожая 2». 1—4-я серыі.
15.15, 18.40 Навіны рэгіёна.
17.35 Беларуская часінка.
19.20 Арэна.
21.00 Панарама.
21.45 Форум з Дзмітрыем Бачковым.
22.40 Меладрама «Вакзал для дваіх».
1.50 Дзень спорту.

БЕЛАРУСЬ 2

7.00 Тэлераніца.
9.00, 10.10, 21.30 Тэлебарометр.
9.05, 16.35 Серыял «Сышчык без ліцэнзіі». Заключная серыя.
10.40 Серыял «Ландыш серабрысты». Заключныя серыі.
12.30 Серыял «Бафі — знішчальніца вампіраў».
14.50 Да 70-годдзя Перамогі. Кінааповесць «Заўтра была вайна».
17.50, 0.35 Серыял «Віртуозы».
18.50, 20.25 Серыял «Інтэрны».
19.55 «Хачу ў тэлевізар».
21.00 Рэальны свет.
21.25 КЕНО.
21.35 Серыял «Косці».
23.20 Серыял «Як я сустрэў вашу маму».
23.50 Фэнтэзі «Усёмагутныя Джонсаны».

БЕЛАРУСЬ 3

7.10 «Дабранак».
7.40 «Хачу ўсё ведаць!».
7.50, 16.45, 19.05, 0.30 Калейдаскоп.
8.00 «Дыя@блог P.S.».
8.30 «Багема». Драма.
10.45 «Культпрасвет».
11.20 Да 70-годдзя Вялікай Перамогі. «Шчыт і меч». Маст. фільм.

16.55 «Гваздзік». Драма.
17.25, 21.00 «Дыя@блог». «Пра мову».
17.55 «Чараўнік Лала». Фільм-казка.
19.15 «Чырвонае лісце». Драма.
20.45 «Калыханка».
21.30 «Размаўляем па-беларуску». Тэлевіктарына.
22.00 Хіт-парад. «Сто песень для Беларусі».
22.55 «Подых струн». Музычная праграма. Госць: Паліна Рэспубліка.
23.30 Джазавыя вечары ў філармоніі. «New Bone».

БЕЛАРУСЬ 5

7.00, 2.55 PRO спорт. Навіны.
8.00, 0.00 Тэніс. Турнір ВТА. Маямі.
10.05 Мастацкая гімнастыка. Кубак свету. Лісабон.
12.35 Баскетбол. НБА. «Бруклін» — «Лейкерс».
14.25 Футбол. Ліга чэмпіёнаў. Відэачасопіс.
14.55, 22.20 Футбол. Таварыскі матч. Беларусь — Габон.
16.55 Мастацкая гімнастыка. Кубак свету. Лісабон.
19.25 Хакей. КХЛ. Фінал Заходняй канферэнцыі. Трэці матч. СКА — ЦСКА.
21.40 Час футбола.
2.00 Еўрапейскі покерны тур.

АНТ

6.00, 8.30, 9.00, 11.00, 13.00, 16.00, 18.00 (з субцітрамі), **20.30** Нашы навіны.
6.05 «Наша раніца».
9.05 Контуры.
10.00 «Жыць здорава!».
11.05, 13.05, 16.10, 18.15, 21.00 Навіны спорту.
11.10 «Фазэнда».
11.50 «Модны прыгавор».
13.10 «Мужчынскае/Жаночае».
14.10 «Сам-насам з усімі».
15.10, 16.15 «Час пакажа».
16.50 «Давай пажэнімся!».
18.20 «Адваротны адлік». Карона цара Сайтаферна, або Прывітанне Луўру з Мазыра».
19.00 «Чакай мяне».
20.00 Час.
21.05 «Справа прынцыпу».
22.15 Баявік «Напралом».
0.00 «Вячэрні Ургант».
0.35 Начныя навіны.

СТБ

6.00, 7.30, 10.30, 13.30, 16.30, 19.30, 22.30 «24 гадзіны».
6.10, 17.20 «Міншчына».
6.20, 7.45 «Раніца. Студыя добрага настрою».
7.40, 20.10, 22.55 «СТБ-спорт».
8.30 «Тыдзень».
9.25 «Вялікае снеданне».
10.05 «Далёкія сваякі».
10.40, 17.30 «Званая вячэра».
11.35 «Сямейныя драмы».
12.30 «Не хлусі мне!».
13.50 «Вялікі горад».
14.25 «Такі лёс».
15.15 «Дарагая перадача».
15.35 «Мае цудоўныя...».
16.50 «Вовачка 3». Серыял.
18.30 «Дакументальны праект»: «Неўміручасць супраць смерці».
20.00 «Сталічныя падрабязнасці».
20.15 «Ваенная тайна».
23.00 «Тыдзень спорту».
23.30 Маст. фільм «Усё жыццё наперадзе».
1.30 «Дакументальны праект»: «Уся праўда пра Марс».

МІР

6.00 «180 хвілін».
9.00 «Беларусь сёння».
9.30 Маст. фільм «Салодкая жанчына».
11.20 Маст. фільм «Залезь на Месяц».
13.00, 16.00, 19.00, 23.00 Навіны (бягучы радок).
13.20, 2.55 Серыял «Маленькія тайны вялікіх людзей».
14.15 Серыял «Фарфоравае вяселле».
16.25, 0.35 Ток-шоу «Слова за слова».
17.20, 3.45 Серыял «Таварышы паліцэйскія».
19.25 Маст. фільм «Пастка для спецыяліста».
21.10, 23.15 Серыял «Калыска над безданню».
0.25 Навіны (бягучы радок). Галоўная тэма.
1.30 Маст. фільм «Вечар».

НТБ—БЕЛАРУСЬ

7.00 «Раніца Расіі».
10.00 «Карціна свету».
10.55 Надвор'е на тыдзень.
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Весткі.
11.35, 18.00 «Выкрадзеныя калекцыі. Па слядах «чорных антыквараў».
12.30 «Мая планета».
13.50, 16.50, 19.50, 23.00 Навіны — Беларусь.
14.30 «Пра самае галоўнае». Ток-шоу.
15.30 «Прамы эфір».
17.10 «Асаблівы выпадак».
18.55 Серыял «Пакуль станіца спіць».
20.55 Серыял «Цвет чаромхі».
21.55, 23.10 Серыял «Ідыёт».

РТР—БЕЛАРУСЬ

6.00 «Кава з малаком».
9.00 «Справа ўрачоў».
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сёння.
10.20 Серыял «Вяртанне Мухтара. Новыя серыі».

12.00 «Суд прысяжных».
13.15 «Суд прысяжных. Канчатковы вердыкт».
14.15 «Ядзім дома».
14.50, 22.20 Агляд. Надзвычайнае здарэнне.
15.10 «Усё будзе добра!».
16.20 Серыял «Вуліцы разбітых ліхтароў».
18.00 «Гаворым і паказваем». Ток-шоу.
19.40 Серыял «Ленінград 46».
21.25 Серыял «Мянтоўскія войны».
22.45 «Анатомія дня».
23.35 Серыял «Другі забойны».

8 КАНАЛ

7.00, 14.05, 19.40, 21.00, 23.50 «Надвор'е».
7.05, 16.05 Мультпарад.
7.30 «Сёння клюе».
8.00, 19.50 Серыял «Перавозчык».
8.55, 13.55, 15.50, 16.45, 19.30 «Хатняя крама».
9.00 Серыял «Мерлін».
9.50 Камедыя «Выпадковы муж».
11.25 Меладрама «Сонца ацтэкаў».
13.05 Дак. серыял «Біблія».
14.15 Серыял «Чарцяня».
16.30 «Золата маўчання».
16.55 Серыял «Дарагі доктар».
18.25 Серыял «Радзіма».
20.50 «Вечарніца».
21.05 Драма «Экіпаж».
23.30 Серыял «Новыя прыгоды старой Крысцін».

ВТБ

6.00, 4.00 «PLAY».
7.30 М/ф «Смяшарыкі».
8.00, 17.00, 0.30 Скетч-шоу «6 кадраў».
8.30 Серыял «Вароніны».
9.00 «Я падаю на развод».
10.00, 19.00 Серыял «Маладзёжка 2».
11.00, 18.00 Серыял «Два бацькі і два сыны».
12.00 Фэнтэзі «Змярканне. Сага. Зацьменне».
14.30, 17.30 «Лаві момант».
15.00 Серыял «Аднойчы ў міліцыі».
16.00, 3.00 «Давай разводзёмся!».
20.00 Серыял «Святлафор 5».
21.10 Камедыя «Фантамас».
23.30 Скетч-шоу «Даеш моладзь».
0.00 «Дурні і дарогі».
1.00 Серыял «Зачараваныя».

КУЛЬТУРА

7.00 «Еўраньюс».
10.00, 15.00, 19.00, 23.10 Навіны культуры.
10.15 «Наглядальнік».
11.15, 1.40 «У родным горадзе». Маст. фільм.
12.20 «Лінія жыцця». Мікіта Міхалкоў.
13.20 «Лёс чалавека». Маст. фільм.
15.10 Літаратурнае Перадзелкіна.
15.40 «Галаўны боль спадара Люмьера». Дак. фільм.
16.20 «90 гадоў Паўлу Хомскаму. «Вяселле Крэчынскага». Спектакль тэатра імя Масавета.
19.15 Галоўная роля.
19.30 «90 гадоў Паўлу Хомскаму. «Тэатральны летапіс. Выбранае».
20.10 «Добрай ночы, малыя!».
20.25 «Правілы жыцця».
20.50 «Зоркі пра неба». Дак. фільм.
21.20 «Тым часам».
22.05 Эдвард Радзінскі. «Багі прагнуць». Раздзел 1-ы.
23.00 «Франц Фердынанд». Дак. фільм.
23.30 «Новы рускі дызайн». Дак. фільм.
0.20 Дакументальная камера. «Кіно і паэзія. Скрыжаванне паралельных».
1.00 С. Рахманінаў. Сімфонія № 3.
2.40 «Сусветныя скарбы культуры».

НАСТАЛЬГІЯ

6.00, 19.10, 22.00 «Народжаныя ў СССР».
6.55, 10.10, 10.40, 11.50, 13.10, 14.25, 16.30, 17.45, 19.00, 21.40, 23.40, 0.55, 1.20, 1.50, 2.45, 3.40, 5.25 Музычная настальгія.
7.10 «Акулы пяра». Уладзімір Праснякоў. 1998 год.
8.00, 13.30 «Сустрэча сяброў». 2007 год.
9.00 «Быў час». 2009 год.
10.0. 1.40 «Сядзі і глядзі». 2004 год.
10.30, 20.45 «Прэс-экспрэс». 1993 год.
11.00 «Спяем, сябры!» з Таццянай Візбар: Ларыса Галубкіна. 2008 год.
12.00 «Яловая субмарына» з Аляксандрам Ліпніцкім: «Песні пра каханне». 2005 год.
14.40 «Эліта Краіны Саветаў». Эдуард Валадарскі. 2007 год.
15.30 «Назад у СССР» з Аляксандрам Паліткоўскім: «Самыя папулярныя газеты і часопісы ў СССР». 2008 год.
16.40 «Канцэрт Яўгена Клячкіна». 2-е аддзяленне. 1990 год.
18.00 «СевАлогія» з Севай Наўгародцавым: «Міжнародная панарама». 2005 год.
20.15 «Зіна. Жыла-была». Дак. фільм.
21.0. 3.00 «Мінулы час».
23.00 «Акулы пяра». Іванушкі International. 1996 год.
0.00 «Назад у СССР» з Аляксандрам Паліткоўскім: «Рэчы, якія зніклі з нашага побыту». 2008 год.
1.10 «Паэт Генадзь Айгі чытае свае вершы». 2-я частка. 2005 год.
2.00 «Да і пасля...» з Уладзімірам Малчанавым. Год 1957. 2-я частка. Паўтор ад 2009 года.
4.00 «Колба часу».
5.00 «Атланты трымаюць неба». «Спяваючыя шасцідзясятыя». 2010 год.

EUROSPORT

4.00 Футбол. Старэйшая ліга футбола.
9.30, 0.00, 2.15 Ралі-рэйд.
9.45, 13.30 Снукер. Адкрыты чэмпіянат Кітая.
12.30 Лыжныя гонкі.
13.30 Фігурнае катанне. Чэмпіянат свету.
17.30 Веласпорт.
18.15 Веласпорт. Нацыянальны тур Каталоніі.
19.15, 23.30 Тэніс. «Матс пойнт».
19.45, 21.45 WATTS.
20.15 Спідвей. Лепшыя пары «Еўраспорт».
22.00 Пра рэслінг.
0.15 Фехтаванне. Серыя Гран-пры.
1.15 Конны спорт. Коннае скачковае шоу (канкур).

КАМЕДЫЯ

6.00, 10.00, 17.40, 22.00, 3.10 Серыял «Шчаслівыя ў разводзе».
6.45 Камедыя «На рыбалку!».
8.25 Камедыя «Вучань Дзюкабю».
10.45 Камедыя «Кілеры».
12.30 Камедыя «Нацыянальны гольф і малакасосы».
14.00, 14.50, 15.30 «Камедыянты (шоу)».
14.25, 15.15, 20.00, 22.45, 0.55, 5.35 Скетчком «Паміж намі».
16.00 Камедыя «Няўдачнікі».
18.20 Камедыя «Амаль замужам».
20.20 Камедыя «Сцэны ў краме».
23.10 Меладрама «Каханне з акцэнтам».
1.15 Меладрама «Нявеста, якая ўцякла».
4.00 Камедыя «Шосты элемент».

ТБ3

6.00 М/ф.
8.05 «Доктар І..».
8.30, 18.40, 0.50 «Эзель». Серыял.
10.00, 4.30 «Па справах няпоўнагадовых». Дак. серыял.
11.45, 17.40 «Справа Астахава». Дак. серыял.
12.40, 16.45 «Сакрэты экстрасэнсаў». Дак. серыял.
13.35 Баявік «Паляванне на піранню».
15.45, 5.15 «Нераскрытыя тайны».
20.30 «Браты па абмене». Серыял.
21.30, 0.05 «Мар'ін гай». Серыял.
22.30 «Зорныя гісторыі».
23.20 «Сакрэтныя матэрыялы». Серыял.
2.20 «Аўрора». Серыял.

ТБ1000

6.00 Мюзікл «У рытме сэрца».
8.00 Драма «Калі я памірала».
10.00 Меладрама «Спачатку каханне, потым вяселле».
11.30 Драма «Некалькі добрых хлопцаў».
13.45 Драма «Буш».
16.00, 4.00 Трылер «Паляўнічы на забойцаў».
17.45 Трылер «Самы небяспечны чалавек».
20.00 Камедыя «Мільён для чайнікаў».
21.45 Трылер «Без кампрамісаў».
23.30 Фэнтэзі «Змярканне. Сага. Світанак: Частка 1».
1.45 Фэнтэзі «Змярканне. Сага. Світанак: Частка 2».

ТБ1000 РУСКАЕ КІНО

6.20 Драма «Ганна і камандор».
7.45 Меладрама «На растані».
9.20 Дэтэктыў «Сышчык Пуцілін. Касцюм Арлекіна».
10.55 Драма «Балі Валтасара, або Ноч са Сталіным».
12.30 Дэтэктыў «Сышчык Пуцілін. Князь ветру».
14.45 Дэтэктыў «Сышчык Пуцілін. Дом спатканняў».
16.25 Казка «Рэальная казка».
18.10 Баявік «Бой з ценем».
20.20 Камедыя «Лёгкі на ўспамін».
21.45 Меладрама «Са мною вось што адбываецца».
23.05 Драма «Гамлет XXI стагоддзе».
2.05 Драма «Узломшчык».
3.30 Казка «Пасля дожджычку ў чацвер».
4.50 Драма «Забава».

NATIONAL GEOGRAPHIC

6.00 Займальная навука.
6.22 Гульня ў лікі.
6.43, 12.40, 18.44, 22.31, 2.17, 5.15 Зрабі або памры.
7.28, 13.27, 19.05, 22.53, 2.40, 5.37 Навуковыя недарэчнасці.
7.50, 13.49 Упраўленне натоўпам.
8.13, 21.45, 23.15, 1.32, 4.30 Расследаванні авіякатастроф.
9.42, 14.12, 19.30 Гісторыя ежы.
10.27, 14.57, 20.15 Міжнародны аэрапорт Дубай.
11.11 Мегазаводы.
11.55 Дзікая будоўля.
15.43 Прыручыць дракона.
16.28 Небяспечныя сустрэчы.
17.13, 21.00, 0.47, 3.45 Супербудаванні Трэцяга рэйха.
17.59 Страчаны лінкор Гітлера.
0.00 Эвакуацыя Зямлі.
3.00 Фашысцкі лагер смерці.

DISCOVERY

8.00, 10.55, 15.55, 21.20 Як гэта зроблена?
8.25, 10.30, 15.30, 21.45 Як гэта ўстроена?
8.50, 11.20 Разбуральнікі легенд.
9.40, 13.50 Легендарны аўтамабіль.
12.10, 18.00 Паляўнічыя на склады.
13.00, 22.10, 6.25 Голыя і напалоханыя.
14.40, 5.35 Што было далей?
16.20, 19.40, 4.00 Хуткія і гучныя.
17.10, 4.45 Махінатары.
18.50 Сібірская рулетка.
20.30 Дылетант супраць эксперта.
23.00 Беар Грылс: выпрабаванне страхам.
23.50 Аляска: сям'я з лесу.
0.40, 3.10 Паляўнічыя на рэліквіі.
1.30, 7.10 Top Gear.
2.20 Маланкавыя катастрофы.
2.45 Сапраўдныя аферысты.

АЎТОРАК, 31 САКАВІКА

БЕЛАРУСЬ 1

6.00, 7.20, 8.15 Добрай раніцы, Беларусь!
7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 15.00, 19.00, 0.10 Навіны.
7.05, 8.05 Навіны эканомікі.
7.10, 8.10, 19.40, 23.30 Зона Х.
9.10 Меладрама «Нявеста майго жаніха».
11.00, 13.00, 16.00 90 секунд.
11.05, 20.00 Серыял «Тальянка».
12.10, 16.35 Серыял «Сямейныя меладрамы-2».
13.05 Дзень у вялікім горадзе.
14.00 Меладрама «Здрада».
15.15, 18.40 Навіны рэгіёна.
15.25, 0.40 Серыял «20 гадоў без кахання».
17.35 Беларуская часінка.
19.20, 23.50 Сфера інтарэсаў.
21.00 Панарама.
21.45 Спецыяльны рэпартаж.
22.05 Да 70-годдзя Перамогі. Драма «Сямнаццаць імгненняў вясны».
0.25 Дзень спорту.

БЕЛАРУСЬ 2

7.00 Тэлераніца.
9.00, 21.35 Тэлебарометр.
9.05, 16.40 Серыял «Участковая». 1-я серыя.
10.05 «Fitnews».
10.40, 21.40 Серыял «Косці».
12.30 М/с «Пінгвіны з Мадагаскара».
13.20 Ікра.
13.55, 18.45 Серыял «Інтэрны».
15.40 «Comedy woman».
17.45, 0.40 Серыял «Віртуозы».
20.55 Мазгавы штурм.
21.25 Спортлато 6 з 49.
21.30 КЕНО.
23.25 Серыял «Як я сустрэў вашу маму».
23.55 Фэнтэзі «Усёмагутныя Джонсаны».

БЕЛАРУСЬ 3

7.15 «Дабраранак».
7.50 «Хачу ўсё ведаць!».
8.00, 13.00, 18.00, 23.40 Калейдаскоп.
8.10 «Пітэр Пэн». Фільм-казка.
9.50, 16.10, 21.00 «Дыя@блог». «Пра літаратуру».
10.15 «Пяць вечароў». Драма.
11.55 «Подых струн». Музычная праграма. Госць: Паліна Рэспубліка.
12.35, 23.00 «Святло далёкай зоркі». Памяці мастака Мікалая Гуціева.
13.10 «Палацы Крамля». Дак. серыял. Фільм 1-ы і 2-гі.
14.05 «Размаўляем па-беларуску». Тэлевіктарына.
14.35 «Гваздзік». Драма.
15.05 «Персона». Віктар Сухарукаў.
15.30 «І смех, і бяда». Кароткаметражны фільм.
16.35 «Вясёлка». Драма.
18.10 «Людзі і манекены». Мініяцюры, інтэрмедыі і маналогі ў выкананні Аркадзя Райкіна і яго трупы. 1-я і 2-я серыі.
20.45 Калыханка.
21.30 «Лёгкае жыццё». Камедыя.
23.25 «Персона». Вікторыя Тарасава.

БЕЛАРУСЬ 5

7.00, 1.40 PRO спорт. Навіны.
7.30 Час футбола.
8.15 Футбол. Таварыскі матч. Беларусь — Габон.
10.05 Хакей. КХЛ. Фінал Заходняй канферэнцыі. Трэці матч. СКА — ЦСКА.
12.00 Баскетбол. НБА. «Чыкага» — «Нью-Ёрк».
13.50 Тэніс. Турнір ВТА. Маямі.
15.55 Спорт-кадр.
16.25 Хакей. КХЛ. Фінал Усходняй канферэнцыі. Трэці матч. «Сібір» — «Ак Барс».
18.55 Хакей. Чэмпіянат Беларусі. Фінал. Сёмы матч.
21.05 Баскетбол. Адзіная Ліга ВТБ. «Калеў» (Эстонія) — «Цмокі-Мінск» (Беларусь).
22.45 Тэніс. Турнір ВТА. Маямі. Чвэрцьфінал.
0.45 Еўрапейскі покерны тур.

АНТ

6.00, 8.30, 9.00, 11.00, 13.00, 16.00, 18.00 (з субцітрамі), **20.30** Нашы навіны.
6.05 «Наша раніца».
9.05 «Жыць здорава!».
10.25 «Кантрольная закупка».
11.05, 13.05, 16.10, 18.15, 21.00 Навіны спорту.
11.10 «Фазэнда».
11.50 «Модны прыгавор».
13.10 «Мужчынскае/Жаночае».
14.10 «Сам-насам з усімі».
15.10, 16.15 «Час пакажа».
16.50 «Давай пажэнімся!».
18.20 Серыял «Татавы дочкі».
18.50 «Няхай гавораць».
20.00 Час.
21.05 Серыял «Арлова і Аляксандраў».
23.00 Серыял «Анёл або дэман».
0.00 «Вячэрні Ургант».
0.35 Начныя навіны.

СТБ

6.00, 7.30, 10.30, 13.30, 16.30, 19.30, 22.30 «24 гадзіны».
6.10, 17.20 «Міншчына».
6.20, 7.45 «Раніца. Студыя добрага настрою».
7.40, 20.10, 22.55 «СТБ-спорт».
8.30 Маст. фільм «Апанаванасць».
10.20 «Далёкія сваякі».
10.40, 17.30 «Званая вячэра».
11.35 «Сямейныя драмы».
12.30 «Не хлусі мне!».
13.50 «Цэнтральны рэгіён».
14.20 «Наша справа».
14.30 «Мінск і мінчане».
15.05 «На 10 гадоў маладзейшыя».
15.35 «Мае цудоўныя...».
16.50 «Вовачка 3». Серыял.
18.30 «Вам і не снілася»: «Рог багацця». 1-я частка.
20.00 «Сталічныя падрабязнасці».
20.15 Камедыя «Высокі бландзін у чорным чаравіку».
22.00 «Глядзець усім!».
23.00 «Аўтапанарама».
23.20 «Дакументальны праект»: «Вялікія тайны старажытных летапісаў».

МІР

6.00 «180 хвілін».
9.00 «Агульны інтарэс».
9.30 Маст. фільм «Старыя-разбойнікі».
11.10 Маст. фільм «Пастка для спецыяліста».
13.00, 16.00, 19.00, 23.00 Навіны (бягучы радок).
13.20, 21.20, 23.15 Серыял «Калыска над безданню».
16.25, 0.35 Ток-шоу «Слова за слова».
17.20 Серыял «Таварышы паліцэйскія».
19.25 Маст. фільм «Дом ветру».
0.25 Навіны (бягучы радок). Галоўная тэма.
1.30 Маст. фільм «Вяселле Мюрыэл».
3.30 Серыял «Маленькія тайны вялікіх людзей».
4.20 Маст. фільм «Добрая жанчына».

РТР—БЕЛАРУСЬ

7.00 «Раніца Расіі».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Весткі.
11.35, 18.00 «Страшная сіла смеху».
12.30 Маст. фільм «Аніскін і Фантамас».
13.50, 16.50, 19.50, 23.00 Навіны — Беларусь.
14.30 «Пра самае галоўнае». Ток-шоу.
15.30 «Прамы эфір».
17.10 «Асаблівы выпадак».
18.55 Серыял «Пакуль станіца спіць».
20.55 Серыял «Цвет чаромхі».
21.55, 23.10 Серыял «Ідыёт».

НТБ—БЕЛАРУСЬ

6.00 «Кава з малаком».
9.00 «Справа ўрачоў».
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сёння.
10.20 Серыял «Вяртанне Мухтара. Новыя серыі».
12.00 «Суд прысяжных».
13.15 «Суд прысяжных. Канчатковы вердыкт».
14.15 «Справа густу».
14.45, 22.20 Агляд. Надзвычайнае здарэнне.
15.10 «Усё будзе добра!».
16.20 Серыял «Вуліцы разбітых ліхтароў».
18.00 «Гаворым і паказваем». Ток-шоу.
19.40 Серыял «Ленінград 46».
21.25 Серыял «Мянтоўскія войны».
22.45 «Анатомія дня».
23.35 Серыял «Другі забойны».

8 КАНАЛ

7.00, 14.05, 19.40, 21.00, 23.30 «Надвор'е».
7.05, 16.00 Мультпарад.
7.20, 19.45 Серыял «Паравозчык».
8.15, 18.30 Серыял «Радзіма».
9.20, 13.50, 15.45, 16.45, 19.25, 20.55 «Хатняя крама».
9.40 Серыял «Мерлін».
10.30, 23.35 «Хобі TV».
11.00 Трылер «Форс-мажор».
12.50 Дак. серыял «Біблія».
13.35 «Кінаблакнот».
14.10 Серыял «Чарцяня».
16.30 «Золата маўчання».
17.00 Серыял «Дарагі доктар».
20.45 «Вечарніца».
21.05 «Даведнік па краінах і кантынентах».
21.15 Трылер «Экстрасэнс».
23.10 Серыял «Новыя прыгоды старой Крысцін».

ВТБ

6.00, 4.00 «PLAY».
7.30 М/ф «Смяшарыкі».
8.00, 17.00, 0.30 Скетч-шоу «6 кадраў».
8.30 Серыял «Вароніны».
9.00, 20.00 Серыял «Святлафор 5».
10.00, 19.00 Серыял «Маладзёжка 2».
11.00, 18.00 Серыял «Два бацькі і два сыны».
12.00 Камедыя «Фантамас».
14.15, 23.15, 2.30 Скетч-шоу «Даеш моладзь».
14.30, 17.30 «Лаві момант».
15.00 Серыял «Аднойчы ў міліцыі».
16.00, 3.00 «Давай развядзёмся!».
21.10 Камедыя «Фантамас разбушаваўся».
0.00 «Дурні і дарогі».
1.00 Серыял «Зачараваныя».

КУЛЬТУРА

6.30 «Еўраньюс».
10.00, 15.00, 19.00, 23.10 Навіны культуры.
10.15 «Наглядальнік».
11.15, 23.30 «Страсці» па міс Хата». Маст. фільм.
12.50 «Пятае вымярэнне».
13.20 «Аляксандр Папоў. Ціхі геній». Дак. фільм.
14.05, 1.55 «Пецярбургскія тайны». Серыял.
15.10 Літаратурнае Перадзелкіна. Карней Чукоўскі.
16.05, 18.00 «Сусветныя скарбы культуры».
16.20, 22.05 Эдвард Радзінскі. «Багі прагнуць».
17.15, 1.05 Выбраныя фартэпіянныя канцэрты. П.І. Чайкоўскі. Канцэрт № 1 для фартэпіяна з аркестрам.
18.15 «Воляю лёсу. Яўген Чазаў». Дак. фільм.
19.15 Галоўная роля.
19.30 Да 70-годдзя з дня нараджэння Андрэя Талубеева. «Усё можна паспець». Дак. фільм.
20.10 «Добрай ночы, малыя!».
20.25 «Правілы жыцця».
20.50 «Зоркі пра неба». Дак. фільм.
21.20 «Гульня ў бісер». «Н.В. Гогаль «Жаніцьба».
23.00, 2.50 «Гюстаў Курбэ». Дак. фільм.

НАСТАЛЬГІЯ

6.00 «Яловая субмарына» з Аляксандрам Ліпніцкім: «Песні пра каханне». 2005 год.
7.10, 8.25, 10.30, 11.50, 13.00, 15.40, 17.45, 19.00, 19.35, 21.40, 0.55, 4.10, 4.40, 5.50 Музычная настальгія.
7.30, 2.00 «Сустрэча сяброў». 2007 год.
8.40 «Эліта Краіны Саветаў». Эдуард Валадарскі. 2007 год.
9.30 «Назад у СССР» з Аляксандрам Паліткоўскім: «Самыя папулярныя газеты і часопісы ў СССР». 2008 год.
10.40 «Канцэрт Яўгена Клячкіна». 2-е аддзяленне. 1990 год.
12.00 «СевАлогія» з Севай Наўгародцавым: «Міжнародная панарама». 2005 год.
13.10, 16.00, 22.00, 0.00 «Нараджаныя ў СССР».
14.15 «Зіна. Жыла-была». Дак. фільм.
14.45. 19.30, 4.30 «Прэс-экспрэс». 1993 год.
15.00, 21.00 «Мінулы час».
17.00 «Акулы пяра». Іванушкі International. 1996 год.
18.00 «Спяем, сябры!» з Таццянай Візбар: Уладзімір Зельдзін. 2007 год.
19.10 «Паэт Генадзь Айгі чытае свае вершы». 3-я частка. 2005 год.
20.00 «Бітламанія» з Дзмітрыем Дзібровым. 2008 год.
23.00 «Быў час» з Леанідам Залатарэўскім: «Канфлікт пакаленняў. Бацькі і дзеці». 2005 год.
1.10 «Акулы пяра». Уладзімір Праснякоў. 1998 год.
3.00 «Быў час». 2009 год.
4.00 «Сядзі і глядзі». 2004 год.
5.00 «Спяем, сябры!» з Таццянай Візбар: Ларыса Галубкіна. 2008 год.

EUROSPORT

9.30, 18.00, 1.30 Снукер. Адкрыты чэмпіянат Кітая.
12.30 Фігурнае катанне. Чэмпіянат свету.
13.30 Тэніс. «Матс пойнт».
14.00 Веласпорт.
14.45 Веласпорт. Нацыянальны тур Каталоніі.
15.45 Веласпорт. Тры дні Дэ-Пане.
19.15 Футбол. Таварыскі матч. (U-20).
21.30 Бокс. Спаборніцтвы ў лёгкай паўсярэдняй вазе. А. Маціс (Францыя) — О. Касцілья (Дамініканская Рэспубліка).
23.30 All Sports.
0.00 Мотакрос. Чэмпіянат свету.
0.30 Спідвей. Лепшыя пары «Еўраспорт».
1.15, 2.15 Ралі-рэйд.

КАМЕДЫЯ

6.00, 10.00, 17.40, 22.10, 3.10 Серыял «Шчаслівыя ў разводзе».
6.45 Камедыя «Вучань Дзюкабю».
8.25 Камедыя «Нацыянальны гольф і малакасосы».
10.45 Камедыя «Няўдачнікі».
12.30 Камедыя «Амаль замужам».
14.00, 14.50, 15.30 «Камедыянты (шоу)».
14.25, 15.15, 20.00, 22.45, 0.55, 2.55 Скетчком «Паміж намі».
16.00 Меладрама «Каханне з акцэнтам».
18.25 Камедыя «Сцэны ў краме».
20.20 Камедыя «Паміж анёлам і д'яблам».
23.10 Камедыя «Містэр Лёс».
1.15 Камедыя «Кілеры».
4.00 Меладрама «Нявеста, якая ўцякла».

ТБ3

6.00 М/ф.
7.40 «Доктар І..».
8.10, 18.50, 1.45 «Эзель». Серыял.
9.45 «Па справах няпоўнагадовых». Дак. серыял.
11.30, 17.50 «Справа Астахава». Дак. серыял.
12.25, 16.55 «Сакрэты экстрасэнсаў». Дак. серыял.
13.15, 20.45 «Браты па абмене». Серыял.
14.10 «Простыя складанасці».
14.40, 1.00 «Генеральская ўнучка». Серыял.
15.30, 22.40 «Зорныя гісторыі».
16.25, 5.30 «Нераскрытыя тайны: Факультатыў. Гісторыя».
21.45, 0.15 «Мар'ін гай». Серыял.
23.30 «Сакрэтныя матэрыялы». Серыял.
3.15 «Аўрора». Серыял. Заключныя серыі.

ТБ1000

6.00 Драма «Буш».
8.45 Фэнтэзі «Змярканне. Сага. Світанак: Частка 1».
10.45 Фэнтэзі «Змярканне. Сага. Світанак: Частка 2».
12.45 Камедыя «Я не ведаю, як яна робіць гэта».
14.30 Камедыя «Вампіркі».
16.15 Камедыя «Квартэт».
18.00 Прыгоды «Мушкецёры».
20.00 Драма «12 гадоў рабства».
22.15 Камедыя «Сем псіхапатаў».
0.05 Драма «Мы — адна каманда».
2.15 Меладрама «Жорсткія гульні».
3.50 Прыгоды «Гісторыя рыцара».

ТБ1000 РУСКАЕ КІНО

6.20 Дэтэктыў «Сышчык Пуцілін. Касцюм Арлекіна».
8.00 Казка «Рэальная казка».
9.50 Баявік «Брат».
11.25 Баявік «Брат 2».
13.35 Драма «Ганна і камандор».
14.55 Камедыя «Дублёр».
16.20 Драма «Агні прытона».
18.10 Баявік «Бой з ценем: Рэванш».
20.20 Драма «Іуда».
22.10 Драма «Каляфутбола».
23.50 Камедыя «Кур'ер з «Рая».
1.20 Меладрама «Маладая жонка».
2.55 Драма «Мой сябар Іван Лапшын».
4.35 Прыгоды «Два капітаны».

NATIONAL GEOGRAPHIC

6.00 Займальная навука.
6.22 Гульня ў лікі.
6.43, 12.40, 18.44, 22.31, 2.17, 5.15 Зрабі або памры.
7.28, 13.27, 19.05, 21.45, 22.53, 1.32, 2.40, 4.30, 5.37 Навуковыя недарэчнасці.
7.50, 13.49 Упраўленне натоўпам.
8.13 Гісторыя ежы.
8.57 Міжнародны аэрапорт Дубай.
9.42, 14.10, 17.13, 19.30 Супербудаванні Трэцяга рэйха.
10.27, 14.57, 20.15, 23.15 Расследаванні авіякатастроф.
11.11 Мегазаводы.
11.56 Дзікая будоўля.
15.43 Выратаваны львіцай.
16.28 Небяспечныя сустрэчы.
17.59 Падводныя тайны Галіпалі.
21.00, 0.45, 3.45 Гульні розуму.
0.01 Эвакуацыя Зямлі.
3.02 Страчаны лінкор Гітлера.

DISCOVERY

8.00, 10.55, 15.55 Як гэта зроблена?
8.25, 10.30, 15.30 Як гэта ўстроена?
8.50, 11.20 Што было далей?
9.40, 13.50 Хуткія і гучныя.
12.10 Паляўнічыя на рэліквіі.
13.00, 6.25 Выжыванне без купюр.
14.40, 5.35 Скрыўленне часу.
16.20, 4.00 Мяцежны гараж.
17.10, 18.50, 20.30, 23.00, 4.45 Махінатары.
22.10 Геній аўтадызайну.
23.50 Вулічныя гонкі.
0.40, 3.10 Бітвы за кантэйнеры.
1.30, 7.10 Top Gear.
2.20 Маланкавыя катастрофы.
2.45 Сапраўдныя аферысты.

■ «Еўрабачанне-2015»

БЕЛАРУСАМ ВЫПАЛІ «БАРАБАННЫЯ ПАЛАЧКІ»

Стаў вядомы парадак выступлення ўдзельнікаў юбілейнага шоу

Днямі арганізатары 60-га міжнароднага песеннага шоу абвясцілі канчатковы парадак выступлення ўсіх удзельнікаў паўфіналу. Нагадаем, апошнія некалькі гадоў гэтае пытанне вызначаецца не лёсаваннем, а прадзюсарамі «Еўрабачання», якія жадаюць такім чынам зрабіць канцэрт больш яркім эфектным з пазіцыі рэжысуры. Паводле рашэння арганізатараў, прадстаўнікі Беларусі — дуэт Uzari & Maimuna — выкананаюць сваю кампазіцыю «Time» у першым паўфінале, 19 мая, пад нумарам 11.

Адкрываць сёлетні конкурс выпала прадстаўніку Малдовы Эдуарду Раманюту (што цікава, спявак — ураджэнец Цярнопаля, грамадзянін Украіны, які раней некалькі разоў удзельнічаў у нацыянальным адборы на радзіме, але там удачы не меў).

Цалкам схема выступленняў удзельнікаў першага паўфіналу «Еўрабачання-2015» выглядае наступным чынам: 1. Малдова. 2. Арменія. 3. Бельгія. 4. Нідэрланды. 5. Фінляндыя. 6. Грэцыя. 7. Эстонія. 8. Македонія. 9. Сербія. 10. Венгрыя. 11. Беларусь. 12. Расія. 13. Данія. 14. Албанія. 15. Румынія. 16. Грузія.

У другім паўфінале, які адбудзецца 21 мая, артысты выступяць у наступным парадку: 1. Літва. 2. Ірландыя. 3. Сан-Марына. 4. Чарнагорыя. 5. Мальта. 6. Нарвегія. 7. Партугалія. 8. Чэхія. 9. Ізраіль. 10. Латвія. 11. Азербайджан. 12. Ісландыя. 13. Швецыя. 14. Швейцарыя 15. Кіпр. 16.Славенія. 17. Польшча.

У фінальным шоу 23 мая, нагадаем, выступяць па 10 лідараў з кожнага паўфінальнага канцэрта, а таксама краіны-заснавальніцы «Еўрабачання» Вялікабрытанія, Германія, Італія, Іспанія, Францыя, краіна-гаспадыня сёлетняга конкурсу Аўстрыя і спецыяльны госць, запрошаны сёлета арганізатарамі, — Аўстралія.

Інтрыга конкурсу вырашыцца ўжо менш як праз два месяцы. І пакуль прыхільнікі ламаюць галовы, хто мае большыя шанцы на перамогу — фаварыты, прадказаныя букмекерамі, або зусім нечаканыя персанажы, — прапануем разняволіцца і пазнаёміцца з займальнай статыстыкай, якая, магчыма, дапаможа скласці свой уласны прагноз наконт вынікаў «Еўрабачання-2015». Такім чынам, сярод удзельнікаў юбілейнага шоу найбольшую канкурэнцыю адна адной складаюць жанчыны — ажно 17 краін выбралі ў якасці сваіх прадстаўніц сольных спявачак. Усяго 5 краін спынілі свой выбар на мужчынскіх калектывах, у тым ліку два, якіх букмекеры прагназуюць пераможцамі, — Італія і Фінляндыя. Па 9 краін дэлегуюць на конкурс салістаў-мужчын і рознаполыя дуэты і калектывы. Сярод апошніх, дарэчы, вылучаецца Арменія: усе шасцёра ўдзельнікаў гурта Genealogy армянскага паходжання, але з розных кантынентаў — Еўропы, Азіі, Амерыкі, Афрыкі і Аўстраліі — куды іх продкі раз'ехаліся пасля генацыду армян 1915 года. Аб'ядное іх усіх шостая ўдзельніца, Інга Аршакян з Арменіі, якая разам са сваёй сястрой Ануш ужо выступала на «Еўрабачанні» ў 2009 годзе.

Самаму сталаму ўдзельніку сёлетняга шоу — Перці Курыкі з Фінляндыі — ужо амаль 60 гадоў, самай юнай удзельніцы дуэта з Сан-Марына Аніце Сіманчыні толькі ў красавіку споўніцца 16, і яна стане першай спявачкай, хто бярэ ўдзел у дзіцячым і дарослым конкурсе ў суседнія гады. І гэта, заўважым, далёка не ўсе цікавінкі 60-га «Еўрабачання». Ці тое яшчэ будзе, убачым і пачуем напрыканцы мая!

Вікторыя ЦЕЛЯШУК

■

СЕРАДА, 1 КРАСАВІКА

БЕЛАРУСЬ 1

6.00, 7.20, 8.15 Добрай раніцы, Беларусь!
7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 15.00, 19.00, 0.05 Навіны.
7.05, 8.05 Навіны эканомікі.
7.10, 8.10, 19.20, 23.35 Зона Х.
9.15, 22.05 Да 70-годдзя Перамогі. Драма «Сямнаццаць імгненняў вясны».
10.50, 20.00 Серыял «Тальянка».
11.00, 13.00, 16.00 90 секунд.
12.10, 16.35 Серыял «Сямейныя меладрамы-2».
13.05 Дзень у вялікім горадзе.
14.00 Меладрама «Здрада».
15.15, 18.40 Навіны рэгіёна.
15.25, 0.35 Серыял «20 гадоў без кахання».
17.35 Беларуская часінка.
19.20, 23.50 Сфера інтарэсаў.
21.00 Панарама.
21.45 Актуальнае інтэрв'ю.
0.25 Дзень спорту.

БЕЛАРУСЬ 2

7.00 Тэлераніца.
9.00, 21.35 Тэлебарометр.
9.05, 16.40 Серыял «Участковая».
10.05 Беларуская кухня.
10.45, 21.40 Серыял «Косці».
12.40 М/с «Пінгвіны з Мадагаскара».
13.05 Вышэй за дах.
13.40, 18.45 Серыял «Інтэрны».
15.50 Рэпарцёр.
17.45, 0.40 Серыял «Віртуозы».
20.55 Мазгавы штурм.
21.25 Спортлато 5 з 36.
21.30 КЕНО.
23.25 Серыял «Як я сустрэў вашу маму».
23.55 Фэнтэзі «Усёмагутныя Джонсаны».

БЕЛАРУСЬ 3

7.15 «Дабраранак».
7.50 «Хачу ўсё ведаць!».
8.00, 14.35, 18.10, 23.20 Калейдаскоп.
8.10, 16.40 «Цудоўныя панове з Буа Дарэ». Серыял. 1-я серыя.
9.40 «Лёгкае жыццё». Камедыя.
11.10, 16.15, 21.00 «Дыя@блог». «Пра прыгожае».
11.35, 18.20 «Людзі і манекены». Мініяцюры, інтэрмедыі і маналогі ў выкананні Аркадзя Райкіна і яго трупы.

14.10, 22.35 «Святло далёкай зоркі». Памяці фалькларыста Зінаіды Мажэйкі.
14.45 «Палацы Крамля». Дак. серыял.
15.25 «Персона». Іван Краско.
15.45 «Гваздзік». Драма.
20.45 Калыханка.
21.25 «Мілы, дарагі, каханы, адзіны...». Драма.
23.00 «Персона». Раман Вікцюк.

БЕЛАРУСЬ 5

2.30, 14.25, 21.40, 2.00 Тэніс. Турнір ВТА. Маямі. Чвэрцьфінал.
4.30 Формула-Е. Гран-пры Маямі.
5.35, 12.10, 18.20 Баскетбол. НБА. «Кліперс» — «Голдэн Стэйт».
7.55 PRO спорт. Навіны.
8.25 Хакей. Чэмпіянат Беларусі. Фінал. Сёмы матч.
10.15 Хакей. КХЛ. Фінал Усходняй канферэнцыі. Трэці матч. «Сібір» — «Ак Барс».
13.55 Спорт-кадр.
16.25 Козел пра футбол.
16.40 Баскетбол. Адзіная Ліга ВТБ. «Калеў» (Эстонія) — «Цмокі-Мінск» (Беларусь).
19.25 Хакей. КХЛ. Фінал Заходняй канферэнцыі. Чацвёрты матч. СКА — ЦСКА.
23.50 Муай-тай. К-1. Сусветны гран-пры.

АНТ

6.00, 8.30, 9.00, 11.00, 13.00, 16.00, 18.00 (з субцітрамі), **20.30** Нашы навіны.
6.05 «Наша раніца».
9.05 «Жыць здорава!».
10.25 «Кантрольная закупка».
11.05, 13.05, 16.10, 18.15, 21.00 Навіны спорту.
11.10 «Фазэнда».
11.50 «Модны прыгавор».
13.10 «Мужчынскае/Жаночае».
14.10 «Сам-насам з усімі».
15.10, 16.15 «Час пакажа».
16.50 «Давай пажэнімся!».
18.20 Серыял «Татавы дочкі».
18.50 «Няхай гавораць».
20.00 Час.
21.05 Серыял «Арлова і Аляксандраў».
23.00 Серыял «Анёл або дэман».
0.00 «Вячэрні Ургант».
0.35 Начныя навіны.

СТБ

6.00, 7.30, 10.30, 13.30, 16.30, 19.30, 22.30 «24 гадзіны».
6.10, 17.20 «Міншчына».
6.20, 7.45 «Раніца. Студыя добрага настрою».
7.40, 20.10, 22.55 «СТБ-спорт».
8.30 Камедыя «Высокі бландзін у чорным чаравіку».
10.10 «Далёкія сваякі».
10.40, 17.30 «Званая вячэра».
11.35 «Сямейныя драмы».
12.30 «Не хлусі мне!».
13.50 «Жаданая». Серыял.
15.35 «Мае цудоўныя...».
16.50 «Вовачка 3». Серыял.
18.30 «Вам і не снілася»: «Рог багацця». 2-я частка.
20.00 «Сталічныя падрабязнасці».
20.15 Маст. фільм «Сіроп».
22.00 «Глядзець усім!».
23.00 «Гарачы лёд».
23.20 «Сакрэтныя тэрыторыі».
0.15 «Правакатар». Серыял.

МІР

6.00 «180 хвілін».
9.00 «Зроблена ў СССР».
9.25 М/ф.
10.05 Маст. фільм «Дванаццаць крэслаў».
13.00, 16.00, 19.00, 23.00 Навіны (бягучы радок).
13.20, 21.20, 23.15 Серыял «Калыска над безданню».
16.25, 0.35 Ток-шоу «Слова за слова».
17.20, 4.00 Серыял «Таварышы паліцэйскія».
19.25 Маст. фільм «Механічная сюіта».
0.25 Навіны (бягучы радок). Галоўная тэма.
1.30 Маст. фільм «Залезь на Месяц».
3.05 Серыял «Маленькія тайны вялікіх людзей».

РТР—БЕЛАРУСЬ

7.00 «Раніца Расіі».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Весткі.
11.35, 18.00 «Нацыянальная кухня. Ці памятаюць гены, што мы павінны есці?».
12.30 Маст. фільм «Аніскін і Фантамас».

13.50, 16.50, 19.50, 23.00 Навіны — Беларусь.
14.30 «Пра самае галоўнае». Ток-шоу.
15.30 «Прамы эфір».
17.10 «Асаблівы выпадак».
18.55 Серыял «Пакуль станіца спіць».
20.55 Серыял «Цвет чаромхі».
21.55, 23.10 Серыял «Ідыёт».
0.10 «Спецыяльны карэспандэнт».

НТБ—БЕЛАРУСЬ

6.00 «Кава з малаком».
9.00 «Справа ўрачоў».
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сёння.
10.20 Серыял «Вяртанне Мухтара. Новыя серыі».
12.00 «Суд прысяжных».
13.15 «Суд прысяжных. Канчатковы вердыкт».
14.15 «Справа густу».
14.45, 22.20 Агляд. Надзвычайнае здарэнне.
15.10 «Усё будзе добра!».
16.20 Серыял «Вуліцы разбітых ліхтароў».
18.00 «Гаворым і паказваем». Ток-шоу.
19.40 Серыял «Ленінград 46».
21.25 Серыял «Мянтоўскія войны».
22.45 «Анатомія дня».
23.35 Серыял «Другі забойны».

8 КАНАЛ

7.00, 14.05, 19.40, 21.00, 23.30 «Надвор'е».
7.05, 16.00 Мультпарад.
7.40, 19.45 Серыял «Перавозчык».
8.30, 18.25 Серыял «Радзіма».
9.25 «Кінаблакнот».
9.40 Серыял «Мерлін».
10.30 «Адшукваецца адпачынак».
11.05 Трылер «Схватка».
13.00 Дак. серыял «Біблія».
13.50, 15.45, 16.45, 19.25, 20.55 «Хатняя крама».
14.10 Серыял «Чарцяня».
16.25 «Золата маўчання».
16.55 Серыял «Дарагі доктар».
20.45 «Вечарніца».
21.05 Драма «Ю-571».
23.10 Серыял «Новыя прыгоды старой Крысцін».
23.35 «Хобі TV».

ВТБ

6.00, 4.00 «PLAY».
7.30 М/ф «Смяшарыкі».
8.00, 17.00, 0.30 Скетч-шоу «6 кадраў».
8.30 Серыял «Вароніны».
9.00, 20.00 Серыял «Святлафор 5».
10.00, 19.00 Серыял «Маладзёжка 2».
11.00, 18.00 Серыял «Два бацькі і два сыны».
12.00 Камедыя «Фантамас разбушаваўся».
14.10, 23.20 Скетч-шоу «Даеш моладзь».
14.30, 17.30 «Лаві момант».
15.00, 1.00 Серыял «Аднойчы ў міліцыі».
16.00, 3.00 «Давай развядзёмся!».
21.10 Камедыя «Фантамас супраць Скотланд-Ярда».
0.00 «Дурні і дарогі».

КУЛЬТУРА

6.30 «Еўраньюс».
10.00, 15.00, 19.00, 23.10 Навіны культуры.
10.15 «Наглядальнік».
11.15 «Маклінтак!». Маст. фільм Маклаглен.
13.25, 2.50 «Хрысціян Гюйгенс». Дак. фільм.
13.30 «Красуйся, горад Пятроў!».
14.05, 1.55 «Пецярбургскія тайны». Серыял.
15.10 Літаратурнае Перадзелкіна. Лідзія Чукоўская.
15.40 Штучны адбор.
16.20, 22.05 Эдвард Радзінскі. «Багі прагнуць».
17.15, 1.05 Выбраныя фартэпіянныя канцэрты. І. Брамс. Канцэрт № 1 для фартэпіяна з аркестрам.
18.15 «Свет мастацтва Зінаіды Серабраковай». Дак. фільм.
19.15 Галоўная роля.
19.30 «Абсалютны слых».
20.10 «Добрай ночы, малыя!».
20.25 «Правілы жыцця».
20.50 «Зоркі пра неба». Дак. фільм.
21.20 Улада факта. «Лепшыя сябры брыльянтаў».
23.00 «Неферціці». Дак. фільм.
23.30 «Здзелка з Адэль». Маст. фільм.

НАСТАЛЬГІЯ

6.00 «СевАлогія» з Севай Наўгародцавым: «Міжнародная панарама». 2005 год.
6.55, 9.40, 11.40, 12.55, 13.35, 15.40, 19.45, 21.40, 23.40, 1.10, 2.25, 4.30, 5.45 Музычная настальгія.
7.10, 10.00, 16.00, 18.50, 22.00 «Народжаныя ў СССР».
8.15 «Зіна. Жыла-была». Дак. фільм.
8.45, 13.30, 20.45 «Прэс-экспрэс». 1993 год.
9.00, 15.00, 21.00 «Мінулы час».
11.00 «Акулы пяра». Іванушкі International. 1996 год.

12.00 «Спяем, сябры!» з Тацццянай Візбар: Уладзімір Зельдзін. 2007 год.
13.10 «Паэт Генадзь Айгі чытае свае вершы». 3-я частка. 2005 год.
14.00 «Бітламанія» з Дзмітрыем Дзібровым. 2008 год.
17.00 «Быў час» з Леанідам Залатарэўскім: «Канфлікт пакаленняў. Бацькі і дзеці». 2005 год.
18.00 «Акулы пяра». Лайма Вайкуле. 1998 год.
20.00 Яловая субмарына. Жанна Агузарава. 2005 год.
23.00 «Я сама». Тэма: «Я адна, і мне добра». 1995 год.
0.00 «Яловая субмарына» з Аляксандрам Ліпніцкім: «Песні пра каханне». 2005 год.
1.30 «Сустрэча сяброў». 2-я частка. 2007 год.
2.40 «Эліта Краіны Саветаў». Эдуард Валадарскі. 2007 год.
3.30 «Назад у СССР» з Аляксандрам Паліткоўскім: «Самыя папулярныя газеты і часопісы ў СССР». 2008 год.
4.40 «Канцэрт Яўгена Клячкіна». 2-е аддзяленне. 1990 год.

EUROSPORT

9.30, 19.30, 1.30 Снукер. Адкрыты чэмпіянат Кітая.
12.30 Спідвей. Лепшыя пары «Еўраспорт».
13.30, 18.00 Футбол. Таварыскі матч. (U-20).
14.45 Веласпорт. Тры дні Дэ-Пане.
21.00, 0.10 Выбранае па серадах.
21.05 All Sports.
21.10 Конны спорт.
22.15 Гольф. Тур PGA.
23.15 Гольф. Еўрапейскі тур.
0.00 Гольф-клуб.
0.05 Парусны спорт. Яхт-клуб.
0.15 Спартыўны курорт.
1.15, 2.15 Ралі-рэйд.

КАМЕДЫЯ

6.00 Камедыя «Нацыянальны гольф і малакасосы».
7.30 Камедыя «Халасцячкі».
9.00 Камедыя «Вясельная вечарынка».
10.40 Камедыя «Шосты элемент».
12.25 Меладрама «Выпадковы муж».
14.00 Камедыя «Усмешка Бога, ці Чыста адэская гісторыя».
16.00 Камедыя «Цяжарны».
17.25, 19.40, 22.00, 3.10 Серыял «Шчаслівыя ў разводзе».
18.05 Камедыя «Вялікае вяселле».
20.20 Камедыя «Таксі 2».
22.45, 0.50, 3.00, 5.40 Скетчком «Паміж намі».
23.10 Камедыя «Махляры».
1.15 Камедыя «Няўдачнікі».
4.00 Камедыя «Кілеры».

ТБ3

6.00 М/ф.
7.40 «Доктар І..».
8.10, 18.55, 2.00 «Эзель». Серыял.
9.50, 4.25 «Па справах няпоўнагадовых». Дак. серыял.
11.35, 17.55 «Справа Астахава». Дак. серыял.
12.30, 17.00 «Сакрэты экстрасэнсаў». Дак. серыял.
13.20, 20.50 «Браты па абмене». Серыял.
14.15 «Простыя складанасці».
14.45, 1.15 «Генеральская ўнучка». Серыял.
15.35, 22.50, 3.35 «Зорныя гісторыі».
16.30 «Нераскрытыя тайны».
21.50, 0.30 «Мар'ін гай». Серыял.
23.45 «Сакрэтныя матэрыялы». Серыял.

ТБ1000

6.00 Драма «Валодаючы табой».
7.45 Драма «Мы — адна каманда».
10.00 Меладрама «Жорсткія гульні».
11.45, 17.45 Прыгоды «Гісторыя рыцара».
14.00 Камедыя «Мільён для чайнікаў».
15.40 Трылер «Сховішча».
20.00 Драма «Змоўшчыца».
22.10 Трылер «Самы небяспечны чалавек».
0.15 Прыгоды «Мушкецёры».
2.15 Камедыя «Ну што, прыехалі?».
4.00 Драма «Скарб».

ТБ1000 РУСКАЕ КІНО

6.10 Дэтэктыў «Сышчык Пуцілін. Князь ветру».
8.20 Камедыя «Аддамся ў добрыя рукі».
10.10 Камедыя «Спакаваныя».
11.40 Камедыя «Саламяны капялюшык».
13.55 М/ф «Дабрыня Нікіціч і Змей Гарыныч».
15.05 М/ф «Ілья Мурамец і Салавей Разбойнік».
16.30 Меладрама «На ростані».
18.10 Баявік «Бой з ценем 3D: Апошні раўнд».

20.20 Меладрама «2 дні».
22.00 Драма «Русалка».
23.50 Драма «Балада пра бомбера».
3.00 Дэтэктыў «Смерць пад ветразем».
5.20 Драма «Агні прытона».

NATIONAL GEOGRAPHIC

6.00, 12.40 Мегазаводы.
6.45, 10.30, 13.30, 15.00, 18.45, 20.15, 22.30, 2.15 Навуковыя недарэчнасці.
7.15 Зрабі або памры.
8.15, 17.15, 0.00 Суперзбудаванні Трэцяга рэйха.
8.55, 23.15 Расследаванні авіякатастроф.
9.40, 14.15, 19.30 Гульні розуму.
11.10 Аўта-SOS.
11.55, 21.00, 0.50, 3.45, 5.15 Шаша праз пекла.
15.45 Небяспечныя сустрэчы.
16.30 Дзікая прырода Расіі.
18.00, 3.00 Паветраныя асы вайны.
21.45, 1.30, 4.30 Паядынак непераможных.
22.55 Упраўленне натоўпам.

DISCOVERY

8.00, 10.55, 15.55, 21.20 Як гэта зроблена?
8.25, 10.30, 15.30, 21.45 Як гэта ўстроена?
8.50, 11.20 Скрыўленне часу.
9.40, 13.50 Мяцежны гараж.
12.10, 18.00 Бітвы за кантэйнеры.
13.00, 22.10, 6.25 Сысці ад пагоні.
14.40, 5.35 Не спрабуйце паўтарыць.
16.20, 19.40, 4.00 Пятая перадача.
17.10, 20.30, 4.45 Махінатары.
18.50 Вулічныя гонкі.
19.40 Геній аўтадызайну.
22.10 Паляўнічыя на рэліквіі.
22.35 Паляўнічыя на рэліквіі — ламбард.
23.00 Бітва за нерухомасць.
23.50 Скарбы з кладоўкі.
0.40, 3.10 Багажныя войны.
1.30, 7.10 Top Gear.
2.20 Маланкавыя катастрофы.
2.45 Сапраўдныя аферысты.

Гараскоп на

АВЕН. Тыдзень адкрывае магчымасці для фінансавых поспехаў. Прыслухайцеся да сябе і не бойцеся рухацца наперад. Гэта вельмі спрыяльны перыяд. Новыя ідэі і прапановы могуць як прыйсці збоку, так і з'явіцца ў вас саміх. Старыя сувязі нагадаюць пра сябе і саслужаць добрую службу. Праз актыўныя падзеі на працягу ўсяга тыдня вы можаце стаміцца, але зробленая праца не будзе дарэмнай. Для асабістага жыцця часу зусім не застаецца, таму яно будзе ў цені дзелавога.

ЦЯЛЕЦ. Цяжкасці матэрыяльнага характару могуць заспець вас у першай палове тыдня. Непрадбачаныя выдаткі або залішняя марнатраўнасць створаць праблемы, але ў хуткім часе вы знойдзеце выйсце з гэтай сітуацыі. Не выключана, што ў азначаныя дні вы будзеце адчуваць сябе вельмі няўпэўнена і таму не рашыцеся на важныя крокі. Можаце разлічваць на падтрымку з боку іншых людзей і на невялікія грашовыя паступленні, якія дазволяць закрыць фінансавую дзірку.

БЛІЗНЯТЫ. Удалы тыдзень. Ёсць магчымасць адчуць сітуацыю, знайсці спрыяльны момант, што дазволіць выбраць патрэбны кірунак і зрабіць правільныя дзеянні. Можаце не толькі разлічваць на грашовыя паступленні, але і на тое, што знойдзеце новае крэда, спосаб рэалізацыі сябе — гэта прынясе і камфортнае ўнутранае самаадчуванне, і дадатковы даход. Прыслухайцеся да сябе і рабіце тое, што падабаецца.

РАК. З прычыны фінансавых непаразуменняў можа з'явіцца адкрытае супрацьстаянне і канфліктная сітуацыя. Дамовіцца і прыйсці да адзінага меркавання будзе вельмі складана. Старайцеся рабіць па максімуме тое, што вам здаецца больш правільным і дакладным. Гэта дазволіць адстаяць свае пазіцыі і ў канчатковым выніку выйсці пераможцам з той сітуацыі. Матэрыяльнае становішча палепшыцца, і ў вас з'явяцца варыянты, як дзейнічаць далей і ў якім кірунку развівацца. Тыдзень спрыяльны і для асабістага жыцця. Вас чакае ўзмацненне пачуццяў і паляпшэнне адносінаў.

ЛЕЎ. Каб не згубіцца паміж рознымі шляхамі, уласнымі страхамі і надзеямі, неабходна загадзя выбраць дакладную стратэгію і прытрымлівацца яе. Вы будзеце вельмі рамантычнымі, што палепшыць настрой, але не дазволіць цвяроза ацэньваць сітуацыю. Да таго ж існуе высокая рызыка, што вы памыліцеся, пабудуеце паветраныя замкі ці вам паведамяць няправільныя звесткі. Таму прымаць якія-небудзь рашэнні або змяняць звыклы лад дзеянняў на працягу ўсяга тыдня не рэкамендуецца. Не адступайце ад першапачатковага плана.

ДЗЕВА. Вашы здольнасці ацэньваць тое, што адбываецца вакол, будаваць схемы і планы будуць вельмі карысныя. Зможаце самі разабрацца ў тым, што адбываецца і зрабіць правільныя высновы. Час лагічнага мыслення, таму любыя разлікі, дакументы, здзелкі праходзяць добра. Тыдзень спрыяльны для любых пачынанняў, за выключэннем тых, што звязаны з пачуццямі, рамантыкай і адносінамі, а таксама з тымі відамі творчасці, якія патрабуюць асаблівай эмацыйнасці. Для гэтых спраў час не вельмі падыходзіць з прычыны залішняй цвярозасці мыслення.

наступны тыдзень

ШАЛІ. Тыдзень паспяховы з матэрыяльнага пункта гледжання. У гэтыя дні верагодны грашовыя паступленні. З'яўляюцца новыя магчымасці, сувязі і карысныя кантакты, якія дазволяць наладзіць фінансавыя патокі, палепшыць сваё становішча. Добры час, каб заняцца хатнімі справамі, накіраванымі на добраўпарадкаванне і стварэнне ўтульнасці. Будуць удалымі пакупкі. Душэўны спакой і раўнавага наведаюць вас бліжэй да канца тыдня, што спрыяльна адаб'ецца на творчых, а таксама рамантычных баках жыцця.

СКАРПІЁН. Звярніце ўвагу на прапановы, якія могуць паступіць да вас збоку. Пачатак тыдня спрыяльны для заключэння здзелак, арганізацыі сумеснай дзейнасці. Зрэшты, партнёрскае ўзаемадзеянне будзе ўдалым як у сферы бізнесу, так і ў асабістых адносінах. Можна разлічваць на поспех на рамантычным фронце. Варта ўзяцца за новыя напрамкі дзейнасці, пачаць рэалізоўваць свае ідэі, бо гэта прынясе поспех і ў перспектыве доўгачаканы прыбытак.

СТРАЛЕЦ. Вас чакае круты паварот. Тое, што планавалася загадзя, пойдзе зусім іншым шляхам. Зрэшты, гэта дазволіць пазбавіцца ад рэчаў, якія перашкаджалі свабодна развівацца. Тыдзень дазволіць вам выбраць для сябе новы напрамак дзейнасці, рэалізаваць (або, прынамсі, пачаць) новыя задумы. Нягледзячы на некаторыя ўзрушэнні ў пачатку тыдня, усё складзецца ўдала, што дазволіць дасягнуць стабільнасці ў справах, атрымаць прыбытак або адчуць вынік у нейкай іншай форме.

КАЗЯРОГ. Пачатак тыдня пройдзе пад знакам вялікай колькасці кантактаў з людзьмі, якія будуць вам вельмі прыемныя. Гэта могуць быць сустрэчы з сябрамі, рознага кшталту імпрэзы. Добры перыяд для таго, каб падняць сабе настрой і палепшыць сітуацыю ў асабістым жыцці. Для сямейных адносінаў з'яўляецца магчымасць далейшага руху і развіцця. Павышаецца ваша адчувальнасць, што дазваляе лепш разумець жаданні і патрэбы іншых людзей і дзейнічаць адпаведным чынам.

ВАДАЛЕЙ. Справы на асабістым фронце ідуць да лепшага, рамантычны настрой лунае паўсюль, але вельмі высокая верагоднасць таго, што вы заблытаецеся ва ўласных жаданнях. Знойдуцца магчымасці і сілы, каб прасунуцца далей у справах, але неабходна іх прыкласці ў якім-небудзь адным кірунку, а не распыляцца на ўсе адразу. Трэба перамагчы, перш за ўсё, свае сумневы, потым фантазіі і вылучыць тое, што вам на самай справе неабходна. Тады вы зможаце эфектыўна прымяніць свае сілы і атрымаць вынік.

РЫБЫ. Імклівае развіццё сітуацыі запатрабуе сабранасці ў кожны момант. Вы павінны быць гатовы да любога павароту падзей, могуць чакаць нялёгкія выпрабаванні. Зрэшты, у вас дастаткова сіл і магчымасцяў, каб пераадолець іх, справіцца з усімі цяжкасцямі і адстаяць сваю пазіцыю. Для асабістага жыцця тыдзень не вельмі добры, а вось для дзелавой актыўнасці, заключэння здзелак і прыняцця важных рашэнняў час самы падыходны. З'явіцца магчымасць паказаць сябе з найлепшага боку і вызначыць мэту на будучыню.

ЧАЦВЕР, 2 КРАСАВІКА

БЕЛАРУСЬ 1

6.00, 7.20, 8.15 Добрай раніцы, Беларусь!
7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 15.00, 19.00, 0.15 Навіны.
7.05, 8.05 Навіны эканомікі.
7.10, 8.10, 19.20, 23.40 Зона Х.
9.10, 22.05 Да 70-годдзя Перамогі. Драма «Сямнаццаць імгненняў вясны».
10.40, 20.00 Серыял «Тальянка».
11.00, 13.00, 16.00 90 секунд.
12.10, 16.35 Серыял «Сямейныя меладрамы-2».
13.05 Дзень у вялікім горадзе.
14.00 Меладрама «Здрада».
15.15, 18.40 Навіны рэгіёна.
15.25, 0.45 Серыял «20 гадоў без кахання».
17.35 Беларуская часінка.
19.20, 0.00 Сфера інтарэсаў.
21.00 Панарама.
21.45 Спецыяльны рэпартаж.
0.35 Дзень спорту.

БЕЛАРУСЬ 2

7.00 Тэлераніца.
9.00, 21.35 Тэлебарометр.
9.05, 16.40 Серыял «Участковая».
10.05 Беларуская кухня.
10.45, 21.45 Серыял «Косці».
12.45 Кіпень.
13.05 «Зразумець і абясшкодзіць».
13.40, 18.45 Серыял «Інтэрны».
15.50 Перазагрузка.
17.45, 0.40 Серыял «Віртуозы».
20.55 Мазгавы штурм.
21.25 Спортлато 6 з 49.
21.30 КЕНО.
23.25 Серыял «Як я сустрэў вашу маму».
23.55 Фэнтэзі «Усёмагутныя Джонсаны».

БЕЛАРУСЬ 3

7.15 «Дабраранак».
7.50 «Хачу ўсё ведаць!».
8.00, 14.05, 19.00, 2.10 Калейдаскоп.
8.10, 17.25 «Цудоўныя панове з Буа Дарэ». Серыял.
9.45 «Мілы, дарагі, каханы, адзіны...». Драма.

10.50, 17.00, 21.05 «Дыя@блог». «Пра вечнае».
11.15 «Людзі і манекены». Мініяцюры, інтэрмедыі і маналогі ў выкананні Аркадзя Райкіна і яго трупы. 3-я і 4-я серыі.
13.40, 1.30 «Святло далёкай зоркі». Памяці мастака-графіка Леаніда Марчанкі.
14.15 «Персона». Андрэй Федарцоў.
14.30 «Снежная каралева». М/ф.
15.30 «Наперад у мінулае».
15.55 «Гваздзік». Драма.
16.30 «Размаўляем па-беларуску». Тэлевіктарына.
19.10, 21.30 «Сяброўка Восень». Серыял. 1—2-я серыі.
20.45 Калыханка.
23.05 «Славянскі базар-2014». Саюзная дзяржава запрашае... «Я люблю цябе, жыццё!».
1.55 «Персона». Юрый Лаза.

БЕЛАРУСЬ 5

4.05, 11.00 Баскетбол. НБА. «Аклахома-Сіці» — «Далас».
6.05, 23.45 PRO спорт. Навіны.
7.05, 21.10 Тэніс. Турнір ВТА. Маямі. Чвэрцьфінал.
9.10 Хакей. КХЛ. Фінал Заходняй канферэнцыі. Чацвёрты матч. СКА — ЦСКА.
12.50 Футбол. Ліга чэмпіёнаў. Відэачасопіс.
13.20 Муай-тай. К-1. Сусветны гран-пры.
15.25 Свет англійскай прэм'ер-лігі.
15.55 Авертайм.
16.25 Хакей. КХЛ. Фінал Усходняй канферэнцыі. Чацвёрты матч. «Сібір» — «Ак Барс».
18.55 Хакей. Еўрачэлендж. Беларусь — Латвія.
23.15 Муай-тай. К-1. Файт-шоу «Тонгкат».

АНТ

6.00, 8.30, 9.00, 11.00, 13.00, 16.00, 18.00 (з субцітрамі), **20.30** Нашы навіны.
6.05 «Наша раніца».
9.05 «Жыць здорава!».
10.25 «Кантрольная закупка».
11.05, 13.05, 16.10, 18.15, 21.00 Навіны спорту.
11.10 «Фазэнда».
11.50 «Модны прыгавор».
13.10 «Мужчынскае/Жаночае».
14.10 «Сам-насам з усімі».
15.10, 16.15 «Час пакажа».
16.50 «Давай пажэнімся!».
18.20 Серыял «Татавы дочкі».
18.50 «Няхай гавораць».
20.00 Час.
21.05 Серыял «Арлова і Аляксандраў».
23.00 «Трэба разабрацца».
23.20 Серыял «Анёл або дэман».
0.20 «Вячэрні Ургант».
0.55 Начныя навіны.

СТБ

6.00, 7.30, 10.30, 13.30, 16.30, 19.30, 22.30 «24 гадзіны».
6.10, 17.20 «Міншчына».
6.20, 7.45 «Раніца. Студыя добрага настрою».
7.40, 20.10, 22.55 «СТБ-спорт».
8.30 Маст. фільм «Сіроп».
10.10 «Скардзіцца дазваляецца».
10.40, 17.30 «Званая вячэра».
11.35 «Сямейныя драмы».
12.30 «Не хлусі мне!».
13.50 «Жаданая». Серыял.
15.35 «Мае цудоўныя...».
16.50 «Вовачка 3». Серыял.
18.30 «Вам і не снілася»: «Рог багацця». 3-я частка.
20.00 «Сталічныя падрабязнасці».
20.15 Маст. фільм «Ягуар».
22.05 «Глядзець усім!».
23.00 «Аўтапанарама».
23.20 «Тайны свету».
0.15 «Правакатар». Серыял. Заключныя серыі.

МІР

6.00 «180 хвілін».
9.00 «Як справы?».
9.25 Маст. фільм «Вусаты нянь».
10.55 Маст. фільм «Дом ветру».
13.00, 16.00, 19.00, 23.00 Навіны (бягучы радок).
13.20, 21.10, 23.15 Серыял «Калыска над безданню».
16.25, 0.35 Ток-шоу «Слова за слова».
17.20, 4.00 Серыял «Таварышы паліцэйскія».
19.25 Маст. фільм «Дзевяць дзён і адна раніца».

0.25 Навіны (бягучы радок). Галоўная тэма.
0.35 «Культпрасвет».
1.20 Маст. фільм «Купі, пазыч, выкрадзі».
3.05 Серыял «Маленькія тайны вялікіх людзей».

РТР—БЕЛАРУСЬ

7.00 «Раніца Расіі».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Весткі.
11.35, 18.00 «Прыватныя арміі. Бізнес на вайне».
12.30 Маст. фільм «Ехалі ў трамваі Ільф і Пятроў».
13.50, 16.50, 19.50, 23.00 Навіны — Беларусь.
14.30 «Пра самае галоўнае». Ток-шоу.
15.30 «Прамы эфір».
17.10 «Асаблівы выпадак».
18.55 Серыял «Пакуль станіца спіць».
20.55 Серыял «Цвет чаромхі».
21.55, 23.10 Серыял «Ідыёт».
0.10 «Вечар з Уладзімірам Салаўёвым».

НТБ—БЕЛАРУСЬ

6.00 «Кава з малаком».
9.00 «Справа ўрачоў».
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сёння.
10.20 Серыял «Вяртанне Мухтара. Новыя серыі».
12.00 «Суд прысяжных».
13.15 «Суд прысяжных. Канчатковы вердыкт».
14.15 «Справа густу».
14.45, 22.20 Агляд. Надзвычайнае здарэнне.
15.10 «Усё будзе добра!».
16.20 Серыял «Вуліцы разбітых ліхтароў».
18.00 «Гаворым і паказваем». Ток-шоу.
19.40 Серыял «Ленінград 46».
21.25 Серыял «Мянтоўскія войны».
22.45 «Анатомія дня».
23.35 Серыял «Другі забойны».

8 КАНАЛ

7.00, 14.05, 19.40, 21.00, 23.20 «Надвор'е».
7.05, 16.00 Мультпарад.
7.40, 19.45 Серыял «Перавозчык».
8.35, 18.30 Серыял «Радзіма».
9.40 Серыял «Мерлін».
10.30, 23.25 «Хобі TV».
11.00 Драма «Холад у ліпені».
12.50, 16.30 «Кінаблакнот».
13.00 Дак. серыял «Біблія».
13.50, 15.45, 16.45, 19.25, 20.55 «Хатняя крама».
14.10 Серыял «Чарцяня».
16.55 Серыял «Дарагі доктар».
19.30 «Фэшн is my прафэшн».
20.45 «Вечарніца».
21.05 «Даведнік па краінах і кантынентах».
21.15 Камедыя «Даволі слоў».
23.00 Серыял «Новыя прыгоды старой Крысцін».

ВТБ

6.00, 4.00 «PLAY».
7.30 М/ф «Смяшарыкі».
8.00, 17.00, 0.30 Скетч-шоу «6 кадраў».
8.30 Серыял «Вароніны».
9.00, 20.00 Серыял «Святлафор 5».
10.00, 19.00 Серыял «Маладзёжка 2».
11.00, 18.00 Серыял «Два бацькі і два сыны».
12.00 Камедыя «Фантамас супраць Скотланд-Ярда».
14.10, 23.20 Скетч-шоу «Даеш моладзь».
14.30, 17.30 «Лаві момант».
15.00, 1.00 Серыял «Аднойчы ў міліцыі».
16.00, 3.00 «Давай развядзёмся!».
21.10 Баявік «Двайняты».
0.00 «Дурні і дарогі».

КУЛЬТУРА

6.30 «Еўраньюс».
10.00, 15.00, 19.00, 23.10 Навіны культуры.
10.15 «Наглядальнік».
11.15 «Чароўныя і небяспечныя». Маст. фільм.
12.50 «Расія, любоў мая!».
13.20 «Жар-птушка Івана Білібіна». Дак. фільм.
14.05, 1.55 «Пецярбургскія тайны». Серыял.
15.10 Літаратурнае Перадзелкіна. Барыс Пастарнак. Частка 1-я.
15.40 «Абсалютны слых».
16.20, 22.05 Эдвард Радзінскі. «Багі прагнуць».
17.15, 0.50 Выбраныя фартэпіянныя канцэрты. Ф. Шапэн. Канцэрт № 2 для фартэпіяна з аркестрам.
18.00 «Сусветныя скарбы культуры».
18.15 «Астравы». Марына Галдоўская.
19.15 Галоўная роля.
19.30 «Больш, чым каханне». Пётр Чаадаеў і Аўдоцця Норава.
20.10 «Добрай ночы, малыя!».
20.25 «Правілы жыцця».
20.50 «Зоркі пра неба». Дак. фільм.
21.20 «Культурная рэвалюцыя».
23.30 «Клетка для канарэек». Маст. фільм.
1.50 «Канстанцін Цыялкоўскі». Дак. фільм.

НАСТАЛЬГІЯ

6.00 «Спяем, сябры!» з Таццянай Візбар: Уладзімір Зельдзін. 2007 год.
6.55, 7.35, 9.40, 13.45, 15.40, 17.35, 19.15, 20.15, 20.40, 21.40, 23.25, 1.00, 3.40, 5.40 Музычная настальгія.
7.10 «Паэт Генадзь Айгі чытае свае вершы». 3-я частка. 2005 год.
7.30, 14.45, 20.30 «Прэс-экспрэс». 1993 год.
8.00 «Бітламанія» з Дзмітрыем Дзібровым. 2008 год.
9.00, 15.00, 21.00, 3.00 «Мінулы час».
10.00, 12.50, 16.00, 19.30. 22.00, 1.10, 4.00 «Народжаныя ў СССР».
11.00 «Быў час» з Леанідам Залатарэўскім: «Канфлікт пакаленняў. Бацькі і дзеці». 2005 год.
12.00 «Акулы пяра». Лайма Вайкуле. 1998 год.
14.00 Яловая субмарына. Жанна Агузарава. 2005 год.
14.45, 2.45 «Прэс-экспрэс». 1993 год.
17.00 «Я сама». Тэма: «Я адна, і мне добра». 1995 год.
18.00 «Яловая субмарына» з Аляксандрам Ліпніцкім: «Французскі шансон». 2005 год.
20.30 «Прэс-экспрэс». 1993 год.
23.00 Дак. фільм «Майкл Джэксан у Маскве».

0.00 «СевАлогія» з Севай Наўгародцавым: «Міжнародная панарама». 2005 год.
2.15 «Зіна. Жыла-была». Дак. фільм.
5.00 «Акулы пяра». Іванушкі International. 1996 год.

EUROSPORT

9.30, 14.45, 23.00 Футбол. Таварыскі матч. (U-20).
11.00, 15.45 Веласпорт. Тры дні Дэ-Пане.
13.30, 19.30 Спідвей. Лепшыя пары «Еўраспорт».
18.00, 1.00 Снукер. Адкрыты чэмпіянат Кітая. Пекін.
20.30 All Sports.
21.00 Байцоўскі клуб.
0.30 Ралі. ERC.
0.45, 2.15 Ралі-рэйд.

КАМЕДЫЯ

6.00, 9.40, 17.40, 22.00, 3.10 Серыял «Шчаслівыя ў разводзе».
6.45 Камедыя «Амаль замужам».
8.15 Камедыя «Сцэны ў краме».
10.20 Камедыя «Містар Лёс».
12.10 Камедыя «Паміж анёлам і д'яблам».
14.00, 14.50, 15.30 «Камедыянты (шоу)».
14.25, 15.15, 20.00, 22.45, 0.55, 3.00, 5.40 Скетчком «Паміж намі».
16.00 Камедыя «Махляры».
18.25 Камедыя «Таксі 2».
20.20 Камедыя «Таксі 3».
23.10 Меладрама «Даю год».
1.15 Меладрама «Каханне з акцэнтам».
4.00 Камедыя «Няўдачнікі».

ТБ3

6.00 М/ф.
7.30 «Доктар І..».
8.00, 18.40, 2.05 «Эзель». Серыял.
9.40, 4.25 «Па справах няпоўнагадовых». Дак. серыял.
11.25, 17.40 «Справа Астахава». Дак. серыял.
12.15, 16.45 «Сакрэты экстрасэнсаў». Дак. серыял.
13.05, 20.40 «Браты па абмене». Серыял.
14.00 «Простыя складанасці».
14.30, 1.20 «Генеральская ўнучка». Серыял.
15.20, 22.40, 3.40 «Зорныя гісторыі».
16.15 «Нераскрытыя тайны: Факультатыў. Гісторыя».
21.40, 0.35 «Мар'ін гай». Серыял.
23.35 «Сакрэтныя матэрыялы». Серыял.

0.20 «Prokіно».

ТБ1000 РУСКАЕ КІНО

6.00 Камедыя «Вампіркі».
7.35 Камедыя «Вялікі куш».
9.20 Драма «Дарыян Грэй».
11.10, 16.40 Камедыя «Ну што, прыехалі?».
12.45 Драма «Знайсці Форэстэра».
15.00 Камедыя «Гайд-парк на Гудзоне».
18.15 Меладрама «Іспыт для дваіх».
20.00 Трылер «Без кампрамісаў».
21.50 Трылер «8 міліметраў».
0.00 Трылер «Сховішча».
2.15 Драма «Калі я памірала».
4.30 Драма «Знайсці Форэстэра».

ТБ1000

7.10 Дэтэктыў «Сышчык Пуцілін. Дом спатканняў».
8.45 Драма «Мой сябар Іван Лапшын».
10.25 Драма «Русалка».
12.05 Драма «Агні прытона».
14.00 Казка «Пасля дожджычку ў чацвер».
15.20 Драма «Балада пра бомбера».
18.30 Камедыя «Аддамся ў добрыя рукі».
20.20 Камедыя «Кур'ер з «Рая».
22.00 Драма «Гадзіна пік».
23.55 Камедыя «З Новым годам, мамы!».
1.25 Камедыя «Дзед 005».
3.10 Камедыя «Спакаваныя».
4.50 Драма «Балі Валтасара, або Ноч са Сталіным».

NATIONAL GEOGRAPHIC

6.00, 12.40 Мегазаводы.
6.45, 8.55, 13.30, 18.45, 22.30, 2.15 Навуковыя недарэчнасці.
7.15 Зрабі або памры.
8.15 Гульні розуму.
9.40, 11.55, 14.15, 19.30, 5.15 Шаша праз пекла.
10.30, 15.00, 20.15 Паядынак непераможных.
11.10 Аўта-SOS.
15.45 Небяспечныя сустрэчы.
16.30 Дзікая прырода Расіі.
17.15, 0.00 Суперзбудаванні Трэцяга рэйха.
18.00, 3.00 Паветраныя асы вайны.
21.00, 0.50, 3.45 Экстрэмальнае падарожжа.
21.45, 1.30, 4.30 Сіла племя.
23.15 Расследаванні авіякатастроф.

DISCOVERY

8.00, 10.55, 15.55, 21.20 Як гэта зроблена?
8.25, 10.30, 15.30, 21.45 Як гэта ўстроена?
8.50, 11.20 Не спрабуйце паўтарыць.
9.40, 13.50 Пятая перадача.
12.10, 18.00 Багажныя войны.
13.00, 22.10, 6.25 Аляска: сям'я з лесу.
14.40, 5.35 Навука магіі.
16.20, 19.40, 4.00 Дарога да прыбытку.
17.10, 4.45 Махінатары.
18.50 Скарбы з кладоўкі.
19.40 Бітва за нерухомасць.
20.30 Паляўнічыя на рэліквіі.
20.55 Паляўнічыя на рэліквіі — ламбард.
22.10 Залатая ліхаманка.
23.50 Траса Калыма.
0.40, 3.10 Адпетыя рыэлтары.
1.30, 7.10 Top Gear.
2.20 Маланкавыя катастрофы.
2.45 Сапраўдныя аферысты.

ШАШКІ

Пад рэдакцыяй
міжнароднага арбітра
Мікалая ГРУШЭЎСКАГА

НАШЫ БЛІЦЫ

У 65-м вызначыўся мінчанін Віталь Варушыла, бо ў заключным заданні знайшоў прыватнае пабочнае рашэнне: е 3 (f 4) e 3, f 6, e 7, f 4 (e1) g 5, f 2+. Можна і 5. e 3 (h 4) b 2 (b 6) d4! (a5A) c3 (g5, g3) c5, g3+. A(g3, g5) g7, h8+. Яго чакае сюрпрыз ад міжнароднага майстра з Мінска Віктара Шульгі.

А калега В. Шульгі Пётр Шклудаў (Наваполацк) сёння пачынае 66-ты конкурс. Для лаўрэата ім таксама падрыхтаваны падарунак. Усяго будзе 6 заданняў. У якасці першага паспрабуйце разабраць канструкцыю 8 на 10:



Белыя: a1, a5, b6, c5, g5, g7, h2, h6 (8). **Чорныя:** a3, b2, c3, d4, d6, d8, e3, e7, f4, g3 (10). Выйгрыш.

Падведзены канчатковыя вынікі ЧРБ-17 па шашачнай кампазіцыі. Прыемна адзначыць, што П. Шклудаў стаў віцэ-чэмпіёнам краіны ў раздзеле «Праблемы-100». Спадзяёмся, вам будзе прыемна пазнаёміцца з яго прызавымі творамі, сааўтарам якіх з'ўляецца літоўскі праблеміст Р. Мацкявічус:



1. Белыя: 18, 19, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 31, 32, 39, 43, 44, 49 (15). **Чорныя:** 7, 9, 10, 11, 14, 15, 16, 33, 35, 36, 37, 38, 41, 42, 45 (15). 7 ачкоў па змесце: 20 (33:13) 19, 34, 40, 40, 29, 6, 1, 47, 11, 17+.

2. Белыя: 6, 17, 21, 22, 27, 30, 34, 35, 36, 40, 44, 49, 50 (13). **Чорныя:** 1, 8, 9, 12, 16, 19, 26, 32, 33, 38, 43, 45 (12). 6, 875 ачка: 29 (25/23) 39, 43, 7, 31, 1, 48 (30) 25 (32) 43, 44, 44+.

Адказы і заўвагі на працягу двух тыдняў накіроўвайце на адрас: **220013, г. Мінск, вул. Б. Хмяльніцкага, 10-а, газета «Звязда», рубрыка «Шашкі».**

РАШЭННІ

«Размінка» (М. Грушэўскі): g3, c3, c5 (a7) ab6 (eb8) a5 (f4/g3/h2) c7, cb6!, b6, g7=.

З гэтым і папярэднімі заданнямі справіліся: А. Камінская (Вілейка), А. Літвінаў і В. Логвінаў (Мінск), А. Пярхальскі (Глыбокае), У. Бандарык (в. Лугавая Слабада Мінскага раёна), У. Валчкоў (Маладзечна), А. Белы (Наваполацк), І. Працук (Паставы), І. Ананіч (Гродна), П. Пясоцкі (в. Бродніца Лунінецкага раёна), С. Нячаеў (Баранавічы), А. Шурпін (Клімавічы), А. Перавознікаў (Рагачоў), М. Шаплыка (г.п. Радашковічы) і інш. З іх Віктар Талкачоў (в. Уздзевічы Клімавіцкага раёна) піша: «Дзякуй за конкурс «Пагода ў доме — 10», які падарыў мне шмат радасных хвілін за шашачнай дошкай!»

ПЯТНІЦА, 3 КРАСАВІКА

БЕЛАРУСЬ 1

6.00, 7.20, 8.15 Добрай раніцы, Беларусь!
7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 15.00, 19.00, 23.30 Навіны.
7.05, 8.05 Навіны эканомікі.
7.10, 8.10, 19.20 Зона Х.
9.15 Да 70-годдзя Перамогі. Драма «Сямнаццаць імгненняў вясны».
10.50, 20.00 Серыял «Тальянка».
11.00, 13.00, 16.00 90 секунд.
12.10, 16.35 Серыял «Сямейныя меладрамы-2».
13.05 Дзень у вялікім горадзе.
14.00 Меладрама «Здрада».
15.15, 18.40 Навіны рэгіёна.
15.25,0.00 Серыял «20 гадоў без кахання».
17.25 «Terra incognita». Беларусь невядомая.
17.55, 21.45 Нашы.
18.10 «Вялікі рэпартаж».
21.00 Панарама.
21.55 Фантастыка «Апалон 18».
23.50 Дзень спорту.

БЕЛАРУСЬ 2

7.00 Тэлераніца.
9.00, 21.15 Тэлебарометр.
9.05, 16.50 Серыял «Участковая».
10.05 Капейка ў капейку.
10.40 Серыял «Косці».
12.35 Я хачу гэта ўбачыць!
13.10 Кіпень.
13.30 «Сустрэча з...» Аляксандр Саладуха.
14.05 Серыял «Інтэрны».
16.15 Вось гэта дзіва!
17.55 Серыял «Віртуозы».
18.55 Хачу ў тэлевізар!
19.00 Трылер «Сакрэтныя матэрыялы. Хачу верыць».
21.00 КЕНО.
21.20 «Хачу ў тэлевізар».
21.55 «Экстрасэнсы вядуць расследаванне».
23.00 Рэпарцёр.
23.45 Серыял «Бафі — знішчальніца вампіраў».

БЕЛАРУСЬ 3

7.15 «Дабранак».
7.50 «Хачу ўсё ведаць!».
8.00, 13.05, 19.05, 0.05 Калейдаскоп.
8.10, 17.30 «Цудоўныя панове з Буа Дарэ». Серыял.
9.45 «Персона». Дзіяна Арбеніна.
10.00 «Сяброўка Восень». Серыял.
13.15 «Сіла веры».
13.45 «Навукаманія». Гарачая галіна.
14.10 «Першапраходцы Далёкага Усходу». «Рака Мая». Рыгор Федасееў. Дак. фільм.
14.50 «Далёкі Усход: утаймаванне стыхіі». Дак. фільм.
15.15 «Ляўша». М/ф.
16.00 «Гваздзік». Драма.
16.30 Творчы вечар народнага артыста Расіі Сяргея Безрукава.
19.15 Да 70-годдзя Вялікай Перамогі. Кінаэпапея «Вызваленне». «Вогненная дуга».
20.45 Калыханка.
21.05 «Стальныя зверы». Дак. фільм. 1-я і 2-я серыі.
22.05 «...І пра нешта іншае». Дак. фільм.
22.40 Трансляцыя Хрэснага ходу з Рымскага калізея з удзелам Папы Рымскага Францыска.
23.40 «Камертон». Мастацкі кіраўнік тэатра «У Никитских ворот», народны артыст Расіі Марк Разоўскі.

БЕЛАРУСЬ 5

3.05, 10.50 Баскетбол. НБА. «Кліўленд» — «Маямі».
5.25, 16.30 Тэніс. Турнір ВТА. Маямі. Паўфінал.
7.30 PRO спорт. Навіны.
8.00 Муай-тай. К-1. Файт-шоу «Тонгкат».
8.30 Авертайм.
9.00 Хакей. Еўрачэлендж. Беларусь — Латвія.
12.35 Фігурнае катанне. Чэмпіянат свету. Жанчыны. Адвольная праграма.
14.40 Хакей. КХЛ. Фінал Усходняй канферэнцыі. Чацвёрты матч. «Сібір» — «Ак Барс».
18.25 Свет англійскай прэм'ер-лігі.
18.55 Піт-стоп.
19.25 Хакей. КХЛ. Фінал Заходняй канферэнцыі. Пяты матч. ЦСКА — СКА.
21.40 Фігурнае катанне. Чэмпіянат свету. Пары. Адвольная праграма.
23.35 Змяшаныя адзінаборствы. ММА. М-1 Global.
2.10 Еўрапейскі покерны тур.

АНТ

6.00, 8.30, 9.00, 11.00, 13.00, 16.00, 18.00 (з субцітрамі), **20.30** Нашы навіны.
6.05 «Наша раніца».
9.05 «Жыць здарова!».
10.25 «Кантрольная закупка».
11.05, 13.05, 16.10, 18.15, 21.00 Навіны спорту.
11.10 «Фазэнда».
11.50 «Модны прыгавор».
13.10 «Мужчынскае/Жаночае».
14.05 «Вучыцца жыць».
14.35 «Час пакажа».
16.15 Камедыя «Пустая марнасць».
18.20 «Чакай мяне. Беларусь».
18.55 «Поле цудаў».
20.00 Час.
21.05 Маст. фільм «Дрэнная матуля».
22.50 «Што? Дзе? Калі? У Беларусі».
0.15 «Вячэрні Ургант».
1.05 Начныя навіны.

СТБ

6.00, 7.30, 10.30, 13.30, 16.30, 19.30, 22.30 «24 гадзіны».
6.10, 17.20 «Міншчына».
6.20, 7.45 «Раніца. Студыя добрага настрою».
7.40, 20.10, 22.55 «СТБ-спорт».
8.30 Маст. фільм «Ягуар».
10.20 «Далёкія сваякі».
10.40, 17.30 «Званая вячэра».
11.35 «Сямейныя драмы».
12.30 «Не хлусі мне!».
13.50 «Жаданая». Серыял. Заключныя серыі.
15.35 «Мае цудоўныя...».
16.50 «Вовачка 3». Серыял.
18.35 «Такі лёс».
19.30 «24 гадзіны».
20.00 «Сталічныя падрабязнасці».
20.15 1/8 фіналу Міжнароднай лігі КВЗ.
22.00 «Глядзець усім!».
23.00 «Тэрыторыя памылак».
0.25 «Вялікая гульня». Покердуэль.
1.10 Камедыя «Фантоцці сыходзіць на пенсію».

МІР

6.00 «180 хвілін».
9.00 «Гісторыі з жыцця».
9.30 Маст. фільм «Адзіная».
11.10 Маст. фільм «Дзевяць дзён і адна раніца».
13.00, 16.00, 19.00 Навіны (бягучы радок).
13.20, 21.20 Серыял «Калыска над безданню».
16.25 «Сакрэтныя матэрыялы».
17.20, 4.10 Серыял «Таварышы паліцэйскія».
19.25 Серыял «Калі заквітнее багун».
22.55 Маст. фільм «Тайны мінулага».
0.45 Ток-шоу «Высокія адносіны».
1.25 Маст. фільм «Недзе».
3.15 Серыял «Маленькія тайны вялікіх людзей».

РТР—БЕЛАРУСЬ

7.00 «Раніца Расіі».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Весткі.
11.35, 18.00 «Галоўная сцэна». Спецыяльны рэпартаж.
12.30 Маст. фільм «Прыстань на тым беразе».
13.50, 16.50, 19.50, 23.00 Навіны — Беларусь.
14.30 «Пра самае галоўнае». Ток-шоу.
15.30 «Прамы эфір».
17.10 «Асаблівы выпадак».
18.00 «Галоўная сцэна». Спецыяльны рэпартаж.
18.55 Серыял «Пакуль станіца спіць».
21.00 Серыял «Цвет чаромхі».
22.00, 23.10 «Галоўная сцэна».

НТБ—БЕЛАРУСЬ

6.00 «Кава з малаком».
9.00 «Справа ўрачоў».
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сёння.
10.20 Серыял «Вяртанне Мухтара. Новыя серыі».
12.00 «Суд прысяжных».
13.15 «Суд прысяжных. Канчатковы вердыкт».
14.15 «Справа густу».
14.45 Агляд. Надзвычайнае здарэнне.
15.10 «Усё будзе добра!».
16.20 Серыял «Вуліцы разбітых ліхтароў».
18.00 «Гаворым і паказваем». Ток-шоу.
19.40 Маст. фільм «Ультыматум».
23.05 Маст. фільм «У пагоні за шчасцем».

8 КАНАЛ

7.00, 14.05, 19.40, 21.00, 23.25 «Надвор'е».
7.05, 16.00 Мультпарад.
7.30, 19.45 Серыял «Перавозчык».
8.20, 18.35 Серыял «Радзіма».
9.20, 13.50, 15.45, 16.45, 19.30, 20.55 «Хатняя крама».
9.40 Серыял «Мерлін».
10.40 «Тваё здароўе».
11.00 Фантастыка «Праметэй».
13.00 Дак. серыял «Біблія».
14.10 Серыял «Чарцяня».
16.30 «Адшукваецца адпачынак».
17.05 Серыял «Дарагі доктар».
20.45 «Вечарніца».
21.05 Маст. фільм «Мора».
23.05 Серыял «Новыя прыгоды старой Крысцін».
23.30 «Хобі TV».

ВТБ

6.00, 4.00 «PLAY».
7.30 М/ф «Смяшарыкі».
8.00, 17.00, 0.30 Скетч-шоу «6 кадраў».
8.30 Скетч-шоу «Адна за ўсіх».
9.00 Серыял «Святлафор 5».
10.00, 19.00 Серыял «Маладзёжка 2».
11.00, 18.00 Серыял «Два бацькі і два сыны».
12.00 Баявік «Двайняты».
14.10, 23.20, 2.00 Скетч-шоу «Даеш моладзь».
14.30, 17.30 «Лаві момант».
15.00 Серыял «Аднойчы ў міліцыі».
16.00, 3.00 «Давай развядзёмся!».
20.00 Скетчком «Студэнты».
21.10 Меладрама «Слава».
0.00 «Дурні і дарогі».
1.00 «Уральскія пельмені».

КУЛЬТУРА

6.30 «Еўраньюс».
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 Навіны культуры.
10.20 «Клетка для канарэек». Маст. фільм.
11.45 «Сусветныя скарбы культуры».
12.00 «Інтэлігент. Вісарыён Бялінскі». Дак. фільм.
12.50 «Пісьмы з правінцыі». Апатыты (Мурманская вобласць).
13.20 Дакументальная камера. «Кіно і паэзія. Скрыжаванне паралельных».
14.05, 1.55 «Пецярбургскія тайны». Серыял.
15.10 Літаратурнае Перадзелкіна. Барыс Пастарнак. Частка 2-я.
15.40 «Царская ложа».
16.20 Эдвард Радзінскі. «Багі прагнуць».
17.20 Выбраныя фартэпіянныя канцэрты. С. Пракоф'еў. Канцэрт № 3 для фартэпіяна з аркестрам.
17.50 Смеханастальгія. Яўген Веснік.
18.15 «Люсьена Аўчыннікава. Матылёк». Дак. фільм.
19.15 95 гадоў з дня нараджэння пісьменніка. «Юрый Нагібін. Бераг трамвая». Дак. фільм.
19.55 «Старшыня». Маст. фільм.
22.35 «Лінія жыцця». Данііл Співакоўскі.
23.50 «Культ кіно». «Наведвальнікі». Маст. фільм.
1.35 «Слондайк». «Беззаконне». М/ф для дарослых.
2.50 «Васка да Гама». Дак. фільм.

НАСТАЛЬГІЯ

6.00 «Акулы пяра». Лайма Вайкуле. 1998 год.
6.50, 10.00, 13.30, 16.00, 4.00 «Народжаныя ў СССР».
7.45, 9.40, 11.35, 13.15, 14.15, 14.40, 15.40, 17.25, 18.40, 19.05, 20.45, 21.40, 23.00, 23.45, 0.55, 1.35, 3.40 Музычная настальгія.
8.00 Яловая субмарына. Жанна Агузарава. 2005 год.
8.45, 14.30, 19.00, 1.30 «Прэсэкспрэс». 1993 год.
9.00, 15.00, 21.00, 3.00 «Мінулы час».
11.00 «Я сама». Тэма: «Я адна, і мне добра». 1995 год.
12.00 « Яловая субмарына» з Аляксандрам Ліпніцкім: «Французскі шансон». 2005 год.
17.00 Дак. фільм «Майкл Джэксан у Маскве».
18.00 «Да і пасля...» з Уладзімірам Малчанавым. Год 1957. 3-я частка. Паўтор ад 2009 года.
19.20 Дак. фільм «Памяці Уладзіміра Высоцкага». 1-я серыя.

22.00 «Колба часу».
23.20 «Атланты трымаюць неба». «Хэло, Джудзі». 2010 год.
0.00 «Спяем, сябры!» з Таццянай Візбар: Уладзімір Зельдзін. 2007 год.
1.10 «Паэт Генадзь Айгі чытае свае вершы». 3-я частка. 2005 год.
2.00 «Бітламанія» з Дзмітрыем Дзібровым. 2008 год.
5.00 «Быў час» з Леанідам Залатарэўскім: «Канфлікт пакаленняў. Бацькі і дзеці». 2005 год.

EUROSPORT

9.30, 13.30, 19.00, 1.00 Снукер. Адкрыты чэмпіянат Кітая.
12.30, 18.00 Веласпорт. Тры дні Дэ-Пане.
17.30 Тэніс. «Матс пойнт».
20.30, 0.30 All Sports.
21.00 Цімберспортс. Чэмпіянат свету.
22.00 Самыя моцныя людзі планеты. Ліга чэмпіёнаў.
23.00 Бокс. Тытул Сусветнай арганізацыі бокса. Германія. А. Абрахам (Германія) — П. Сміт (Злучанае Каралеўства).
0.00 Ралі. ERC.

КАМЕДЫЯ

6.00, 10.00, 17.40, 3.10 Серыял «Шчаслівыя ў разводзе».
6.45 Камедыя «Сцэны ў краме».
8.15 Камедыя «Паміж анёлам і д'яблам».
10.45 Камедыя «Махляры».
12.30 Камедыя «Таксі 2».
14.00, 14.50, 15.30 «Камедыянты (шоу)».
14.25, 15.15, 20.00, 0.55, 5.35 Скетчком «Паміж намі».
16.00 Меладрама «Даю год».
18.20 Камедыя «Таксі 3».
20.20 Камедыя «Вайна гузікаў».
22.05 Серыял «Маё вялікае армянскае вяселле». 1-я серыя.
23.10 Камедыя «Джэнтльмены, удачы!».
1.15 Камедыя «Містар Лёс».
4.00 Меладрама «Каханне з акцэнтам».

ТБ3

6.00 М/ф.
7.40 «Доктар І..».
8.10, 19.00, 1.10 «Эзель». Серыял.
9.50, 3.40 «Па справах няпоўнагадовых». Дак. серыял.
11.35, 18.00 «Справа Астахава». Дак. серыял.
12.30, 17.00 «Сакрэты экстрасэнсаў». Дак. серыял.
13.20 «Браты па абмене». Серыял.
14.15 «Простыя складанасці».
14.45, 0.25 «Генеральская ўнучка». Серыял.
15.35, 23.00, 2.50 «Зорныя гісторыі».
16.30, 5.15 «Нераскрытыя тайны».
21.00 Камедыя «Знаёмства з бацькамі».
23.55 «Гісторыі выратавання».

ТБ1000

7.00, 16.00 Трылер «8 міліметраў».



9.05, 4.05 Меладрама «Жорсткія гульні».
10.45 Драма «Скарб».
12.40 Камедыя «Я не ведаю, як яна робіць гэта».
14.10 Драма «Калі я памірала».
18.00 Драма «Машына Джэйн Мэнсфілд».
20.00 Фэнтэзі «Прылады смерці: Горад касцей».
22.05 Драма «12 гадоў рабства».
0.20 Камедыя «Сем псіхапатаў».
2.10 Прыгоды «На дарозе».
5.40 Драма «Гавана, я люблю цябе».

ТБ1000 РУСКАЕ КІНО

6.40 Трагікамедыя «Баламут».
8.25 Камедыя «Саламяны капялюшык».
11.00 Драма «Час пік».
13.00 Прыгоды «Два капітаны».
14.40 Меладрама «Жаніх па аб'яве».
16.30 Меладрама «Гаспадыня «Белых начэй».
18.20 Трагікамедыя «Рэпетыцыі».
20.20 Драма «Каляфутбола».
22.00 Камедыя «Дублёр».
23.30 Драма «Агні прытона».
1.30 Меладрама «На ростані».
3.10 Мюзікл «Нябесныя ластаўкі».

NATIONAL GEOGRAPHIC

6.00, 12.40 Мегазаводы.
6.45, 13.30, 18.45, 22.30, 2.15 Навуковыя недарэчнасці.
7.15 Зрабі або памры.
8.15, 11.55, 5.15 Шаша праз пекла.
8.55 Паядынак непераможных.
9.40, 14.15, 19.30 Экстрэмальнае падарожжа.
10.30, 15.00, 20.15 Сіла племя.
11.10 Аўта-SOS.
15.45 Бабровая плаціна.
16.30 Дзікая прырода Расіі.
17.15, 0.00 Суперзбудаванні Трэцяга рэйха.
18.00, 3.00 Паветраныя асы вайны.
21.00, 0.50, 3.45 Тайны светабудовы.
21.45, 1.30, 4.30 Голая навука.
23.15 Расследаванні авіякатастроф.

DISCOVERY

8.00, 10.55, 15.55, 21.20 Як гэта зроблена?
8.25, 10.30, 15.30, 21.45 Як гэта ўстроена?
8.50, 11.20 Навука магіі.
9.40, 13.50 Дарога да прыбытку.
12.10, 18.00 Адпетыя рыэлтары.
13.00, 22.10, 6.25 Востраў з Беар Грылс.
14.40, 5.35 Разбуральнікі легенд.
16.20, 19.40, 4.00 Легендарны аўтамабіль.
17.10, 4.45 Махінатары.
18.50 Траса Калыма.
19.40 Залатая ліхаманка.
22.10 На краі Аляскі.
23.00 Сібірская рулетка.
23.50 Аляска: апошні рубеж.
0.40, 3.10 Паляўнічыя на склады.
1.30, 7.10 Top Gear.
2.20 Маланкавыя катастрофы.
2.45 Сапраўдныя аферысты.

СУБОТА, 4 КРАСАВІКА

БЕЛАРУСЬ 1

7.00 Існасць.
7.25 Меладрама «Спяшайцеся кахаць».
9.00, 12.00, 15.00 Навіны.
9.10 Клуб рэдактараў.
9.50, 23.50 Серыял «Кухня». 1-я і 2-я серыі.
10.55 «Пра ежу!».
11.25 Дача.
12.10 «Здароўе».Ток-шоу.
12.50 Кулінарная дыпламатыя.
13.20 Выйсце ёсць.
13.50, 1.00 «Вялікая розніца».
15.15 Навіны рэгіёна.
15.35 Камедыя «Салдат Іван Броўкін».
17.15 Камедыя «Белыя росы».
19.00 «Я магу!» Народнае шоу. Паўфінал.
21.00 Панарама.
21.40 «Я магу!» Народнае шоу. Падвядзенне вынікаў.
21.50 Святочнае богаслужэнне на Уваскрэсенне Хрыстова з архікафедральнага касцёла Дзевы Марыі.
0.50 Дзень спорту.

БЕЛАРУСЬ 2

7.05 Камедыя «Вялікі тата».
8.40 Беларуская кухня.
9.15 М/с «Клуб Вінкс. Школа чараўніц».
9.35 Навуковае шоу прафесара Адкрывашкіна.
10.05 М/с «Пінгвіны з Мадагаскара».
10.55, 21.10 Тэлебарометр.
11.00 Капейка ў капейку.
11.35 «Экстрасэнсы вядуць расследаванне».
12.45 Вось гэта дзіва!
13.20 Серыял «Бафі — знішчальніца вампіраў».
15.55 Да 70-годдзя Перамогі. Маст. фільм «Сакрэтны фарватар». 1—4-я серыі.
21.00 Спортлато 6 з 49.
21.05 КЕНО.
21.15 Да 70-годдзя Перамогі. «Дзённікі беларускага падполля».
21.45 Да 70-годдзя Перамогі. Драма «Чыстае неба».
23.50 «Перазагрузка». Маладзёжнае ток-шоу.
0.30 Баявік «Цень якудза».

БЕЛАРУСЬ 3

7.30, 12.45, 15.00, 23.45 Калейдаскоп.
7.40 Да 70-годдзя Вялікай Перамогі. Кінаэпапея «Вызваленне». «Вогненная дуга».
9.05 «Нябачны фронт». Курская дуга.
9.55 Да 70-годдзя Вялікай Перамогі. «Шлях у «Сатурн». Маст. фільм.
11.15 Да 70-годдзя Вялікай Перамогі. «Канец «Сатурна». Маст. фільм.
12.55 «Размаўляем па-беларуску». Тэлевіктарына.
13.25 Да 70-годдзя Вялікай Перамогі. «Тарпеданосцы». Драма.
15.10 «Камертон». Мастацкі кіраўнік тэатра «У Никитских ворот», народны артыст Расіі Марк Разоўскі.
15.35, 8.15 «Амерыканская трагедыя». Драма.
17.50 «Дыя@блог P.S.».
20.45 Калыханка.
21.05 «Смешная лэдзі». Драма.
23.20 «Раман з лёсам». «Алена Дрыацкая. Ва ўвесь голас». Дак. фільм.

БЕЛАРУСЬ 5

3.05, 11.05 Баскетбол. НБА. «Мемфіс» — «Аклахома-Сіці».
5.30 Свет англійскай прэм'ер-лігі.
6.00 PRO спорт. Навіны.
6.45 Хакей. КХЛ. Фінал Заходняй канферэнцыі. Пяты матч. ЦСКА — СКА.
8.35 Піт-стоп.
9.05 Фігурнае катанне. Чэмпіянат свету. Спартыўныя танцы. Адвольная праграма.
12.55 Футбол. Кубак Беларусі. Чвэрцьфінал. Матч у адказ. «ФК Віцебск» — «Дынама» (Мінск).
14.45 Футбол. Чэмпіянат Англіі. «Арсенал» — «Ліверпуль».
16.55 Хакей. Еўрачэлендж. Беларусь — Латвія.
19.05 Еўрапейскі покерны тур.
20.00 Тэніс. Турнір ВТА. Маямі. Фінал.
22.00 Хакей. КХЛ. Фінал Усходняй канферэнцыі. Пяты матч. «Ак Барс» — «Сібір».
23.55 Футбол. Чэмпіянат Англіі. «Чэлсі» — «Сток Сіці».
1.55 Формула-Е. Гран-пры Лонг-Біч.
3.05 Футбол. Ліга чэмпіёнаў. Відэачасопіс.

АНТ

7.00 «Суботняя раніца».
8.00, 9.00, 16.00, 20.30 Нашы навіны.
9.05 М/с «Смяшарыкі. Новыя прыгоды».
9.25 «Здароўе».
10.25 «Смак».
11.05 «Ідэальны рамонт».
12.05 «Разумніцы і разумнікі».
13.00 Маст.фільм «Белае сонца пустыні».
14.30 «Тайны палацавых пераваротаў. Я — імператар».
16.15, 21.00 Навіны спорту.
16.20 «Горка!».
17.15 «100 мільёнаў».
18.10 «ДОстояние РЕспублики».
21.05 «Сёння вечарам».
22.45 «Легенды Live». «Depeche Mode».
23.30 «Што? Дзе? Калі?».
0.40 «На ноч гледзячы».

СТБ

6.05 Трагікамедыя «Арол і рэшка».
7.30 «Анфас».
7.45 «Тайны свету».
8.40 «Прыгоды дылетанта».
9.10 «Разумней не прыдумаеш».
10.00 «Іншая краіна». «Узбекістан: месца пад сонцам».
10.35 «Далёкія сваякі».
11.00 «Мінск і мінчане».
11.35 «Гэта — мой дом!».
12.05, 1.25 Дэтэктыў «Прыгоды Шэрлака Холмса і доктара Ватсана: Скарбы Агры». 1-я серыя.
13.30, 16.30, 19.30 «24 гадзіны».
13.40 «Вам і не снілася».«Рог багацця».
16.20 «Дарагая перадача».
16.45 «Наша справа».
17.00 «Вялікі горад».
17.40 Канцэрт Міхаіла Задорнава.
18.20 «На тым жа месцы ў той жа час».
20.00 «СТБ-спорт».
20.10 Маст. фільм «Я — Сэм».
22.30 «Зорны рынг. Бітва кавер-бэндаў».
23.45 «Дакументальны спецпраект».«Голас Галактыкі».«Віры Сусвету».

МІР

6.00, 8.40 М/ф.
6.20 Маст. фільм «Дакі».
8.10 «Саюзнікі».
9.05 «Эксперыментатары».
9.30 «Ой, мамачкі».
10.00, 16.00 Навіны (бягучы радок).
10.15 «Любімыя акцёры».
10.45 Маст. фільм «Міміно».
13.05, 0.45 Маст. фільм «Чорны цюльпан».
15.15 «Культпрасвет».
16.15 Серыял «Каралі гульні».
21.50 Маст. фільм «Дванаццаць крэслаў».
2.55 Серыял «Маленькія тайны вялікіх людзей».
3.45 Маст. фільм «Прыватнае жыццё Пятра Вінаградава».

РТР—БЕЛАРУСЬ

7.00 «ХА».Маленькія камедыі.
7.40 «Планета сабак».
8.10, 11.10 Маст. фільм «Біццё сэрца».
11.00, 14.00 Весткі.
11.45 «Суботнік».
12.25 Маст. фільм «Агарова, 6».
14.25 Маст. фільм «Толькі ты».
16.10 «Пакой смеху».
17.10 «Суботні вечар».
19.00 «Карціна свету».
19.55 Надвор'е на тыдзень.
20.00 Весткі ў суботу.
20.45 Маст. фільм «Высокая кухня».1-я серыя.
22.30 «Танцы з Зоркамі».Сезон-2015.

НТБ—БЕЛАРУСЬ

6.00 Серыял «НС — надзвычайная сітуацыя».
6.50, 8.20 Серыял «Профіль забойцы».
8.00, 10.00, 13.00, 16.00 Сёння.
8.50 «Урачэбныя тайны плюс».
9.25 «Справа густу».
10.20 «Галоўная дарога».
11.05 «Паедзем, паядзім!».
11.55 «Кватэрнае пытанне».
13.20 «Вакцына ад тлушчу».
14.15 Серыял «Версія».
16.20 Серыял «Вуліцы разбітых ліхтароў».
18.00 «Следства вялі...».
19.00 «Цэнтральнае тэлебачанне».
20.05 «Новыя рускія сенсацыі».
22.05 «Ты не паверыш!».
23.00 Маст. фільм «Памылка следства».
0.40 «Сапраўдны італьянец».«Італьянец, які спявае».

8 КАНАЛ

9.00, 13.45, 19.00, 21.00, 23.25 «Надвор'е».
9.05 Мультпарад.
10.35 Серыял «Радзіма».
11.30 «Даведнік па краінах і кантынентах».
11.45, 15.45 «Хатняя крама».
12.00 Трылер «Эксперымент Філадэльфія».
13.50 Камедыя «Прышэльцы».
16.00 «Адшукваецца адпачынак».
16.35 Драма «Ваенна-палявы раман».
18.10 Серыял «Месца злачынства Маямі».
19.05 Меладрама «Дзяўчына з жамчужнай завушніцай».
20.50 «Вечарніца».
21.05 «Фэшн is my прафэшн».
21.20 Драма «Чорная архідэя».
23.30 «Хобі TV».

ВТБ

6.00 «PLAY».
8.30 М/ф «Смяшарыкі».
9.00 Серыял «Вароніны».
10.00, 2.00 «Турба міксер».
12.00 «Хатняя кухня».
12.30 Серыял «Каралёк — птушка пеўчая».
15.00 Скетч-шоу «Адна за ўсіх».
15.30 Меладрама «Слава».
17.30 «Уральскія пельмені».

19.00 «Імперыя ілюзій».
21.10 Фэнтэзі «Змярканне. Сага. Світанак: Частка 1».
23.30 Скетч-шоу «Даеш моладзь».
0.00 Скетч-шоу «6 кадраў».
0.30 «Лаві момант».
1.00 «Нерэальная гісторыя».
1.30 «Людзі Хэ».

КУЛЬТУРА

6.30 «Еўраньюс».
10.00 Біблейскі сюжэт.
10.35 105 гадоў з дня нараджэння Юрыя Германа. «Доктар Калюжны». Маст. фільм.
11.55 «Успамінаючы Юрыя Германа». Дак. фільм.
12.35 Вялікая сям'я. Гедымінас Таранда.
13.30 Пернікавы домік. «Бурацкі касцюм».
14.00 Да 100-годдзя пачатку Першай сусветнай вайны. «Нефрантавыя нататкі». Дак. серыял.
14.25 Да 70-годдзя з дня нараджэння Андрэя Талубеева. «Усё можна паспець». Дак. фільм.
15.05 Андрэй Талубееў, Аляксандра Кулікова, Міхаіл Марозаў у спектаклі ВДТ імя Г.А. Таўстаногава «Маскарад».
17.20 «Больш, чым каханне». Любоў Арлова і Рыгор Аляксандраў.
17.55 «Вясна». Маст. фільм.
19.40 «Рамантыка раманса». Вальс, толькі вальс...
20.35 Калекцыя Пятра Шапацінніка. «Алена Салавей.Ператварэнне». Дак. фільм.
21.05 «Раба кахання». Маст. фільм.
22.35 «Белая студыя». Міхаіл Яфрэмаў.
23.20 Кіно на ўсе часы «Поўдзень». Маст. фільм.
1.00 «Радыёхэд». Канцэрт з падвала.
1.55 «Зог і нябесныя рэкі». Дак. фільм.
2.50 «Абулькасім Фірдаўсі». Дак. фільм.

НАСТАЛЬГІЯ

6.00 «Яловая субмарына» з Аляксандрам Ліпніцкім: «Французскі шансон». 2005 год.
7.15, 8.15, 9.40, 11.25, 12.40, 13.05, 14.45, 15.40, 17.00, 17.45, 20.45, 21.55, 22.15, 23.40, 1.50, 3.40, 5.35 Музычная настальгія.
7.30, 10.00, 18.00, 0.50, 4.00 «Народжаныя ў СССР».
8.30, 13.00, 22.10, 2.45 «Прэс-экспрэс». 1993 год.
9.00, 15.00, 3.00 «Мінулы час».
11.00 Дак. фільм «Майкл Джэксан у Маскве».
12.00 «Да і пасля...» з Уладзімірам Малчанавым. Год 1957. 3-я частка. Паўтор ад 2009 года.
13.20, 19.20 Дак. фільм «Памяці Уладзіміра Высоцкага».
16.00 «Колба часу».
17.20 «Атланты трымаюць неба». «Хэло, Джудзі». 2010 год.
21.00 «Быў час». 2009 год.
22.40 «Спяем, сябры!» з Таццянай Візбар: Е. Аграновіч, А. Кастрамін. 2007 год.
0.00 «Акулы пяра». Лайма Вайкуле. 1998 год.
2.00 Яловая субмарына. Жанна Агузарава. 2005 год.
5.00 «Я сама». Тэма: «Я адна, і мне добра». 1995 год.

EUROSPORT

9.30, 13.30, 19.00, 0.45 Снукер. Адкрыты чэмпіянат Кітая.
12.30, 20.30 WATTS.
17.30 Веласпорт. Тур Фландрыі.
21.00 Баявыя майстэрствы.
0.00 All Sports.
0.15 Ралі. ERC.

КАМЕДЫЯ

6.00, 10.00, 19.40, 3.10 Серыял «Шчаслівыя ў разводзе».
6.45 Камедыя «Паміж анёлам і д'яблам».
8.35 Камедыя «Таксі 2».
10.45 Меладрама «Даю год».
12.30 Камедыя «Таксі 3».
14.00, 14.50, 15.30 «Камедыянты (шоу)».
14.25, 15.15, 22.45, 0.55, 2.55 Скетчком «Паміж намі».
16.00 Камедыя «Джэнтльмены, удачы!».
17.45 Камедыя «Вайна гузікаў».
20.20 Камедыя «Канікулы Дзюкабю».
22.00 Серыял «Маё вялікае армянскае вяселле».
23.10 Меладрама «Каханне з перашкодамі».
1.15 Камедыя «Махляры».
4.00 Камедыя «Містар Лёс».

ТБ3

6.00 М/ф.
10.15, 5.15 «Нераскрытыя тайны».
11.10 «Prokіно».
11.25 «Хронікі маскоўскага побыту».
12.20 «Гісторыі выратавання».
12.55, 1.30 «Агент амаль не бачны». Серыял.
16.15, 4.30 «Без тэрміну даўнасці».
17.15 «Звышлюдзі. Нешчаслівы лёс». Дак. фільм.
18.45 «Даўно не бачыліся!».
20.15 Маст. фільм «Жанчына, не схільная да авантур».
22.15 Маст. фільм «Лепшае жыццё».
0.00 «Сакрэтныя матэрыялы». Серыял.

ТБ1000

7.45 Драма «Скарб».
9.30 Драма «Валодаючы табой».
11.05 Камедыя «Гайд-парк на Гудзоне».
12.40 Меладрама «Закаханыя».
14.20 Фэнтэзі «Прылады смерці: Горад касцей».
16.25 Камедыя «Гамбіт».
17.55 Драма «Змоўшчыца».
20.00 Камедыя «Шэф».
21.30 Камедыя «Я не ведаю, як яна робіць гэта».
23.00 Драма «Машына Джэйн Мэнсфілд».
1.00 Прыгоды «Гісторыя рыцара».
3.10 Драма «На дарозе».
5.05 Камедыя «Голы кароль».

ТБ1000 РУСКАЕ КІНО

6.00 Драма «Балі Валтасара, або Ноч са Сталіным».
7.30 Драма «Балада пра бомбера».
10.40 Казка «Казка. Ёсць».
12.20 Фантастыка «Падзямелле ведзьмаў».
13.50 Драма «Русалка».
15.35 Меладрама «Звычка расставацца».

17.00 Драма «Каляфутбола».
18.40 Меладрама «2 дні».
20.20 Драма «Танкер «Танга».
22.20 Драма «Іуда».
0.15 Баявік «Брат».
1.55 Казка «Пасля дожджычку ў чацвер».
3.15 Драма «Агні прытона».
5.10 Меладрама «Маладая жонка».

NATIONAL GEOGRAPHIC

6.00 Гісторыя хмарачосаў.
6.45, 8.15, 10.30 Навуковыя недарэчнасці.
7.15 Зрабі або памры.
8.55 Гульні розуму.
9.40 Займальная навука.
10.05 Упраўленне натоўпам.
12.40 Космас. Прастора і час.
13.30 Голая навука.
14.15 Апакаліпсіс. Другая сусветная вайна.
15.00 Суперзбудаванні Трэцяга рэйха.
15.45 Дзікія жывёлы Поўначы.
16.30 У аб'ектыве: незвычайныя паводзіны жывёл.
17.15 Секунды да катастрофы.
18.00 Горшае надвор'е ўсіх часоў?
18.45 Мегацунамі.
19.30, 5.15 Цунамі: дзень, калі ўдарыла хваля.
20.15, 0.00 Катастрофа ў рэальным часе.
21.00, 0.50 Расследаванні авіякатастроф.
23.15 Разумныя гарады свету.

DISCOVERY

8.00, 17.10, 5.35 Вулічныя гонкі.
8.50, 15.30 Геній аўтадызайну.
9.40, 16.20, 0.40, 6.25 Махінатары.
10.30 Траса Калыма.
11.20 Залатая ліхаманка.
13.00, 4.00 Скарбы з кладоўкі.
13.50. 23.50 Паляўнічыя на рэліквіі.
14.15, 0.15 Паляўнічыя на рэліквіі — ламбард.
14.40 Бітва за нерухомасць.
18.00, 20.05, 22.10, 4.45 Як гэта ўстроена?
23.00 Беар Грылс: выпрабаванне страхам.
1.30 Голыя і напалоханыя.
2.20 Хуткія і гучныя.
3.10 На краі Аляскі.
5.10 Як гэта зроблена?
7.10 Хаос у дзеянні.

■ Адпачнём!

НАВЕДАЕМ ДЗІЦЯЧЫ САДОК...

Незвычайная ўстанова для заможных людзей далёка не дашкольнага ўзросту з'явілася ў Нью-Ёрку.

У найбуйнейшым амерыканскім горадзе з'явіўся садок, які наведваюць дарослыя. Новая ўстанова ў Брукліне адкрыта для людзей, якія больш не хочуць стрымліваць сваё ўнутранае дзіця. Выхавальнікі лічаць, што праграма дазваляе вырашыць псіхалагічныя праблемы, стаць больш упэўненым у сабе. Кіраўніцтва незвычайнага дзіцячага садка паведамляе, што ўжо набрана адна група з шасці чалавек, сярод іх ёсць пісьменнік, праграміст і юрыст.

Паводле слоў арганізатараў, кожны, хто прыйшоў у дзіцячы садок, мае свае мэты. Яны адзначаюць, што нехта шукае забавы, а нехта хоча здабыць упэўненасць у сваіх сілах і зірнуць на свет вачыма дзіцяці. У садку «дзеці» займаюцца творчасцю, гуляюць, прагульваюцца па Нью-Ёрку з выхавальнікам, а таксама ўдзельнічаюць у творчых пастаноўках, малююць пальцамі, вучацца музыцы. Таксама выхаванцам даюць падвячорак і абавязкова ладзяць «ціхі час». Там нават праводзяць сходы з бацькамі. На іх прыводзяць двух любых дарослых.

Арганізатары ўстановы ўпэўнены, што людзі да іх прыходзяць для таго, каб разабрацца ў сабе. «Дарослыя з часам перастаюць рабіць тыя рэчы, якімі займаліся ў дашкольных установах, а мы дапамагаем ім перанесціся назад, у той час, калі яны маглі быць больш упэўненымі ў сабе і гатовымі скарыць увесь свет», — адзначылі ініцыятары праекта. Такое задавальненне для дарослых каштуе нятанна. У залежнасці ад фінансавых магчымасцяў выхаванцам прапануецца заплаціць суму ад 333 да 999 долараў.

...ВОЗЬМЕМ У АРЭНДУ ВЁСКУ

Улады вёскі Маг'ер, размешчанай на захадзе Венгрыі, прапанавалі ўзяць у арэнду іх населены пункт на выхадныя. Аб гэтым паведамляецца на венгерскім сайце аб'яў jofogas.hu. За 210 тысяч форынтаў (каля 780 долараў) у суткі новага ўладальніка вёскі абяцаюць прызначыць намеснікам мэра.

Ахвотных узяць у арэнду населены пункт абяцаюць пасяліць у адрамантаваным загарадным доме з хлявом. Адзначаецца, што новы намеснік мэра атрымае права на часовае перайменаванне вуліц і іншых геаграфічных аб'ектаў у вёсцы. Пры гэтым ва ўласнасць намесніка мэра не пяройдзе прыватныя ўласнасць. Поўны спіс аб'ектаў, які новы ўладальнік атрымае ў карыстанне, выглядае так: дзве дарогі з цвёрдым пакрыццём, дзве дарогі з насыпам, прыпынак, офісны будынак, сем гасцявых катэджаў, у якіх могуць пражываць да 39 чалавек, тры гаспадарчыя пабудовы, шэсць коней, тры авечкі, дзве каровы, чатыры гектары раллі.

Агульная плошча вёскі складае 150 тысяч квадратных метраў. У ёй пастаянна пражываюць 26 чалавек. СМІ адзначаюць, што ўлады населенага пункта прынялі рашэнне здаць вёску ў арэнду, каб павысіць даходы ад турызму.

Падрыхтаваў Іван КУПАРВАС

«ГОСЦІ З БУДУЧЫНІ» — ТРЫЦЦАЦЬ

25 сакавіка 1985 года ў СССР пачаўся паказ пяцісерыйнага тэлефільма Паўла Арсенава «Госця з будучыні», знятага паводле аповесці вядомага пісьменніка-фантаста Кіра Булычова «Сто гадоў таму наперад», якая ўваходзіць у цыкл пра школьніцу канца XXI стагоддзя Алісу Селязнёву.

Для амаль усіх цяперашніх гледачоў, каму 35 гадоў і больш, гэты серыял у 1985-м стаў адным з першых паглыбленняў у серыяльную кінапрастору і ледзь не галоўным дзіцячым тэлефільмам пакалення. А цяпер — магчымасцю здзейсніць настальгічнае падарожжа ў савецкае дзяцінства, поўнае сонечнага святла і прыгод, якія заўсёды павінны заканчвацца добра.

Алісу савецкія дзеці ведалі і да «Госці» — творы Кіра Булычова і самі па сабе былі досыць папулярныя, а ў 1981 годзе выйшаў выдатны мультфільм Рамана Качанава «Таямніца трэцяй планеты». Але ў фільме гледачы ўбачылі зусім іншую Алісу — мілую дзяўчынку з незямнымі вачыма. У 12-гадовую маскоўскую школьніцу Наташу Гусеву ўжо да канца першай серыі закахаліся ўсе хлапчукі. Яна атрымлівала тоны лістоў, ёй прысвячалі вершы — увогуле, яе можна было назваць сапраўднай кіназоркай. Дзіўна, што «культ Алісы» не дапамог Наташы стаць прафесійнай актрысай. Дзяўчынка знялася ў некалькіх фільмах, але ўрэшце стала біяхімікам.

Цікавыя факты пра фільм

Наталля Гусева сыграла Алісу Селязнёву яшчэ ў адным фільме Паўла Арсенава — «Ліловы шар».

Прычоска і адзенне робата Вертэра паўтарае знешняе аблічча андроідаў з італьянскага фантастычнага баевіка 1978 года «Вайна робатаў».

З машынай часу звязаны самыя перадавыя для савецкага кіно на той момант відэаэфекты. Маланкі, вясёлкі, зоркі і контурныя лініі, якія суправаджалі падарожжа Колі ў часе — усё гэта рабілася ўручную. Аптычныя эфекты ствараліся ў лазернай лабараторыі, здымаліся на плёнку, а затым кадры складаным спосабам камбінаваліся. На стварэнне аднаго такога кадра патрэбен быў у лепшым выпадку месяц.

Дэкарацыю касмічнага заапарка пабудавалі ў Гаграх, але наступіў лістапад, падняўся вецер, пайшлі дажджы, і дэкарацыю здзьмула. Наступным летам яго здымалі ў раёне Батанічнага саду. А ў Гагры з Масквы «ўхаластую» звазілі дрэсіраванага казла, які ў карціне размаўляў. Прычым дырэктара фільма, які яго вёз, у купэ не пускалі, і яны ехалі ледзь не ў таварным вагоне. У выніку яго не здымалі і адвезлі назад. Казёл, між іншым, вельмі любіў папяросы «Беламорканал» і мог есці іх пачкамі.

У момант працы міелафон пераліваецца рознымі колерамі і выдае меладычны гук. Гэты гук быў створаны ў выніку пройгрышу Першага канцэрта Чайкоўскага на вялікай хуткасці.

Аднымі з самых уражлівых эпізодаў фільма сталі кадры, у якіх з'яўляюцца фліпы — кабінкі, якія лётаюць. Іх зрабілі ў Літве, пяць штук, кожная каштавала каля 5 000 рублёў, а падчас здымак мацавалі ў кузаве грузавікоў на спецыяльныя канструкцыі.

Любімыя фразы з фільма

— Аліса, міелафон у мяне!

— *Альфу Цэнтаўра ведаеш? Тамтэйшыя мы...*

— Ды я ж кажу — я па кефір пайшоў, а тут піраты...

— *Ты што там, з казламі адкрыта гаварыў?*

— Ну, мымра старая, ты ў мяне яшчэ пашкадуеш!

— *А ты кефір мясцовы каштаваў?*

— Малайчына! Сядзі, чытай.

— *А хочаш «жыгулі»? Уяўляеш, такі маленькі, а ўжо «жыгулі»?*

НЯДЗЕЛЯ, 5 КРАСАВІКА

БЕЛАРУСЬ 1

6.55 Камедыя «Неверагодныя прыгоды італьянцаў у Расіі».
8.40 Слова Мітрапаліта Тадэвуша Кандрусевіча на Светлае Хрыстова Уваскрэсенне (Вялікдзень).
8.50 Слова Мітрапаліта Паўла на Вербную Нядзелю Уваход Гасподні ў Іерусалім.
9.00, 12.00, 15.00 Навіны.
9.10 «Арсенал».
9.40, 0.30 Серыял «Кухня».
10.45 «Пра ежу!».
11.25 XXL WOMAN TV.
12.10 Навіны. Цэнтральны рэгіён.
12.35 «Зона Х». Вынікі тыдня.
13.05 Тайны следства.
13.40 Каробка перадач.
14.15 Вакол планеты.
15.15 Твой горад.
15.30 Камедыя «Іван Броўкін на цаліне».
17.15 Меладрама «Не было б шчасця». 1—4-я серыі.
21.00 Галоўны эфір.
21.55 Дыялогі пра цывілізацыю.
22.25 Навіны надвор'я.
22.50 Меладрама «Спяшайцеся кахаць».

БЕЛАРУСЬ 2

7.00 Да 70-годдзя Перамогі. Драма «Чыстае неба».
8.55 «Турыст».
9.45 М/с «Клуб Вінкс. Школа чараўніц».
10.05 М/с «Пінгвіны з Мадагаскара». Заключная серыя.
10.35, 20.25 Тэлебарометр.
10.40 «Fitnews».
11.20 Ваша лато.
11.50 Латарэя «Пяцёрачка».
12.00 Хачу ў тэлевізар!
12.05 Я хачу гэта ўбачыць!
12.40 «Зразумець і абясшкодзіць».
13.15 Серыял «Мама — дэтэктыў». 1-я і 2-я серыі.
15.20 Трылер «Сакрэтныя матэрыялы. Хачу верыць».
17.20 «Comedy woman».
18.25 Ікра.
19.15 Суперлато.
20.05 Кіпень.
21.00 Спортлато 5 з 36.
21.05 КЕНО.
21.15 Футбол. Ліга чэмпіёнаў УЕФА. Відэачасопіс.
21.50 Баявік «Цень якудза».
23.35 Вышэй за дах.
0.05 Камедыя «Вялікі тата».

БЕЛАРУСЬ 3

7.15, 12.15, 15.05, 16.50, 1.00 Калейдаскоп.
7.25, 15.15 «Размовы пра духоўнае». Вялікдзень.
7.35 «Амерыканская трагедыя». Драма.
12.25, 17.00, 1.10 «Размовы пра духоўнае». Уваход Гасподні ў Ерусалім. Вербніца.
12.40 «Подых струн». Музычная праграма. Госць: Яўген Барышнікаў.
13.20 «Наперад у мінулае».
13.45 Хіт-парад. «Сто песень для Беларусі».
14.35 «Лёс гігантаў». Жорсткая пасадка «Яка». Саратаўскі авіяцыйны завод.
15.25 Трансляцыя Велікоднага Паслання і Благаславення «Гораду і Свету» з Ватыкана з удзелам Папы Рымскага Францыска.
16.10 «...І пра нешта іншае». Дак. фільм.
17.10 «Сезон цудаў». Камедыя.
18.35, 0.25 «Культпрасвет».
19.10 «Няскончаная аповесць». Драма.
20.45 Калыханка.
21.05 Святочны канцэрт да Дня яднання народаў Беларусі і Расіі.
22.45 Ю. Нагібін. «Бабіна царства». Спектакль Нацыянальнага акадэмічнага тэатра імя М. Горкага (1987 г.).

БЕЛАРУСЬ 5

3.35, 11.25 Баскетбол. НБА. «Далас» — «Голдэн Стэйт».
5.55, 0.55 PRO спорт. Навіны.
6.10 Тэніс. Турнір ВТА. Маямі. Фінал.
7.40 Хакей. КХЛ. Фінал Усходняй канферэнцыі. Пяты матч. «Ак Барс» — «Сібір».
9.35 Хакей. Еўрачэлендж. Беларусь — Латвія.
13.15, 21.40 Мастацкая гімнастыка. Кубак свету. Бухарэст.
14.55 Баскетбол. Адзіная Ліга ВТБ. «Цмокі-Мінск» (Беларусь) — «БК Астана» (Казахстан).
16.55 Хакей. КХЛ. Фінал Заходняй канферэнцыі. Шосты матч. СКА — ЦСКА.
19.30 Біятлон. Гонка чэмпіёнаў.
22.35 Баскетбол. НБА. «Кліўленд» — «Чыкага».

АНТ

7.00 «Нядзельная раніца».
8.00, 9.00, 16.00 Нашы навіны.
9.05 «Нядзельная пропаведзь» (з субцітрамі).
9.20 М/с «Смяшарыкі. ПІН-код».
9.35 «Бесталковыя нататкі».
9.55 «Пакуль усе дома».
10.45 «Фазэнда».
11.20 Ералаш.
11.30 «Брэйн-рынг».
12.40 «Тэорыя змовы».
13.40 «Голас. Дзеці».
16.15 Навіны спорту.
16.20 «Першая сусветная. «Няскончаная вайна».
17.10 «Кропля ў кроплю!».
20.00 Контуры.
21.05 Маст. фільм «Джобс: Імперыя спакусы».
23.15 «Ідэальнае спатканне».
0.10 Камедыя «Чалавек з бульвара Капуцынаў».

СТБ

5.50 «Студэнты International». Серыял.
7.15 «Скардзіцца дазваляецца».
7.35, 16.50 «Аўтапанарама».
8.00 Маст. фільм «Я — Сэм».
10.15 «Чыстая праца».
11.00 «Вялікае снеданне».
11.40 «На 10 гадоў маладзейшыя».
12.05, 0.35 Дэтэктыў «Прыгоды Шэрлака Холмса і доктара Ватсана: Скарбы Агры». 2-я серыя.
13.30, 16.30 «24 гадзіны».
13.40 «Добры дзень, доктар».
14.15 «Тэрыторыя памылак».
16.00 «Цэнтральны рэгіён».
17.20 «Ваенная тайна».
19.30 «Тыдзень».
20.25 Меладрама «Масты акругі Мэдысан».
22.50 «Дакументальны спецпраект»: «Загадкі лятаючых талерак».
23.40 «Масква. Дзень і ноч».

МІР

6.00 «Мільён пытанняў пра прыроду».
6.15 М/ф.
9.05 «Ведаем рускую».
10.00, 16.00 Навіны (бягучы радок).
10.15 «Чаму я?».
10.45 Серыял «Калі заквітнее багун».
14.10 Маст. фільм «Міміно».
16.15, 22.45 Серыял «Паляўнічыя на брыльянты».
21.00 «Разам».
0.35 Маст. фільм «Камандас».
3.25 Серыял «Маленькія тайны вялікіх людзей».
4.20 Маст. фільм «Вясёлыя хлопцы».

РТР—БЕЛАРУСЬ

7.00 «Пакой смеху».
7.25 Маст. фільм «Марыць не шкодна».
9.10 Маст. фільм «Гувернантка».
11.00, 14.00 Весткі.
11.15 «Сам сабе рэжысёр».
12.10 «Смехапанарама Яўгена Петрасяна».
12.40 «Ранішняя пошта».
13.20 «Краіна птушак». «Вароны вялікага горада».
14.20 «Расія. Геній месца».
15.10 Маст. фільм «Вусаты нянь».
16.35 Маст. фільм «Паўднёвыя ночы».
18.25 «Смяяцца дазваляецца».
20.00 Весткі тыдня.
21.55 Маст. фільм «Высокая кухня». 2-я серыя.
23.45 «Нядзельны вечар з Уладзімірам Салаўёвым».

НТБ—БЕЛАРУСЬ

6.05 Серыял «НС — надзвычайная сітуацыя».
6.50, 8.20 Серыял «Профіль забойцы».
8.00, 10.00, 13.00, 16.00 Сёння.
8.50 «Медыцынскія тайны».
9.25 «Ядзім дома».
10.20 «Першая перадача».
11.05 «Цуд тэхнікі».
11.50 «Дачны адказ».
13.20 «Я худзею».
14.15 Серыял «Версія».
16.20 Серыял «Вуліцы разбітых ліхтароў».
18.00 Надзвычайнае здарэнне. Агляд за тыдзень.
19.00 «Сёння. Выніковая праграма».
20.00 Дэтэктыў «Мужчынскія канікулы».
23.35 «Спіс Норкіна».

8 КАНАЛ

9.00, 14.15, 18.50, 21.00 «Надвор'е».
9.05 Мультпарад.
10.00 «Адшукваецца адпачынак».
10.35, 14.05, 17.30, 20.55 «Хатняя крама».
10.50 «Залатое стагоддзе кінематографа». Маст. фільм «Тры мілыя дзяўчыны».
12.15 Камедыя «Аднакласніцы».
14.20 Прыгоды «Піраты Карыбскага мора. На дзіўных берагах».
16.45 «Кінаблакнот».
17.00 «Сёння клюе».
18.00, 23.25 «Хобі TV».
18.55 Трылер «Паўстанне машын».
20.45 «Вечарніца».
21.05 Трылер «Шпіёнскія гульні».

ВТБ

6.00 «PLAY».
8.30 М/ф «Смяшарыкі».
9.00 Серыял «Вароніны».
10.00, 2.00 «Турба міксер».
12.00 «Паспець за 24 гадзіны».
13.00 «Я падаю на развод».
14.00 «Тайны страхаў».
14.30 Фэнтэзі «Змярканне. Сага. Світанак: Частка 1».
16.45 Скетч-шоу «6 кадраў».
17.00 «Імперыя ілюзій».
19.00 «Уральскія пельмені».
20.30 Фэнтэзі «Змярканне. Сага. Світанак: Частка 2».



22.45 Скетч-шоу «Даеш моладзь».
23.30 «Нерэальная гісторыя».
0.00 «Людзі Хэ».
0.30 «Лаві момант».
1.00 «Кіно ў дэталях».

КУЛЬТУРА

6.30 «Еўраньюс».
10.00 Святы. Вербная нядзеля.
10.35 «Справы сардэчныя». Маст. фільм.
12.05 «Легенды сусветнага кіно». Барыс Барнет.
12.35 «Расія, любоў мая!»
13.00 Геніі і ліхадзеі. Восіп Сянкоўскі.
13.30 «Зог і нябесныя рэкі». Дак. фільм.
14.25 «Пешшу...». Масква вясковая.
14.55 «Што рабіць?».
15.40, 2.40 «Сусветныя скарбы культуры».
15.55 «Хто там...».
16.25 Да 70-годдзя Вялікай Перамогі. «Вайна на ўсіх адна».
16.40 «Салдат і слон». Маст. фільм.
18.00 «Кантэкст».
18.40 «Іна Макарава — буйным планам». Творчы вечар у Дзяржаўным тэатры кінаакцёра.
19.45, 1.55 «Шукальнікі». «Скарбы ЗІЛа».
20.30 «Астравы». Леанід Філатаў.
21.10 «Забытая мелодыя для флейты». Маст. фільм.
23.25 Залатая маска-2015. Вечар балетаў Іржы Кіліяна.
1.15 «Паднябесная архітэктура». Дак. фільм.

НАСТАЛЬГІЯ

6.00 «Да і пасля...» з Уладзімірам Малчанавым. Год 1957. 3-я частка. Паўтор ад 2009 года.
6.40, 7.05, 9.40, 11.00, 11.45, 14.45, 15.55, 16.15, 17.35, 1.20, 2.15, 2.40, 3.40, 5.25 Музычная настальгія.
7.00, 16.10, 2.30 «Прэс-экспрэс». 1993 год.
7.20, 13.20, 19.20 Дак. фільм «Памяці Уладзіміра Высоцкага».
9.00. 3.00 «Мінулы час».
10.00 «Колба часу».
11.20 «Атланты трымаюць неба». «Хэло, Джудзі». 2010 год.
12.00, 23.00, 1.30, 4.00 «Народжаныя ў СССР».
15.00 «Быў час». 2009 год.
16.40 «Спяем, сябры!» з Тацянай Візбар: Е. Аграновіч, А. Кастрамін. 2007 год.
18.00 «Яловая субмарына» з Аляксандрам Ліпніцкім: Лепшыя мужчынскія галасы 60-х—70-х. Госць Юта. 2005 год.
20.55 «Назад у СССР» з Аляксандрам Паліткоўскім: «Вадары Савецкага Саюза». 2008 год.
22.00 «Эліта Краіны Саветаў». Аляксандр Зацэпін. 2007 год.
0.00 «Яловая субмарына» з Аляксандрам Ліпніцкім: «Французскі шансон». 2005 год.
5.00 Дак. фільм «Майкл Джэксан у Маскве».

EUROSPORT

9.30, 18.15 Снукер. Адкрыты чэмпіянат Кітая. Фінал.
12.30, 13.30 Веласпорт. Тур Фландрыі.
13.15, 18.00 Веласпорт.
21.00 Конны спорт. Скачкі.
21.15 Конны спорт.
22.30 Бокс. Спаборніцтвы ў лёгкай паўсярэдняй вазе. А. Маціс (Францыя) — О. Касцілья (Дамініканская Рэспубліка).
0.00 Футбол. Старэйшая ліга футбола.

КАМЕДЫЯ

6.00, 9.40, 3.10 Серыял «Шчаслівыя ў разводзе».
6.45 Камедыя «Таксі 2».
8.15 Камедыя «Таксі 3».

10.25 Камедыя «Джэнтльмены, удачы!».
12.10 Камедыя «Вайна гузікаў».
14.00, 14.50, 15.30 «Камедыянты (шоу)».
14.25, 15.15, 20.00, 0.40, 2.55, 5.40 Скетчком «Паміж намі».
16.00 Меладрама «Каханне з перашкодамі».
17.45, 22.00 Серыял «Маё вялікае армянскае вяселле».
18.35 Камедыя «Канікулы Дзюкабю».
20.20 Камедыя «Цяжарны».
23.10 Камедыя «Кактус».
1.15 Меладрама «Даю год».
4.00 Камедыя «Махляры».

ТБ3

6.00 М/ф.
10.15, 5.15 «Нераскрытыя тайны».
11.15 «Паненка і кулінар».
11.50, 2.00 «Тайны следства». Серыял.
15.25 «Сто пытанняў дарослаему».
16.10 «Жонка. Гісторыя кахання».
17.30 «Без падману».
18.15 «Доказ віны».
18.45 Маст. фільм «Гладыятар».
21.45 «Асцярожна, махляры!».
22.15 «Часова даступны».
23.10 «Звышлюдзі. Нешчаслівы лёс». Дак. фільм.
0.30 «Сакрэтныя матэрыялы». Серыял.

ТБ1000

6.40 Камедыя «Як па масле».
8.10, 14.50 Прыгоды «Гісторыя рыцара».
10.20 Драма «Знайсці Форэстэра».
12.35 Драма «12 гадоў рабства».
17.00 Камедыя «Шэф».
18.30 Камедыя «Як па масле».
20.00 Меладрама «Іспыт для дваіх».
21.50 Драма «Дарыян Грэй».
23.50 Трылер «Самы небяспечны чалавек».
2.00 Драма «Гавана, я люблю цябе».
4.20 Драма «Валодаючы табой».

ТБ1000 РУСКАЕ КІНО

6.45 Казка «Казка. Ёсць».
8.20 М/ф «Дабрыня Нікіціч і Змей Гарыныч».
9.30 М/ф «Ілья Мурамец і Салавей Разбойнік».
10.50 Камедыя «Дублёр».
12.20 Мюзікл «Нябесныя ластаўкі».
14.40 Казка «Рэальная казка».
16.30 Драма «Танкер «Танга».
18.25 Драма «Іуда».
20.20 Меладрама «З 8 Сакавіка, мужчыны!».
22.10 Камедыя «З Новым годам, мамы!».

23.45 Баявік «Брат 2».
2.00 Камедыя «Аддамся ў добрыя рукі».
4.05 Драма «Ганна і камандор».
5.40 Фантастыка «Падзямелле ведзьмаў».

NATIONAL GEOGRAPHIC

6.00 Перш за ўсё — самалёты.
6.45, 10.30 Навуковыя недарэчнасці.
7.15 Зрабі або памры.
8.15 Разумныя гарады свету.
8.55 Гульні розуму.
9.40 Займальная навука.
10.05 Упраўленне натоўпам.
12.40 Навука будучыні.
13.30 Голая навука.
14.15 Дзень «Д».
15.00, 17.15 Суперзбудаванні Трэцяга рэйха.
15.45 Дзікія жывёлы Поўначы.
16.30 У аб'ектыве: незвычайныя паводзіны жывёл.
19.30 Непаражальныя канструкцыі.
20.15, 22.30, 2.15, 5.15 Мегазаводы.
21.00, 0.50, 3.45 Аўта-SOS.

DISCOVERY

8.00 Скарбы з кладоўкі.
8.50, 2.20 Бітва за нерухомасць.
9.40 Паляўнічыя на рэліквіі.
10.05 Паляўнічыя на рэліквіі — ламбард.
10.30, 4.00 Аляска: апошні рубеж.
11.20 На краі Аляскі.
12.10 Сібірская рулетка.
13.00, 18.00, 19.40, 5.35 Голыя і напалоханыя.
13.50, 3.10 Аляска: сям'я з лесу.
14.40 Беар Грылс: выпрабаванне страхам.
15.30, 22.10 Хуткія і гучныя.
16.20 Дылетант супраць эксперта.
17.10, 23.50 Хаос у дзеянні.
20.30 Залатая ліхаманка.
23.00 Дылетант супраць эксперта.
0.40 Траса Калыма.
1.30 Геній аўтадызайну.
4.45 Як гэта ўстроена?
5.10 Як гэта зроблена?